



ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

2 ЖНІЎНЯ 1996 г.

№ 31 (3855)

Кошт 2 500 руб.

“ЁН МЕЎ ВЯЛІКУЮ ПАТРЭБУ Ў СВАБОДЗЕ”

Васіль БЫКАЎ: “Адамовіч для іх (камуністычнага кіраўніцтва) быў чалавек чужы і варожы. Варожы хоць бы таму, што не ўспрымаў іх ідэалогію, і не толькі не прымаў пасіўна, як цяпер кажуць, быў іншадумцам”.

5, 12

АРГУМЕНТЫ
І ВОБРАЗЫ

Люба ТАРАСЮК: “Ва ўмовах рэстаўрацыі таталітарызму і глабальнага наступу на правы чалавека, калі галоўнымі аргументамі і “вобразамі” паўстаюць дубінка і пуга, антытэза васілёк — званіца наогул губляе сэнс”.

7

ПАРТРЭТ

Апавяданне Паўла САВОСЬКІ

8—9, 12

СЫРАКОМЛЯ
ЦІ ДУНІН-
МАРЦІНКЕВІЧ?

Генадзь КІСЯЛЁЎ знаёміць з невядомай беларускай паэмай пра варшаўскія падзеі 1861 года.

14—15

МІГРАНТЫ
І ТУБЫЛЬЦЫ

Эрнст САРЫЧАЎ пра этнічнае пытанне і гістарычную справядлівасць.

16



ПРОСТА ХОЧАЦЦА ЖЫЦЬ...

“ЗВІНЯЦЬ ЦЫМБАЛЫ І ГАРМОНІК” У ПАСТАВАХ І ГЛЫБОКІМ

СЕЙБІТ

АПЯРЭДЖВАЕ ЧАС

Быццам бы і не ўлісваюцца яны ў паварот часу — з гэтым іхнім пам’яненнем “сеяць разумнае, добрае, вечнае”, выклікаючы ў каго паблагліваю ўсмешку, у каго ціхае раздражненне. Быццам бы і праўда — ну пры чым тут “разумнае-вечнае”, калі народу цяжка, некаторым нават жыць не ў радасць, а гэтыя — балуюць, фестываліць...

Але ж яны, сейбіты і рупліўцы на ніве культуры, — таксама людзі сярод людзей. І, пэўна, — сярод самых безбаронных суайчыннікаў нашых, найпершых кандыдатаў у “Чырвоную кнігу” чалавецтва. Ды ўсё ж спраўляюць свой падзвіжніцкі чын, бо даў ім Бог мудрасці глядзець крышачку наперад. Бо разумеюць: адымі яшчэ ў народа любімыя традыцыйныя святы, забарані ўсміхацца ды спяваць, — здарыцца катастрофа, горшая за чарнобыльскую. Бо калі яны перастаюць гаварыць з людзьмі праз мастацтва — па шчырасці, душэзна, — прыйдзе нехта іншы, чужы, і павядзе сваю размову, і людзі будуць вымушаныя слухаць яго, верыць, падпарадкоўвацца. Забываць сваё і сябе.

Дзякуй Богу, нават сярод самых зацятых скептыкаў нямала такіх, у чыёй душы прыхавана іскрынка, здатная ўспыхнуць жыццядайным агнём захаплення і творчасці. Як сказаў пазт: “Жыццё даецца, каб жыццё тварыць”. І ўрэшце, што ні кажыце, народнай творчасцю трывае-сілкуецца жыццё наша.

А ўвогуле — усцешна думаць, што ёсць бацькі, здатныя ва ўмовах жорсткай сямейнай эканоміі “ўкладаць капітал” у будучыню, у асобу свайго дзіцяці, купляючы яму перадусім не модную “анучку”, што праз паўгода забудзецца, а мудрую кніжачку, густоўную маляванку, білет на тэатральную прэм’еру...

Мо і не разважала б я гэтак і са спакойным сумленнем далучыла б свой голас да тых, каму хочацца цвярозай ашчадлівасці ў фінансаванні сённяшняга фестывальнага руху: маўляў, (Працяг на стар. 11)



ПЕРАМОГА ЗДАРОВАГА СЭНСУ

Мінулы тыдзень стаў багатым на падзеі з разраду сенсацыйных. Сярэдзіна лета, сезон адпачынкаў і раптам — такая актыўнасць палітыкаў! Прытым адразу з двух бакоў: зверху і зніку. Чаму? Адкуль? Навошта? Вядомы рускі тэарэтык і практык грамадазнаўства У. І. Ленін адказаў бы на гэтыя пытанні каротка: "Вярхі не могуць..., а нізы не хочуць..." у сэнсе — кіраваць і жыць па-старому. Прэзідэнт адчуў, што пасля выбараў у Расіі, улада ягоная дала трэшчыну, і вырашыў скарыстаць апошнюю магчымасць, каб застацца "ўсур'ёз і надоўга" — рэфэрэндум. Апазіцыя, у якую цяпер уваходзяць практычна ўсе палітычныя партыі і рухі Беларусі, убачыўшы рэальную пагрозу дыктатуры, з'ядналася якраз на антыпрэзідэнцкай глебе. Чым жа скончыцца супрацьстаянне, пра якое так шмат пісалі недзяржаўныя выданні і якое сёння стала яваю? На гэты раз шукаць адказу ў Леніна не будзем, проста прыгадаем свае і сусветныя гістарычныя паралелі...

ПРАВАКАЦЫЯ ТЫДНЯ

Скандалянае паведамленне старшыні камітэта па бяспецы расійскай Дзярждумы В. Ілюхіна пра тое, што ЦРУ быццам бы рыхтуе "спецыяльныя падрыхтоўчыя аперацыі" з мэтай звяржэння прэзідэнта Беларусі, праанансаванае за дзень да таго ў праграме навін БТ, напачатку многіх агаломшыла. Але ўжо назаўтра пачулі мы цвярозыя каментары да "сенсацыі" з душком, класіфікаваць якія можна ўмоўна на тры групы: першая — гэта "бред сивой кобылы", "чуць без мягкого знака", якая хутчэй за ўсё сфабрыкавана ў Мінску і агучана ў Маскве; другая — гэта спроба каманды Лукашэнкі апырэдзіць рэальныя выбухі незадавальнення палітыкай прэзідэнта, што спецыяльна ў Беларусі без аніякага ўмяшання знешніх сіл (Амерыкі, Расіі, ЦРУ ці ФСБ...); трэцяя — гэтым чынам расійскія камуністы вырашылі аддзячыць А. Лукашэнку за шматмільённую доларавую дапамогу Г. Зюганаву на правядзенне выбарнай кампаніі, калі над уладай прэзідэнта Беларусі і сапраўды нависла рэальная пагроза... Зрэшты, другая і трэцяя версіі — толькі спроба лагічна вытлумачыць першую, бо праз тыдзень пасля агучвання "сенсацыі" ўжо мала хто сумняваецца ў тым, што аўтар яе трэба шукаць у Мінску. І ўсё ж нельга ставіцца да выступлення В. Ілюхіна толькі як да "чушы" і "брэда". Бо вынікі яго могуць быць страшнымі: па сутнасці, В. Ілюхін даў А. Лукашэнку алібні на будучыню — любое зарганізаванае ўладамі трагічнае здарэнне ў Беларусі можна будзе спісаць на "проіскі" ЦРУ.

ЯДНАННЕ ТЫДНЯ

Кіраўнікі сямі самых уплывовых палітычных партый Беларусі — ад ПКБ да БНФ — падпісалі на мінулым тыдні сумесную заяву "Аб грамадска-палітычнай і сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў краіне", у якой далі крытычную ацэнку двухгадоваму кіраўніцтву дзяржавы А. Лукашэнкам, заклікалі яго "не нагнацца напружанасць у дзяржаве, не шукаць міфічных "круглы стол" з удзелам усіх кіраўнікоў дзяржавы і прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх арганізацый. Прамога адказу на гэтыя заклікі і прапановы пакуль не з'явілася. Былі ўскосныя, з якіх можна зразумець: прэзідэнт іх пачуў, але адрагаваў па-свойму. Дакладней, па-ранейшаму: вырашыў шукаць чорную кошку ў цёмным пакоі, у якім нікога няма...

ПЛАНЁРКА ТЫДНЯ

У мінулы панядзелак жыхары Беларусі двойчы — раніцай і ўвечары — змаглі папрысутнічаць на рэспубліканскай селектарнай нарадзе прэзідэнта і на свае вочы убачыць (на свае вушы пачуць), як клопоціцца пра іх будучыню А. Лукашэнка. Дзеля таго, каб свечасова і без страт убраць ураджай, прэзідэнт паабяцаў забараніць у краіне ўсялякія мітынгі і шэсці, што наладжваюць атлусцелыя палітыкі, якія толькі і думаюць пра тое, як жа "отрешить" прэзідэнта ад улады. Прагучала на "планёрцы" і такая навіна: прэзідэнт сказаў, што ён думае кіраваць Беларуссю яшчэ "два наступныя тэрміны"... Увогуле ж, трэба прызнаць, дрэнныя дарадцы працягваюць у прэзідэнта, калі не могуць адгаварыць яго не наладжваць больш гэтакіх "шоу" на ўсю краіну ў прамым эфіры, глядзячы як моршчыцца і злуща нават "электарат", а чарговія "откровения" ППРБ прадугледзець ніяк немагчыма: слова — не верабей...

АДСТАЎКІ ТЫДНЯ

Назаўтра пасля "селектарнай нарады" прэзідэнт правёў сумеснае пасяджэнне калегіі Кабінета Міністраў і Савета бяспекі, на якім разглядаліся эканамічныя пытанні. Слоў, зноў жа, было шмат, а да канкрэтных рашэнняў справа так і не дайшла. Ці не таму трое бліжэйшых паплечнікаў А. Лукашэнкі не вытрымалі "напругі" і падалі ў адстаўку. Прэзідэнт прыняў адстаўку толькі дваіх: віцэ-прэм'ера па эканоміцы Л. Сініцына і міністра эканомікі Г. Бадзюка. Калі гэта не ход з "ахвярнымі агнцамі", то можна лічыць, што палку адстаўленых "спадзвіжнікаў" прыбыло. Прыгадаем Ганчара, Булахава, Фядуту, Лябедзьку...

ПРОСЬБА ТЫДНЯ

Лідэры БНФ Зянон Пазьняк і Сяргей Навумчык, якія знаходзяцца зараз у ЗША, звярнуліся да ўрада гэтай краіны з хаданіцтвам прадаставіць ім палітычны прытулак. Рашэнне пра гэта саспела невыпадкова, стала яно вынікам пераследу лідэраў БНФ на Бацькаўшчыне. Не апошнюю ролю сыграла ў прыняцці яго і заява В. Ілюхіна пра тое, што быццам бы ЦРУ рыхтуе забойства двух (чаму менавіта двух, а не аднаго ці дзясці?) лідэраў БНФ, каб абвінаваціць потым у гэтым А. Лукашэнку...

АБМЕН ТЫДНЯ

Як паведаміла тэлекампанія НТБ, прэзідэнт Лукашэнка даў згоду на абмен сямі ўкраінцаў, якія ўтрымліваюцца ў мінскім СІЗО за ўдзел у дэманстрацыі 26 красавіка г. г., на чатырнаццаць расійскіх памежнікаў, узятых у палон у Чачні. Ёсць дамова на гэта і з чачэнцамі. Калі беларускія ўлады ўрэшце спакусяцца на прапанаваны абмен, розгалас у свеце ён атрымае небывалы...

ЛІЧБЫ ТЫДНЯ

978,5 мільярда рублёў складае па дадзеных на 25 чэрвеня агульная сума пратэрмінаванай запазычанасці па зароботнай плаце тым, хто яшчэ працуе на Беларусі. Звыш 45 працэнтаў гэтай сумы — запазычанасць працаўнікам калгасаў і саўгасаў, адна трэцяя частка — прамысловых прадпрыемстваў... Нагадаем, што толькі дзякуючы "дружбе" прэзідэнта Беларусі з Махмудам Эсамбаевым і ягоным "фондам", бюджэт нашай краіны, паводле "Известий", недалічыцца не менш за 828 мільярдаў рублёў...

НАБЫЦЦЁ ТЫДНЯ


Пасля асабістага самалёта, верталётаў ды лімузінаў, прэзідэнт вырашыў займець і ўласны цеплаход. А паколькі выхад да мора ў Беларусі няма, то плаваць на ім прэзідэнт будзе па Нарачы. Аперацыю па дастаўцы цеплахода з Гомяля да курортнага возера, БТ назвала буйнейшай у Еўропе і не маючай аналагаў: саракаметровы судна па сушы так далёка яшчэ ніхто не цягаў. Ні варагі, ні грэкі. А значыць у Кіраўніцтва справамі прэзідэнта, што праводзіла гэтую аперацыю, ёсць шанец патрапіць у Кнігу рэкордаў Гінеса. А нам застаецца толькі гадаць, што яшчэ захаца займець прэзідэнт, чаго ў яго няма. Хіба асабістага касмічнага карабля?

Напярэдадні Дня Незалежнасці кіраўнікі шэрагу палітычных партый Беларусі падпісалі сумесны зварот, у якім выказана заклапочанасць палітычнай і эканамічнай сітуацыяй у Беларусі, прапанавана правесці "круглы стол" па надзённых праблемах, на які запрашаецца і прэзідэнт. Першая рэакцыя А. Лукашэнкі на гэтую заяву была такой: "Я восприняю это с юмором". Ён лічыць, што смешна, калі пад зваротам стаяць разам подпісы спікера парламента С. Шарэцкага (Аграрная партыя), прадстаўнікоў БНФ і камуністычнай партыі. Гэта, трэба думаць, нешта такое, чаго ўвогуле не можа быць. Бо не сакрэт, што паміж камуністамі і нацыянал-дэмакратамі — ідэалагічная прорва, а спікер сваёй асцярожнасцю нагадвае Станіслава Шушкевіча. Да таго ж сам А. Лукашэнка прыклаў нямаля намаганняў, каб ягоныя палітычныя апаненты, рэальныя і магчымыя, не дамовіліся паміж сабою.

Другі непрыемны сюрпрыз для прэзідэнта тое, што партыі, якія напярэдадні свята падалі асобныя заяўкі на арганізацыю масавых акцый, дамовіліся ісці мітынгаваць разам. Калі ведаць няпростыя стасункі БНФ з сацыял-дэмакратамі і іншымі партыямі, дзе ў кіраўніцтве знайшлі сабе месца прадстаўнікі былой камуністычнай наменклатуры, якія прынялі ідэю Незалежнасці, дык трэба казаць пра вялікую перамогу здаровага сэнсу над асабістымі амбіцыямі.

Шэсці і мітынг адбыліся ў поўнай адпаведнасці са сцэнарам, узгодненым з гарадскімі ўладамі. Дэманстранты прайшлі па вуліцах Купалы і Багдановіча, потым па шырокім трактары праспекта Машэрава да Палаца спорту. Дружыны Беларускай партыі свабоды, БНФ, Грамадзянскай партыі сачылі за парадкам, каб грамада не збілася ў натоўп, каб захоўваліся інтэрвалы паміж вялікімі групамі дэманстрантаў у часе шэсця, каб людзі не выходзілі на праездную частку праспекта Машэрава. Міліцыі ў гэты дзень не было чаго рабіць. Калі нашых людзей улады не правакуюць, дык ніхто машын не пераварочвае і руху транспарту не перашкаджае. Гэтым разам, акрамя звыклых "Жыве Беларусь!", "Не-за-леж-насці!", прагучаў, здаецца ўпершыню, і новы лозунг — "Барацьба — паўстанне — воля!". Пэўна, што моладзь, далучаная да ідэі Незалежнасці, настроена больш радыкальна і гатова ісці далей і больш рашуча, чым ветэраны руху.

На мітынгі каля Палаца спорту выступілі вядомыя палітыкі — Г. Карпенка, Ю. Захаранка, Г. Таразевіч, А. Дабравольскі і іншыя. Запомнілася выступленне М. Статкевіча. Ён гаварыў пра тое, што для нас усіх незалежна ад паходжання, Беларусь — адзіная радзіма. Здаецца, упершыню я пачуў, як палітык скарыстоўвае слова "беларус" не як этнонім, а як палітонім. "Беларус" як сінонім словазлучэння "грамадзянін Рэспублікі Беларусь". Галоўны змест усіх выступленняў: дзяржаве пагражае свавольства прэзідэнта, для якога Канстытуцыя — не закон. На заканчэнні мітынга быў прыняты зварот з прапановай распачаць працэдур



імпічменту і з патрабаваннем свабоды ўсім палітычным вязням Беларусі. Рэакцыя сп. Лукашэнкі на сумесныя акцыі розных палітычных сіл Беларусі, якія ў галіне ідэалогіі застаюцца апанентамі, але знаходзяць згоду на глебе непрымання палітыкі прэзідэнта, была, як ведаем, напачатку іранічнай. Але той, хто глядзеў па тэлебачанні "селектарную нараду" па тэме жніва, не мог не заўважыць, што прэзідэнт заўважна ўсхваляваны. Прычым, гэта можна сцвярджаць упэўнена, не з нагоды сельскагаспадарчых клопатаў. Апа-

феозам той "нарады" была заява Лукашэнкі, што ён не дапусціць ніякіх мітынгаў, "пока крестьяне работаю", што ўсю палітычную дзейнасць у краіне ён забароніць аж да самай зімы, і галоўнае, ён ні ў якім разе не збіраецца пакідаць пасаду, ён мае намер кіраваць яшчэ два прэзідэнцкія тэрміны — "Пусть все примут это к сведению!"

Пётра ВАСІЛЕЎСКИ

На здымках БЕЛТА — моманты свята.

Сустрэчы

НАШ ЗЯМЛЯК-ГАМЕАПАТ

Скарынаўскі цэнтр на чале з А. Мальдзісам прымаў у сябе фармацэўта-гамеапата Лаўрэна Клыбіка. Сп. Клыбік — грамадзянін Бельгіі, скончыў у свой час Лювэнскі ўніверсітэт, мае сваю справу. Ён не толькі фармацэўт-практык, але і тэарэтык, у яго ёсць шэраг публікацый і праца па розных пытаннях.

На сённяшні дзень нашага госьця цікавіць уплыў радыеактыўнасці на арганізм чалавека і спосабы лячэння выкліканых ёю хвароб. З дапамогай

гомеапатычнага метада (апраменьвання лактозы) ім было вынайздена бяшкроднае і таннае лякарства, якое паспяхова прайшло клінічнае выпрабаванне. Партыя лякарства прывезена ў Беларусь.

Як вынікае з кароткай лекцыі сп. Клыбіка, гемеапатыя лечыць не хваробу, а хворага як цэласную сістэму душа - цела — розум; яе задача — ураўнаважваць жыццёвую энергію чалавека. Сам гемеопат выглядаў як медыцынская рэклама

здаровага ладу жыцця і мала быў падобны на сваіх равеснікаў з Беларусі.

На сустрэчы прысутнічалі прадстаўнікі Мінскага гемеапатычнага цэнтра "Крэда-91" (т. 21-31-15), а таксама іншыя медыкі і прадстаўнікі ЗБС "Бацькаўшчына".

Лаўрэну Клыбіку быў уручаны дыплом ганаровага сябра Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў.

Г. З.

"ЖЫВА ЯШЧЭ ДУША Ў НАРОДЗЕ..."

Варункі

АЛКАГОЛЬ

На мінулым тыдні, ідучы з грыбоў, натрапіў я на ўзлеску каля вёскі на п'янага Міхайлавіча. Сядзіць ён у цянічку, лыка не вяжа, а побач — амаль пусты фугас з-пад віна. П'е самотна і не закусваючы, любуецца на прыроду, як ён гаворыць — адпачывае.

Міхайлавіч — былы штурман далёкага плавання, з інтэлігентнымі наводзінамі, развёўся з жонкаю, пасядзеў у турме. А зараз вярнуўся ў вёску і жыве з маці. Атрымлівае пенсію, пасвіць зранку карову, прыбрае на будоўлях і — бязбожна п'е.

Калі прыглядзецца да вясковых мужыкоў, дык складаецца такое ўражанне, што вёска спілася ўшчэнт.

Мае дзядзькі, памятаю, таксама выпівалі. З іхніх хатаў ніколі не выводзіўся моцны жыгнёвы самагон, які выганялі і закопвалі ў малочных бітонах на агародзе — на святы. Але ж гэта была сотка ўвечары, пасля цяжкай працы ды на сто кіло вагі.

А як зараз п'е вёска? Яна, знішчаная дарэнты, спілася. Калі і трапіе хто цяварозы — дык ці з зашытаю ампулай, ці закалдзіраваны, ці настаўнік.

У кожнага з іх — свая матывацыя. Я згадваю, як і мы ў маладосці, а гадаваўся я ў вельмі дэмакратычным асяроддзі, перад тым як ісці на дыскатэку, выпівалі па пляшцы чарнільца на дваіх, дзеля смеласці. І дзючыта тады здаваліся такімі прыгожымі-прыгожымі, хаця яны і так былі не бліжэй. Але мінуў час і для таго, каб набрацца смеласці і сустрэцца з дзючынаю — не трэба было ўжо піць. Знікла матывацыя.

Горад — больш дынамічны. Тут ёсць чым заняцца і акрамя п'янікі. Таму людзі круціцца як могуць — зарабляюць грошы. Апошнім часам, бачу, як ні цяжка жыць, але калі з'явілася магчымасць зарабіць — мае знаёмых меней гуляюць, а працуюць, працуюць. Праўда, гэта тыя, хто мае магчымасць, мае добры фэх. Беспрацоўныя ж мужыкі гуртуюцца каля крамаў, скідаюцца па пяцёркачы і гасяць, нераўнуючы як у вёсцы.

І вяскоўцаў і гарадскіх беспрацоўных аб'ядноўвае, мне падаецца, адно — няма мэты, дзеля якой варта жыць і — варушыцца. І тут вінаватая — дзяржава. Яна разбэсіла вёску, адабраўшы ў яе самую галоўную матывацыю для стваральнага чалавечага жыцця — зямлю. Яна знішчыла ў селяніне гаспадар, а выхавала найміта-алкаголіка. І сёння там існуе ўплывовае праслойка, зацікаўленая ў гэтай сістэме. Бо нават самы лядашчы калгас здольны няблага карміць вярхушку — старшыню, намеснікаў ды галоўбуха.

Калі б ішчырыя нарадавольцы ды сацыялісты мінулага стагоддзя паглядзелі, у якую пачварную рэальнасць пераўтварыліся іхнія светлыя мары пра калектыўнае гаспадаванне на зямлі, што сталася ў выніку гэтага з селянінам, дзеля дэбра якога яны ішлі ў турмы і на смерць і хто карыстае зараз з гэтага сацыяльнага эксперыменту, яны б, мне здаецца, зарыліся і згадваць пра калектыўную ўласнасць на зямлю. У іх бы таксама знікла матывацыя.

Але пакуль што лад нашага гаспадарання, становішча ў эканоміцы краіны, духоўная атмасфера ў дзяржаве, якую смела можна назваць амаральнай, шалёна спрыяюць алкагалізму, з якім яшчэ па традыцыі спрабуюць змагацца хіба што толькі адны ксяндзы.

Алесь БЯЛЯЦКІ

Няпраўда, што пазтаў забываюць. Забываюцца — гэта здараецца. А забытым сапраўдны пазт быць не можа, бо калі голас яго — ад Бога, застануцца яго песні на грэшнай зямлі, а значыць, застанецца ён сам...

Таму не дзіўна, што ў нялёгка для Беларусі часы, калі пад пытаннем — само існаванне яе нацыянальнай культуры, у Ракуцёўшчыне зладзілася традыцыйнае свята беларускай паззіі, асвечанае імем Максіма Багдановіча. Сёлета супала яно з Днём Незалежнасці Беларусі.

На зялёных узгорках Ракуцёўшчыны, ля філіі музея Максіма Багдановіча сабраліся пазты і барды з розных мясцін Беларусі. Гародня была прадстаўленая пазтамі Данутай Бічэль-Загнетавай, Алесем Чобатам, бардам Віктарам Шалкевічам. З Гомеля прыехалі Андрэй Мельнікаў і Вальжына Цярэшчанка. З Мінска — пазты Леанід Дранько-Майсюк, Людміла Рублеўская, Віктар Шніп, Антаніна Хатэнка, барды Алес Атаманаў, Алесь Камоцкі, артыст-купалавец Віктар Манаеў. Арганізавалі свята з дапамогай Фонду Сораса — дырэктар Музея Максіма Багдановіча ў Мінску Алесь Бяляцкі і дырэктар філіі музея — "Беларускай хаткі" — пазт і бард Эдуард Акулін. Кіраваў святам пазт Міхась Скобла.

Людзі ішлі і ехалі на свята — з навакольных вёсак, з недалёкага Маладзечна, з Мінска. Праўда, сказалася "накладка" — святкаванне ў сталіцы Дня Незалежнасці, на якім чакалася шмат падзей. Няма патэнцыйных глядачоў, пэўна, аддалі перавагу мітыngu перад святам паззіі, як некаторыя тытулаваныя запрошаныя госці.

Мінулы год музейны комплекс у Ракуцёўшчыне пабудавалі на адзін будынак — "свіран". Сёлета амаль выбудавана яшчэ адна частка комплексу — "гумно". Ракуцёўшчына ветла сустрэла гасцей. Настрой на

святая, на паззію адчуваўся ва ўсім. "Афіцыйных", прахадных выступаў не было. Як падалося, пазты і барды сапраўды былі рады выпадку сустрэцца, выказацца, узрушыцца, а мо і кагось узрушыць, бо падыходзілі ж людзі, дзякавалі... А вось тым, хто прагнуў аўтографу, не шанцавала: выязны кніжны кіёск прапаноўваў спрэс Чэйза, таямніцы эротыкі ды парады хатнім гаспадыням. Спадар Чэйз на свяце не прысутнічаў, на томіку пра здаровы секс ці саленне агуркоў аўтографу ў Віктара Шніпа ці Дранько-Майсюка прасіць не будзеш, хоць і выказаўся апошні са сцэны пра вартасці мясцовых кабатаў ды піва.

Але нешта адметнае набыць было можна — народны майстар Шчэрба з Пастаўшчыны прывёз свае вырабы з гліны: свістулькі, кулоны, іншыя забаўкі і — акарыны, старажытны беларускі інструмент, што некалькі стагоддзяў таму трапіў на нашу зямлю з Італіі. Думаецца, многія з наведнікаў імпрэзы запамінілі такі малюнак: малады майстра ў вышыванцы грае на акарыне, і гукі даўніны зліваюцца з сённяшняй беларускай песняй.

Часам, калі прысутнічаеш на такіх выязных імпрэзах, мімаволі задаешся пытаннем: як успрымаюць жыхары навакольных вёсак існаванне ў іх мясцінах, паралельна з іхнім жыццём, жыцця музейнага, ітэлектуальнага, культуралагічнага? Бо гэта для нас Ракуцёўшчына — помнік гісторыі, сведка слаўных падзей, ілюстрацыя да бессмяротнага твора, а для іх — звычайны пагорак, з якога зімой дзеці катаюцца на санках, хата, у якой жылі іхнія суседзі, луг, які штогод пачалі вытоптаць цікаўныя гараджане... Няхай каторы і пасмеўшыцца — прыехалі палюбавацца чапалой, сякеры ў горадзе не бачылі. Але з размоў усё-ткі ясна: спакваля спее гонар роднай мясцінай, Багдановіч робіцца "іх" пазтам, не



чужыя тут пазтычныя святы. І як не ўспомніць радкі "Апокрыфа" Максіма Багдановіча: "І прамовіў Хрыстос Пятру: ты, шкадуючы долі галодных людзей, асудзіў песню, але галодныя людзі не асудзілі яе. Жыва яшчэ душа ў народзе гэтым..." Людміла ЧАСЛАЎСКАЯ Фота Тамары САРАКАЧ

Адгалоскі

"САЮЗ НЕПАРУШНЫ...?"

"Антыпрэзідэнцкі", паводле вызначэння самога сп. Лукашэнкі, зварот "Аб грамадска-палітычнай і сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў краіне", падпісаны кіраўнікамі сямі ўплывовых партый (Аграрнай, АГП, партыі жанчын "Надзея", ПКБ, Партыі працы, БСДП "Народная Грамада", Партыі БНФ), выклікаў заўважнае ажыўленне сярод палітычна актыўнай часткі насельніцтва. Ідзя хаця б часовага аб'яднання дэмакратычных сілаў Беларусі перад пагрозай страты незалежнасці і ўсталявання дыктатуры даўно лётала ў паветры, але ўвасобілася на паперы толькі цяпер.

Тое, што зварот падпісалі дэмакраты, незалежнікі — зразумела. Аграры — аналізуючы апошнія крокі прэзідэнта, а таксама дзеянні і выказванні Старшыні Вярхоўнага Савета, лідэра Аграрнай партыі С. Шарэцкага — таксама зразумела. Але тое, што ў шэрагах "буржуазных нацнал-демократов" былі заўважаны знаёмыя твары камуністаў, шмат каго здзівіла і насцярожыла. Сапраўды, нека не стасуюцца гэта з тым, аб чым яшчэ нядаўна гаварыла ПКБ. Напрыклад, з адной "независимой левой газеты", якая выйшла ў пачатку ліпеня, і рэдактар якой — добра вядомы тав. Чыкін, можна было даведацца, што сённяшняй беларускай нацыяналісты "плоть от плоти", "кровь от крови гитлеровских нацистов", "последыши коллаборационистов и полицеев", "бесноватые", якім "не по нутру стремление нашего народа жить в мире и согласии, при законно избранных Президенте и Верховном Совете". І яшчэ: "Говорить о том, что в нагнетании обстановки виновен не Александр Лукашенко, а его бездарное окружение, становится уже банальностью. Но это так". (І пасля гэтага, праз няпоўны месяц, камуністы падпісваюць "антыпрэзідэнцкую" заяву!) Ці вось яшчэ. У канцы ліпеня першы сакратар ЦК КПБ С.

Аляксей ШЭІН

Падзеі

МЫ — БАГАТАЯ КРАІНА. ВЕЛЬМІ БАГАТАЯ

24 ліпеня адбылася прэзентацыя альбома "Мая зямля". Выданне стала магчымым дзякуючы супрацоўніцтву Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі, часопіса "Мастацтва", і выдавецкай фірмы "Сімон", якая спецыялізуецца на выпуску адукацыйнай літаратуры. Нацыянальны мастацкі музей на прэзентацыі прадстаўляў дырэктар Юрась Карачун, часопіс "Мастацтва" — Валянціна Трыгубовіч, фірму "Сімон" — яе кіраўнік Мікалай Сіўчык, мастакоў, чые творы надрукаваны ў альбоме — Гаўрыла Вашчанка.

На рэалізацыю праекта спатрэбілася тры гады. Ён распачаўся ў іншых палітычных умовах. Тады было больш рамантызму. Тады здавалася, што на Беларускую ідэю пачынае працаваць дзяржаўная сістэма. Але, як адзначыла Валянціна Трыгубовіч, плаваць трэба ў любое надвор'е, хоць надвор'е сённяшняе і не спрыяе беларускай навігацыі. Зразумела, што большасць пытанняў было выдаўцу, Мікалаю Іванавічу Сіўчыку. Бо ў скрутны час укладаць грошы ў культуру — даволі рызыкоўна. Мікалай Іванавіч растлумачыў, што на падтрымку нацыянальнай культуры накіравана ўся дзейнасць фірмы "Сімон". Яму не сорамна ні за адну кнігу, выдадзеную "Сімонам". А што датычыць альбома "Мая зямля", дык падобных выданняў фірма будзе рабіць пяць-шэсць у год. Ці былі цяжкасці, праблемы ў выдаўцы? Зразумела! Найперш бюракратычнага характару, бо на словах усе "за", а як дойдзе да справы, да канкрэтыкі... Кнігу давлялася друкаваць за мяжою, там гэта абходзіцца танней. Але дзіўныя рэчы робяцца на мытні: нібыта маем з Расіяй мытны саюз, нібыта адзінымі павінны быць мытныя тарыфы — але аднолькавы тавар, у залежнасці ад таго, прызначаны ён для Беларусі альбо Расіі, абкладваецца розным падаткам. На тавар для Беларусі — падатак большы.

Кіраўнік праекта галоўны рэдактар часопіса "Мастацтва" Аляксей Дударкаў сказаў, што ведаючы нашы парадкі і праблемы, не надта верыў, што нарэшце будзе трымаць той альбом



у руках. Але гэты цуд адбыўся. Мастацтва, сабраное ў альбоме, дае нам, беларусам, падставы для гонару. Мы — багаты народ, багатая краіна. "Калі б сабраць усе творы беларускіх мастакоў, вартыя ўвагі, пад адной вокладкай, дык такую кнігу было б не падняць".

Гэта выданне прынцыпова адрозніваецца ад тых, што выходзілі ў савецкі час. Тут — беларускі погляд на беларускую культуру. Раней жа мы глядзелі на сябе вачыма суседзяў. Найперш — усходніх.

У альбом уключаны і творы мастакоў, якіх у савецкім мастацтвазнаўстве адназначна залічалі да рускага, польскага альбо літоўскага пантэону, цалкам ігнаруючы правы Беларусі. На жаль, няма ў альбоме твораў Марка Шагала. Па слайды звярталіся ў Расію, але там загнулі такую цану, што давлялася адмовіцца. Вось вам і "братнія" стасункі ў нашым "славянскім базары". Літва, дарэчы, прадставіла неабходны матэрыял бясплатна.

Альбом, па ўсіх крытэрыях, — выдатны. Яго не сорамна везці на якую заўгодна кніжную выставу. Гэта ўзор таго, на што здольныя людзі культуры і прадпрыемнікі ва ўмовах, калі ўлады перашкаджаюць ім працаваць. Уявіце, што было б, калі б дапамагалі?

П. ВАСІЛЕЎСКИ

ТАМ ЧАЛАВЕК ВОЛЬНЫ

БАЛІЦЬ ДУША ПА БЕЛАРУСІ

У кожнага, каму неабыхавы лёс Бацькаўшчыны... У кожнага, каму хочацца, каб і сам ён і яго дзеці жылі на свабоднай і шчаслівай зямлі... У кожнага, у каго не дрэмле сумленне... Гэтымі турботамі жыве і паэт Змітрок Марозаў, які сваю чарговую кнігу так і назваў — "Баліць душа па Беларусі". А паколькі сёння "прабіцца" ў дзяржаўны выдавецтва няпроста, яму на дапамогу прыйшло Рэкламна-выдавецкае агенцтва "Азбука", у якім і пабачыў свет гэты зборнік. А атрымаўся ён аб'ёмным, складаецца як бы з некалькіх кніг, аб'яднаных пад адной вокладкай "Сляза жывіцы", "Дзікая ружа", "Пры святле нарчанскіх бяроз".

У прадмове "Экзамен на сталасць" Вячаслаў Рагойша, разважаючы пра творчасць З. Марозава, засяроджвае ўвагу на адметнасці яе, а яна ў тым, што З. Марозаў — вялікі прыхільнік аднаго з самых старадаўніх класічных, і прытым складаных паэтычных жанраў — санета. На сённяшні дзень ім напісана іх ажно 375! І гэта не проста майстэрства дзеля майстэрства: "...у лепшых строфах... санетаў агульнанароднае, грамадскае арганічна сплаўлена з асабістым, інтымным. Природа, каханне, любоў да Бацькаўшчыны, чалавечы побыт, вайна, мірная праца, культура, гісторыя, праўда, ісціна, мана — гэта і многае іншае прыцягвае ўвагу паэта, абумоўлівае змястоўную сутнасць твораў, прадвызначае разгортванне іх сюжэтаў, як рух думак і пачуццяў лірычнага героя". А яшчэ, пра што і нагадвае В. Рагойша, З. Марозаў напісаў "ажно дзесяць самастойных вяноў санетаў". Больш таго, з-пад яго пера і з'явіўся і вянок вяноў санетаў "Апакаліпсіс душы" — "гэтая вершаваная форма не зафіксавана яшчэ ні ў адной з сучасных сусветных літаратур".

У кнігу "Баліць душа па Беларусі" згаданыя творы не ўключаны, з вяноў санетаў змешчаны толькі "Вянок Беларусі". З усімі ж імі можна будзе пазнаёміцца ў кнізе З. Марозава "Вянкі Любві, Веры і Надзеі", запланаванай выдавецтвам "Мастацкая літаратура" на 1997 год.

КДБ — НАЦЫЯНАЛЬнай БІБЛІЯТЭЦЫ

Усемагутнае некалі сілавое ведамства, нават назву якога людзі не адно дзесяцігоддзе прамаўлялі са страхам, зрабіла яшчэ адзін крок дзеля зберажэння нацыянальных культурных багаццяў. Нядаўна старшыня Дзяржаўнага камітэта бяспекі Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мацкевіч перадаў у фонд Нацыянальнай бібліятэкі Беларусь унікальную кнігу, якая была выдадзена ў Магілёве ў 1702 годзе Максімам Вашчанкам.

Гэты аб'ёмны том, вагой ці не тры кілаграмы, цудоўна ілюстраваны і тычыцца жыцця святых. Па-сапраўднаму вартасць кнігі ацэніць і дасканалы вывучыць яе змест спецыяльная камісія. А цяпер можна толькі сказаць, што ва ўсім свеце налічваецца ўсяго сем экзэмпляраў згаданага выдання. Тым больш прыемна, што адзін з іх вярнуўся на Бацькаўшчыну.

ТАК І НЕ АДБЫЛАСЯ

У 1916 годзе лекцыя М. Багдановіча "Беларускае адраджэнне", аб правядзенні якой хадайнічаў журналіст і грамадскі дзеяч Віктар Чавусаў, тым не менш ужо сам факт дае падставы меркаваць аб накірунку яго поглядаў. Віктар Іванавіч належаў да людзей, якія пакінулі пасля сябе добры след. Урадженец Пецярбурга (нарадзіўся 30 ліпеня 1871 года, памёр у 1920 годзе), ён скончыў Мінскую гімназію, Пецярбургскі ўніверсітэт. В. Чавусаў — адзін з кіраўнікоў Мінскага таварыства аматараў прыгожых мастацтваў. Ён жа быў і адным з кіраўнікоў Мінскага літаратурна-артыстычнага таварыства, рэдактарам-выдаўцом газеты "Мінскі кур'ер". У 1915—1917 гадах узначальваў камітэт Мінскага аддзела Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны, а ён, як вядома, па сутнасці стаў асяродкам літаратурна-грамадскага руху ў Мінску на той час.

СТАРШЫНЯ ЗБС "БАЦЬКАЎШЧЫНА" ГАННА СУРМАЧ АПАВЯДАЕ ПРА ПАЕЗДКУ ў АўСТРАЛІЮ

За апошнія тры гады я аб'ехала ўсе краіны, дзе ёсць значная беларуская прысутнасць. Я не проста падарожніца езджу — працаваць. Бо адна справа — пачуць, прачытаць пра справы эміграцыі, і зусім іншая — пабачыць сваімі вачыма. Без рэальнага ведання сітуацыі абыходзіцца, я лічу, немагчыма, і паездка ў Аўстралію, безумоўна, службовая.

З дапамогай беларускай дыяспары я пазнаёмілася з укладам жыцця яшчэ аднаго рэгіёна свету. Чалавецтва назапасіла вялікі вопыт цывілізаванага жыцця, і калі не ведаць, не вывучаць, не пераймаць яго — значыць, знаў ісці ўсляпу і ставіць эксперыменты над уласным народам.

Паездка ў Аўстралію значная і цікавая тым, што мы адкрылі для сябе не проста невядомы — непаўторны свет. Нам усё-ткі больш блізка і зразумелы заходні лад жыцця. А гэты кантынент спалучае ўплывы заходня і ўсходня. Сюды прыбыло шмат эмігрантаў з Кітая і В'етнама, якія адкрылі для сябе тут эканамічную нішу, знаходзяць працу і дабрабыт. Мы і ляцелі праз Усход: перасадка была ў Бангкоку (Тайланд), а на зваротным шляху — у Сінгапуры. Гарады гэтыя — сапраўдныя перавалачныя базы, велізарныя паветраныя гавані. Праз нашу Беларусь таксама праходзяць шматлікія сухапутныя і паветраныя шляхі, ну і як мы іх выкарыстоўваем?..


Незвычайны куток — Аўстралія! Ад'езджалі мы вясной, а прыехалі туды ўвосень. Поўнач там цяплейшая за поўдзень. А цэнтральная частка краіны — суцэльны пясок, пустыня. Жыццё сканцэнтравана на ўсходнім і паўднёвым узбярэжжах. Мы ляцелі праз увесь кантынент і ўсё добра разгледзелі з самалёта.

200 гадоў гэтай краіне. Каланізавалі яе англічане, і столь добрай старой Англіі яшчэ захаваўся. За ўзор былі ўзяты дасягненні амерыканскай цывілізацыі, у прыватнасці — планіроўка гарадоў. Цэнтр — высотны (дзельная частка горада), а ўсё астатняе двух-трохпавярховая жылая забудова. Скажам, Мельбурн цягнецца на 100 км уздоўж узбярэжжа. Гарады таму вялікія па плошчы, што людзі жывуць ва ўласных дамах, ці як у нас кажуць — катэджах. Усе жывуць асобна, і бацькі, і дзеці, плюс у кожнага свой пляц зямлі. Звычайна на ім растуць кветкі, а ў беларусаў — звычайныя нашы агароды з памідорамі, гуркамі, капустай... Яны соляць гуркі, квасяць капусту... Нават столь харчавання захавалі.

Райскі куток — Аўстралія! Раней сюды можна было дабрацца толькі морам. На сённяшні дзень пераважаюць паветраныя зносіны. Краіна багатая, мае золата і уран, можа, таму так мая магучая сацыяльная абароненасць людзей — як прышлых, так і абарыгенаў. 16 мільёнаў зараз пражывае на кантыненте, эміграцыя ў апошнія гады пачалі абмяжоўваць, бо маюцца праблемы з водазабеспячэннем. Унікальнае інжынернае збудаванне — Сіднейскі вадазбор: рака ў даліне перакрыта высознай плацінай, там збіраецца і ачышчаецца дажджавая вада з гор. Збудова кантынента адбывалася планерна і разумна, хаатычнасці там няма. І самы асноўны прынцып — спалучэнне архітэктуры з прыродным асяроддзем і падпарадкаванасць яму.

Захаванне прыроды ў Аўстраліі ўведзена ў ранг дзяржаўнай палітыкі. Той, хто атрымлівае пляц пад сядзібу, абавязаны пасадзіць пэўную колькасць дрэў. Гэта абавязковая ўмова для землеўласніка. У Сіднеі і Мельбурне ёсць цудоўныя заалягнічныя сады, дзе асабліва бачна пашана да жывёльнага свету. Уражвае незвычайны дызайн, дагледжанасць жывёл, ступень іх свабоды. Невыпадкова дзяржаўнымі сімваламі Аўстраліі з'яўляюцца мядзведзь каала і кенгуру. Сярод дрэў пераважае эўкаліпт, іх мо сто разнавіднасцей. Хаця, калі шчыра, лес там даволі аднастайны, мне больш падабаецца наш, беларускі.

Трэба сказаць, што там не толькі жывёлам добра жывецца — там чалавек вольны. Для



яго няма абмежаванняў, акрамя абмежавання рабіць шкоду іншым, красці і г. д. І што вельмі важна — у павазе нацыянальнай меншасці. Пасля другой сусветнай вайны сюды прыехала шмат эмігрантаў з еўрапейскіх краін (у тым ліку з Беларусі), апошняя хваля — усходняя. Гэта краіна эмігрантаў, дзе шануецца нацыянальная прыналежнасць. Унікальны, адзіны ў сваім родзе прыклад — дзяржаўная тэле-радыёкампанія ў Сіднеі для нацыянальных меншасцей, на якім беларусы маюць свой радыёканал.

Як я ўжо сказала, яны прыехалі сюды пасля вайны па вярбоўцы і два гады адпрацавалі на самых цяжкіх работах — на лесанарыхтоўках, у шахтах, а пасля ўжо самі ўладкавалі сваё жыццё. У Мельбурне талакой будавалі дамкі, што здзіўляла мясцовых людзей. Іх дзеці ўсе маюць адукацыю, займелі высокія пасады ў кампаніях, універсітэтах.

Беларуская прысутнасць ёсць ва ўсіх вялікіх гарадах — Сіднеі, Мельбурне, Адэлаідзе і Перце, ёсць і адпаведныя арганізацыі. У Мельбурне працуе Рада беларускіх арганізацый у Аўстраліі, у Сіднеі — беларускі сацыяльна-культурны клуб. Ёсць свае цэрквы, а дзе няма, там беларусы наведваюць рускія праваслаўныя цэрквы. У адной з іх вядзе службу святар з Беласточчыны Ігар Слабч.

Акрамя цэркваў маюцца беларускія дамы-клубы, якія куплены на ўласныя сродкі. Наша маленькая дэлегацыя з трох чалавек патрапіла на Усяночную (якраз тады святкаваўся Вялік-дзень). 25 сакавіка адбыліся царкоўныя службы за Беларусь.

На другім канцы свету пачулі мы роднае

беларускае слова, ніхто яго не забараняе і не абмяжоўвае. Людзі там не толькі ўладкавалі сваё прыватнае жыццё, але парупіліся і пра грамадскую справу: стварылі свае арганізацыі, пабудавалі клубы і цэрквы — замацавалі беларускую прысутнасць, засведчылі існаванне беларускай нацыі.

Пры ўсёй сваёй уладкаванасці яны сумаюць па бацькаўшчыне. Многія пабывалі на радзіме, многія збіраліся прыехаць, але адклалі паездкі ў сувязі з грамадска-палітычнай сітуацыяй на Беларусі. Гэта ніякія не ваенныя злачынцы, як часам любяць у нас прадставіць, — простыя людзі, якіх вайна закінула ў розныя куткі свету. Усе яны ўважліва сочаць за падзеямі, падтрымліваюць кантакты з раднёй і з "Бацькаўшчынай". 16 чалавек з Аўстраліі ўдзельнічалі ў ІЗ'ездзе беларусаў свету. Ва ўсіх іх ёсць магчымасць глядзець раніцай расійскае "Время". Пра дэманстрацыі ў Мінску 24 сакавіка і 2 красавіка мы глядзелі з імі разам.

На жаль, новая хваля беларусаў малаактыўная, эмігранты не бачаць зацікаўленасці і падтрымкі з боку беларускай дзяржавы. Наадварот, часамі бываюць варожыя выпадкі ў афіцыйным друку. З боку дзяржавы, аднак, неабачліва не выкарыстоўваць сваю прысутнасць у такой цывілізаванай краіне, як Аўстралія. Кантакты нікому яшчэ не шкодзілі...

Запісала Г. КАРЖАНЕЎСКАЯ

На здымках: гаспадары і госці ў дзень святкавання 25 сакавіка (Мельбурн); беларускія святары а. Кулакоўскі, а. Бурной і Ніна Петухова (Мінск).

Рэпліка

ТРАМВАЙ ПАПЕРАДЗЕ... НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

Дадатак да газеты "Комсомольская правда" "Ва-Банк" даволі папулярны на Беларусі — толькі ў Мінску распаўсюджваецца ён тыражом 200 000 экзэмпляраў бясплатна. У адным з апошніх нумароў надрукаваны тут агенцтвам "Геронт-А" гэтакзваны "Стары каляндар". У ім згадваюцца розныя даты: узнагароджанне 24 ліпеня 1937 года Інстытута фізічнай культуры ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга, а 25 ліпеня 1966-га Мінскага трактарнага завода — ордэнам Леніна... І яшчэ, як кажуць,

сёе-тое. Прынамсі, паведамляецца, што 27 ліпеня 1848 года (пэўна ж, 1948-га!) у Мінску адкрыўся рух па новай трамвайнай лініі, што праходзіць па вул. Ульянаўскай.

Але як разумець тое, што толькі пасля гэтага паведамляецца не проста пра звычайную дату, а пра... нацыянальнае свята! Прытым — як?! — "27 ліпеня адзначаны яшчэ адным юбілеем — пяцігоддзем з дня абвешчання незалежнасці нашай рэспублікі. Значнасць гэтай падзеі не патрабуе каментарыяў".

"Каментарый" якраз жа і неабходны. Прабачце, дзе яшчэ можна знайсці краіну, у якой звычайная дата, звязаная з пускам трымвайнай лініі, лічылася б больш значнай, чым абвешчэнне незалежнасці дзяржавы? А вось у нас — усё можна. Нават тое, што ў цывілізаваным свеце палічылі б звычайным хамствам.

Ды ад фактаў нікуды не дзенеся. Такія мы... Такі "Ва-банк" з падачы "Геронта-А".

Дз. ІВАК

У час здымак фільма пра Алеся Адамовіча "Развітальнае" ў студзені 1995 года рэжысёр Фелікс Кучар гутарыў з Васілём Быкавым. Фрагменты гутаркі ўвайшлі ў фільм, а цалкам размову прапануем увазе чытачоў "ЛіМа".

барацьбы з Адамовічам. Яна працягвалася ўсё жыццё, да самых апошніх яго хвілін. З ім актыўна працавалі, супроць яго актыўна змагаліся. Гэта змаганне ішло на ўсіх магчымых узроўнях, пачынаючы ад Палітбюро, Камітэта дзяржаўнай бяспекі і канчаючы яго акружэннем, яго прыяцелямі, супрацоўнікамі і гэтак далей. Усе ўплывалі ў пэўным кірунку. І другі чалавек, на месцы Адамовіча, змяніўся б, павінаваўся б, пасыпаў бы галаву попелам і перайшоў бы на іншыя пазіцыі. Альбо, у лепшым выпадку, замоўк бы, займаўся б навукі, літаратуразнаўчай ці якой яшчэ і маўчаў бы. І гэта дало б пэўныя выгоды, званні, прэміі,

дала яму маці.

— Факт з ваеннапалоннымі быў на чыста эмацыянальнай аснове. Такое перажылі шмат якія людзі не толькі ў наш час, але можа больш чым за два тысячгоддзі. Узнікаў пэўны пратэст супроць Бога, нават бунт, асабліва, калі гэта пазіцыя праецывалася на тое, што адбывалася. А такіх драматычных калізій, як вядома, было даволі ў гісторыі чалавецтва. Зразумела, што прынцыповых высноў з гэтага рабіць нельга.

— Адамовіч піша: "Мабыць, праў сябра-філосаф, які напісаў, што радзіма — гэта не толькі нейкая прастора, але і час; у які

барацьбы многіх, у тым ліку і Адамовіча.

— **Добра, але гэта — ідэалогія, палітыка. Мне незразумела, як менавіта творчы чалавек, які лічыць сябе творчым: пісьменнік, мастак, рэжысёр — цураецца сваіх вытокаў. Гэта нешта не тое. Ні ў кога нікога добрага такім чынам не атрымлівалася.**

— Я думаю, што чалавек з такімі ўстаноўкамі на адмову свайго карэннага не можа быць паспяхова ў сваёй творчасці, зрабіць штосьці важнае і вартэ ў галіне хоць бы мастацкай. Але за тое ён яшчэ нядаўна меў пэўныя перспектывы ў сваім чыноўніцкім служэнні. Я чытаў мемуары аднаго, як пішуць, віднага партыйнага і дзяржаўнага дзеяча Беларусі, дзе ён ставіць сабе ў заслугу, што за ўсю сваю партыйную кар'еру не зрабіў ні адной паслугі аднавяскоўцам. Тым зямлі ён хацеў прадэманстраваць шырыню сваіх памкненняў, што ён, не робячы паслугі аднавяскоўцам, аблагодзельстваваў усё чалавецтва. Ну, вядома якое чалавецтва, сацыялістычнага лагера, відаць. Калі чалавек не мае цэльнай да свайго карэннага, роднага, да зямлі і да людзей, ён абсалютна не варты і для чалавецтва. Гэта проста зомбі, альбо скончаны згаіст і цынік.

— **Прасцей кажучы, халуй... Яшчэ адна адметная рыса Адамовіча: іронія, дакладней самаіронія...**

— Трэба мець на ўвазе, што іронія і самаіронія ў нашым нядаўнім мінулым была пэўная пазіцыя даволі шырокіх колаў творчай інтэлігенцыі, інтэлігенцыі не ангажаванай, не партыйнай. За яе можна было схвацца, каб знайсці сродкі самавыражэння, і яна шырока выкарыстоўвалася і ў беларускай літаратуры, і ў расійскай асабліва. Не адышоў ад гэтага і Адамовіч. Гэта была адна з дэмакратычных пазіцый. Паколькі дэмакратычнага самавыражэння ў наш таталітарны век было не многа, Адамовіч ёю карыстаўся.

— **"Іх шкадаваў, а любіў — сябе? І яшчэ — свабоду сваю. Вышэй за ўсё. Нават ад любові свабоду". Узнікае філасофская катэгорыя — свабода...**

— І не толькі філасофская. Гэта і эстэтычная катэгорыя і ў большай меры — грамадзянская. Уся справа ў тым, што наша грамадства адвучана ад яе. Ужо многа гадоў, дзесяцігоддзяў, нават стагоддзяў існуючы без гэтай свабоды, мы перасталі думаць, што яна камусьці патрэбна. Тым больш, што несвабода давала пэўныя матэрыяльныя магчымасці жыцця. Памкненне да свабоды нікога, апроч няшчасця, апроч трагедыі для асобы, не несла. Але ўся справа ў тым, што ў мастацтве, у гуманістычнай літаратуры немагчыма абысці без свабоды. Сапраўдныя мастакі, сапраўдныя філосафы вельмі пакутавалі ад недахопу свабоды і выкарыстоўвалі кожную магчымасць яе, а, як вядома, магчымасці былі звычайныя, карысталіся нейкімі кавалачкамі, дозамі свабоды, таму вельмі ёю даражылі. Я разумею, чаму гэта для Адамовіча было важна. У ўмовах несвабоды ён не мог працаваць. У гэтым вялікая драма асобы ў наш час. І толькі напрыканцы жыцця ў гэтай драме перамагаў мастак. Таму можна зразумець Адамовіча, каторы многа пра гэта пісаў. Ён меў вялікую патрэбу ў свабодзе.

— **А які быў чалавек Аляксандр Адамовіч?**

— Яго асоба, чалавечая асоба дарэшты выразілася ў яго творак. На масавым узроўні прынята, што вялікі мастак або мысліцель — нешта незвычайнае. На самай справе незвычайнасць тоіцца ў глыбі яго духу, інтэлекту і яна знешне ніяк не выглядае. Вось Адамовіч быў такі, самы звычайны чалавек. Яго нейкія незвычайнасці можна пералічыць на пальцах. Па-першае, ён не ўжываў алкаголю. Такое ў наш час не вельмі здарэцца, і гэта выклікала сярод сяброў розныя пасмешкі. Я адчуваю, што ён сам перажываў ад таго. Яго натура не мела патрэбы ў алкагольным допіну. Бо ў яго галаве ішоў пэўны, вельмі глыбокі і важны працэс. Алкаголь не мог тут быць дапамогай. Ён мог толькі перашкодзіць, збіць з панталыку, як кажуць. Хаця бывае па-рознаму. Я ведаю некалькі выдатных мастакоў, каторыя стварылі дзякуючы алкаголю. Алкаголь быў стымулам і допінгам. З Адамовічам усё было інакш. Хаця ён вельмі любіў тое, што мы завём кампаніяй, "обшэнем". Ён заўсёды, калі пісьменнікі былі гэты багацейшыя, ішоў у рэстаран, прысутнічаў там, хаця сам, апроч мінеральнай вады, не ўжываў нічога — не толькі крэпкіх напояў, але нават піва. Я думаю, што яму зусім была проціпаказана такая рыса, як нарцысізм. Ён не зважаў, як выглядае, як яго словы альбо думкі будуць успрыняты навакольным асяроддзем. Для яго, як для Хрыста, даражэй за ўсё была ісціна і ён гэту ісціну выказаў у мастацкіх творах, у публіцыстыцы, з парламенцкай трыбуны, дзе толькі мог. У гэтым сэнсе ён быў нястомны.

А ўвогуле, з ім было лёгка сябраваць, ён быў непатрабавальны, ён быў ненадакучлівы, умеў, аднак, адчуваць блізкага чалавека. У гэтым сэнсе чуйнасць яго душы была незвычайнай. Як ні дзіўна, ён, такі катэгарычны ў сваёй творчасці, у сяброўскай размове, калі ён адчуваў нязgodу свайго апанента, вельмі далікатна прыпыняў размову, ніколі не ішоў на такія гарластыя высвятленні адносін. У гэтым сэнсе ён быў надзвычай далікатны і інтэлігентны чалавек.

(Працяг на стар. 12)

Васіль БЫКАЎ:

"ЁН МЕЎ ВЯЛІКУЮ ПАТРЭБУ Ў СВАБОДЗЕ"

— Васіль Уладзіміравіч, як павялося, пра нябожчыка альбо добра, альбо нічога. Я прачытаў апошняю аповесць Алеся Адамовіча "Vixi". Чалавек падводзіць вынік свайго жыцця, глядзіць на сябе як бы звонку, ацэньваючы сябе даволі жорстка, без сентыментаў (маю на ўвазе першую частку аповесці: "З-пад кропельніцы"), быццам з таго свету. Мяне гэта ўразіла і ўсхвалявала. Я ўпэўнены, што гэта быў чалавек незвычайны. Працуюць:

"Бласлаўляю, дзякую свайму сэрцу, што адмовілася качаць кроў здрадніка. Японцы маюць рацыю: важна не як жыць, а як памёр. Мог усё пражытае жыццё загадзіць".

Ён вельмі балюча адносіўся да здрады. Аляксандр Адамовіч не здрадзіў нават М. Гарбачову, якому не здраджаў толькі гультай...

— Ну ён жа сам там гаворыць, што менавіта такая пошасць нашага часу, як здрада, яго абышла. Я сказаў бы, што яна і не магла ў яго ўсяляцца. Ён быў зусім іншы чалавек. Гэта быў чалавек арганічна верны сваім, перш за ўсё ідэйным прынцыпам, можа быць таксама эстэтычным, чалавек вельмі пэўнага характару. Прычым вытокі пэўнасці ў гэтым аўтабіяграфічным творы выказваюцца. Але тым не менш, калі ўжо гаварыць аб агульна, дык я б сказаў, што вытокі гэтай пэўнасці ляжаць у катэгарычным непрыняцці той рэчаіснасці, каторая нам была прадиктавана ў таталітарнай дзяржаве і каторая зыходзіла ад камуністычнага кіраўніцтва, камуністычнай ідэалогіі. Ён гэта не прыняў вельмі рана і непрыняцце пранёс праз усё жыццё. Шлях непрыняцця ў розных людзей праходзіў па-рознаму. Некаторыя ў сваім юнацтве прынялі ідэалогію таталітарызму, а пасля, пад націскам жаціцця, жыццёвых хваль адмовіліся ад яе. Тут вызначаўся пэўны ідэалагічны працэс, часам драматычны. Сам Аляксандр Адамовіч гаворыць, што гэта яго абмінула, таму што з юнацтва яшчэ ён, як чалавек разумны і сумленны, абышоўся без гэтых звалючых.

— Мясце цікаваць яго адносіны з начальствам. Кажу "начальства", маючы на ўвазе ўсіх начальнікаў. Тут і з ЦК КПБ і іншыя. Адамовіч пра іх заўсёды гаварыў "ЯНЫ". Начальства ёсць начальства. Але, мне здаецца, "ЯНЫ" адносіліся да Алеся Адамовіча наздывчай нервова, гублялі раўнавагу, калі чулі яго імя. У гэтым было не толькі выкананне нейкага загаду. "ЯНЫ" быццам адчувалі, што гэта чалавек, так бы мовіць, іншае пароды. Прычым, у гэтай аповесці ён не называе прозвішчаў. Не будзем кагосьці вінаваціць і мы...

— Ну, у некаторых рэчах ён называе канкрэтныя імёны. Мы ўсе схільны, і ён быў такім, дыферэнцыраваць начальства. Яно таксама не было аднародным. Другая справа, што пазіцыя начальства, ідэалогія начальства да такіх людзей, як Адамовіч, была адназначнай. Хаця б па той прычыне, што яна выпрацоўвалася нават не ў Мінску, яна выпрацоўвалася ў Маскве, на самым высокім узроўні. І пасля, праз свае рычагі — партыйныя, кадэбісцкія і ўсе іншыя — яна ажыццяўлялася ў дачыненні да канкрэтнай асобы, якой быў Адамовіч. Адамовіч для іх быў чалавек чужы і варажы. Варажы хоць бы таму, што не ўспрымаў іх ідэалогію, і не толькі не прымаў пасіўна, як цяпер кажуць, быў іншадумцам. Ён яшчэ быў чалавек актыўны, ён быў творца, ён быў пісьменнік, ён быў філосаф, і яго іншадумства для начальства, як вы кажаце, мела небяспечны характар. Успомніце, ад самага пачатку, як ён адмовіўся падпісаць ліст маскоўскіх прафесараў супроць Даніэля і Сіняўскага. Ужо тады, ад самага пачатку, была распрацавана метада



табе давялося жыць".

— Адамовіч быў чалавекам універсальным у нашай культуры. Зразумела, тое, што тычыцца катэгорыі часу. А месца — адпаведна маштабу яго асобы, вялікае. Тут могуць быць розныя азначэнні гэтага месца. Для каго — гэта вёска, для каго — кватэра, для каго — краіна, а для вялікага чалавека — уся зямля, зямныя абшары. Што тычыцца Адамовіча, то, безумоўна, ён быў чалавек і мысліцель еўрапейскага маштабу, не меней. Яго нельга ідэнтыфікаваць з беларускай, альбо расійскай культурай. Ён, безумоўна, належыць да дзвюх гэтых культур і болей. Я б яго аднёс да ўсёй сучаснай еўрапейскай культуры.

— **І ў той жа час ён некалькі разоў паўтарае: у Глушу! У Глушу! У Глушу! Можна, гэта і ёсць прыналежнасць да сусветнай культуры?**

— Глуша — яго карані. Кожны чалавек ідзе з вытокаў. З малага да вялікага, з прыватнага да агульнага. З'ява універсальная. Напрыканцы жыцця чалавек аяртаецца да сваіх вытокаў не толькі ў сэнсе фізічным, але таксама ў творчым, філасофскім. Важна яму зазірнуць туды і, можа, каб замкнуць гэта кола. Усё гэта ўласціва для арганічнага чалавека і не толькі для Адамовіча. Я ведаю выпадкі, калі ардыннарныя людзі, каго мы завём простымі, дзе толькі не жылі, асабліва ў наш час, які кідае людзей на вялікія прасторы, імкнуліся ў свой смяротны час туды, дзе нарадзіліся. Гэта можа быць памкненне нават біялагічнае.

— **Але ў Адамовіча яно ёсць, а ў іншых — няма. Наадварот, цураюцца, што яны з вёскі. Мне гэта незразумела, асабліва ў людзей інтэлігентных, творчых, якія займаюцца мастацтвам, літаратурай, кіно і г. д.**

— Такого колькі заўгодна. Інтэрнацыяналізм, які ў нас быў у модзе і каторы так насаджалі, грунтаваўся на адмове ад свайго роднага. Таму што менавіта вернасць сваім вытокаў, сваёй маленькай радзіме большавіцкая ідэалогія трактавала як нацыяналізм, як правы прахлятага нацыяналізму. Калі чалавек не любіў наогул нічога і не меў ніякіх прывязак ні да сваёй радзімы, ні да свайго кутка, ні да сваёй вёскі, а толькі да большавіцкай ідэалогіі, тады гэта лічылася добра. Калі ж яму нешта падабалася і ён быў верны нейкім карэнным вытокаў свайго жыцця — гэта лічылася прахлятым нацыяналізмам. І ён каштаваў жыцця многім і нават пакаленням каштаваў. І толькі цяпер людзі пачынаюць разумець, што такое быў гэты інтэрнацыяналізм і каму ён служыў, пачынаюць разумець сутнасць нацыяналізму. Але для гэтага павінен быў прыклад многіх,

бытавыя выгоды. Аднак ён не пайшоў на гэта і праз усё жыццё змагаўся з пачварай, якой была сістэма, і, па сутнасці, згарэў у змаганні.

— **У гэтай кнізе мы сустракаемся з адносінамі чалавека з самым галоўным начальнікам — Панам Богам: "Добра быць запісной кніжкай Бога. Думка вылецела аднекуль са сну"...**

— Наколькі я ведаю, яго адносіны да рэлігіі, да хрысціянства былі кшталту Паустоўскага. Ён высока цаніў Евангелле, Стары Запавет, Біблію. Але ўсё ж такі яго адносіны да сучаснай царквы былі неадназначныя. Хаця ён цікавіўся ёю, былі пэўныя кантакты з царкоўнікамі, нават з вышэйшымі іерархамі. Але колькі я памятаю яго беглыя размовы на гэтую тэму, ён не знайшоў таго, чаго шукаў. Зразумела. Бо сучаснае хрысціянства, асабліва праваслаўе ў нас змянілася. Не тое, што было калісьці. Царква змянілася за атэістычныя дзесяцігоддзі. Я тут не магу з дастатковай упэўненасцю сказаць, я не валодаю фактамі, каб рабіць нейкія высновы. Я думаю, што яго адносіны вызначаюцца адносінамі сучаснага інтэлектуала, які ў сваіх кантактах з царквой далёка не пайшоў.

— **Царква — царквой. Але прызнаваць існаванне Бога? У гэтай аповесці ён гаворыць, што калі ўбачыў, як збіваюць нашых палонных, дык нават крыжык сарваў, што**

**ПЛАНУЕ
“МАСТАЦКАЯ
ЛІТАРАТУРА”**

Што ж мае намер прапанаваць чытачу ў перспектыве адно з вядучых выдавецтваў нашай дзяржавы? Атрымаць адказ на гэтае пытанне можна, калі пазнаёміцца з тэматычным планам “Мастацкай літаратуры” на 1997 год, які нядаўна паступіў у кнігарні. Канечне, і ў “МЛ”, як і ў іншых дзяржаўных выдавецтвах, некаторыя пазіцыі (а іх, на жаль, набіраецца шмат) пераносзяцца з году ў год. Ды не віна ў тым калектыву, а бяда. Тым не менш хацелася б спадзявацца, што запланаванае ўсё ж пабачыць свет, а ў выніку ўсе мы станем духоўна багацейшымі. Мяркуюць самі...

Плануецца выпусціць асобныя тамы Збораў твораў Р. Барадуліна, Н. Гілевіча, А. Зарыцкага, К. Крапівы, А. Кулакоўскага, Я. Купалы, І. Чыгрынава; выбраных твораў А. Адамовіча, В. Адамчыка, В. Зуёнка, У. Калесніка, В. Карамзава, А. Кудраўца. Серыя “Спадчына” папоўніцца такімі кнігамі: “Песня пра зубра” М. Гусоўскага, “Пакліканы краінай Беларусь” К. Езавітава, змест якой складуць вершы, пераклады, перапіска, успаміны выдатнага дзеяча нацыянальнага Адраджэння, а таксама згадкі пра яго, развагі Л. Геніюш, У. Жылкі, В. Ластоўскага, П. Мядзёлкі і інш. У гэтай жа серыі падрыхтавана (укладанне, пераклады, прадмова, пасляслоўе і каментарыі Г. Кісялёва) і кніга “К. Каліноўскі. Творы. Документы”.

У “Бібліятэцы беларускай прозы” запланаваны аднатомнікі В. Супрунчука “Фаварыт Карл” і У. Ягоўдзіка “Шчыраю ноччу”, у серыі “Галасы беларускага замежжа” — выбранае М. Кавыля “Міжгагнёў”, у “Бібліятэцы беларускай паэзіі” — зборнік А. Ставера “Водсвет маладзіка”, у “Скарбах сусветнай літаратуры” — зборнік “Паэзія польскага рамантызму” і раман Г. Санкевіча “Quo vadis” (“Куды ідзе”). Будуць прадстаўлены і такія вядомыя серыі, як “Бібліятэка замежнай прозы”, “Кніга перакладчыка”. Распацнецца і новая — “Чароўнае слова”: казкамі М. Канапіцкай “Пра гномаў і сіротку Марысю”.

Па раздзеле “Паўторныя выданні” значацца кнігі Р. Баравіковай “Сад на капялюшыку каханай”, М. Гіля “Прагал”, А. Жалыкоўскага “Супроць плыні”, З. Марозава “Вянкі Любві, Веры і Надзеі”, А. Палітыкі “Ключы ад сэрца”.

І, зразумела, не абдызены ўвагай новыя творы беларускіх пісьмэннікаў. Па раздзеле “Праза” гэта — “Кілавы д’ябал” В. Адамчыка, “Перавал” Л. Арабей, “Куды адлятаюць ластаўкі” Г. Багданавай, “Імем Айца і Сына” Т. Бондара, “Бедна басота” В. Гардзея, “Гадара” І. Жарнасек, “Дзённае палыванне на месца” А. Жука, “Незламаныя свечкі” А. Казлова, “Чорныя цені” І. Канаповіча, “Арляк і зязюля” М. Кусянкова, “Ларыса, альбо Прыгоды аўтамабіліста” Л. Левановіча, “Хаос” Г. Марчука, “Саксафон Чынгісхана, альбо Хворыя грошы” Д. Падбярэзскага, “Спазнаецца асоба мужчыны” У. Саламахі, “Прузі” Ю. Станкевіча, “Аповесці, апавяданні” А. Федарэнкі, “Іду і возвращаюся” Н. Цыпіса. У серыі “Першая кніга празаіка” выйдучы “Цэнзарскія нажніцы” С. Аструца, “Трэцяя асоба” У. Дуктава, “Распячатка чорнай скрынкі” Я. Кантылёва, “Той, хто будзе горад” У. Клімовіча, “Пошукі ідыліі” В. Мартыненкі, “Азартныя гульні” У. Міхно.

Багаты па назвах і раздзел “Паэзія” — “Антычны дождж” В. Аксак, “Укрыжаванне” М. Ароцкі, “По другую сторону дыхання” А. Аўруціна, “З чорным котам на плячы” Р. Барадуліна, “Нястомны вобраз” Р. Бялячыца, “Струна” Н. Гальпяровіча, “Брама зімы” Ю. Голуба, “У храме характава і смутку” В. Жуковіча, “Начыное святло” А. Зэкава, “Асеіні мёд” Г. Каржанеўскай, “Срэбра залёнай травы” А. Пісьмянкова, “Экзарсіс” Л. Рублеўскай, “Зачараваная краіна” Л. Сільновай, “Прычасце” Р. Тармоў-Мірскага, “Кудзелісты снідачак” Г. Юрчанкі, “Беражанкі” В. Яраца і інш. У серыі “Першая кніга паэта чакаецца такое паўнёнае: “Кроў Сусвету” В. Куставай, “Вырай” Л. Раманавай, “Чорная ружа” І. Хадарэнкі.

Кнігі “Пісьмэннікі. Кнігі” С. Андраюка, “Абуджаная памяць” А. Вераб’я, “Прысутнасць былога” У. Мархеля, “Сведчанні” С. Марчанкі, “Гутаркі з Максімаў Танкам” М. Мікуліча, “Непазбежнасць выбару” Г. Тычкі, “Скрыжаванні шляхоў” К. Хромчанкі, “Роздум на апошнім перавале” І. Шамякіна выйдучы па раздзеле “Крытыка і літаратуразнаўства”.

Як аперацыйныя выданні запланаваны зборнік чарадзейных казак І. Бурсава, напісаных як па-беларуску, так і па-руску (“Певень на Ксеневым паркане. “Купальскі клад”), рэпринтнае перавыданне “Гісторыі беларускай (крыўскай) кнігі” В. Ластоўскага, “Новы Заповіт Госпада нашага Ісуса Хрыста” (пераклад А. Клышкі, ілюстрацыі А. Кашкурэвіча), Збор твораў М. Танка ў двух тамах.

Ніколі яшчэ так уладна не дзейнічала паэтычнае слова на душу, свядомасць, эмацыянальны свет, як у час знаёмства з паэмай Сяргея Законнікава “Зязюля” (“Полымя”, 1996, N 4). Твор прачытваецца на адным дыханні. Замірае апошні акорд гэтага сурова-трывожнага, адчайна-журботнага, стрымана-горкага рэквіема па жыццю сучаснага беларуса, а ты застаешся па-ранейшаму ў нейкім зняможаным здранцвенні перад мужнасцю праўдзівага слова Паэта.

**НА ШЛЯХУ
ДА ПАКАЯННЯ**

Сапраўды, так пісаць — што ісці на Галгофу. Аднак ёсць у С. Законнікава мужныя аднадумцы, хто ўжо не раз сваім мастацкім словам і учынкам узыходзіў прарочым шляхам на сваю Галгофу, Галгофу свайго таленту. Гэта і знакаміты ў вяхах Еўфрасіння Полацкая і Францыск Скарына, і трагічны Я. Купала, і сурова праўдзівы В. Быкаў, што родам з той жа Ушацкай зямлі.

Вядома, такі твор, як паэма “Зязюля”, не ўзнікае нечакана. Перад гэтым былі “Чорны быль”, “Цівалі”. Асабліва вылучаецца новы твор С. Законнікава на фоне сучасных паэтычных набыткаў. Тут з выключнай завостранасцю, як і ў публіцыстычнай паэтычнай плыні, узнікаючы актуальныя праблемы нашага часу. Дарэчы, публіцыстычную аголе-насць, нават залішнюю скіраванасць сучаснай паэзіі ў свет публіцыстычнай палемічнасці шыра тлумачыў Ніл Гілевіч як праяўленне грамадзянскай пазіцыі беларускіх паэтаў, кроў якіх бярэ свой пачатак ад продкаў-вояў.

Паэма С. Законнікава з такой вясноваю назвай выдатна сплучае як грамадзянскую сталасць і страць паэта, так і ўзровень яго паэтычнага пісьма, жывое дыханне літаратурных традыцый. Тут шчасліва суіснуюць у адным парыванні неспакойная думка і высокі мастацкі густ, культура вобраза і багацце рытмічнага ладу, надзвычайнае ўменне арганізаваць у мастацкае цэлае балючыя і разнастайныя малюнкі жыцця.

Па сутнасці, для сённяшняга чытача — асабліва настаўніка беларускай мовы і літаратуры — гэта цудоўная мажлівасць далучыць сваіх выхаванцаў да бягучага літаратурнага працэсу, паказаць, як адыходзіць сучасная паэзія ад залішняй публіцыстычнай зададзенасці, палітычна-мітынгавай напружанасці.

Паэта хваляе, у першую чаргу, лёс, будучыня народа, краіны, дзяржавы. Б’ецца растрывожаная думка (“пытанні раздзёўваюць скронь”) пра тое, чаму “на безазе гэтым”, дзе жыве чытач, пачалася часіна распаду, чаму Зямлю запаланілі зноў чужакі — Палоніі і ліціі,

**рутэніі і радыі
Смяротны свой балъ
будучы правіць вякі.**

Аднак праблема нацыянальнага гора, бяды выходзіць у творы далёка за межы чарнобыльскай трагедыі. Глобальнасць і абвальнасць нацыянальнай катастрофы бачыцца ў тым, што даўно пачаўся “душы беларускай распад”. Што і як утрымае беларуса ад поўнага гістарычнага небыцця? Хутка змяце, як вецер, Семя пустое час. Будуць усе на свеце, Толькі не будзе нас.

Сказана катэгарычна і горка. І на тое ёсць усе падставы. Мастак знайшоў магчымасць, акінуўшы неаглядную даль вяхоў, злучыць надзейна, трывала і славу былую, і ганьбу векавую, і гістарычную растрывожанасць долі беларуса, і яго асабістую віну ў сваёй безадказнасці перад векам, гісторыяй, часам. Здаецца, не будзе няжакія, калі скажам, што з часоў “Новай кнігі” А. Куляшоў у нас не было мастака, які б так арганічна ўмеў выявіць канкрэтнае аблічча часу, яго гістарычны рух і філасофскую змястоўнасць. Тое, што мыслілася ў А. Куляшоў а велічнае праяўленне чалавечага розуму, яго генія ў часе (паміж наступным і былым ёсць жывая

связь — чалавек), у С. Законнікава набывае іншае і сэнсавое, і вобразна-эмацыянальнае напаўненне. Чалавек можа абарваць усе сувязі часоў і пакаленняў, зямлі і неба, душы і света. І хоць лірычнаму герою пакуль толькі мроіцца, сніцца магчымае апакаліптычнае самазнішчэнне планеты, аднак наш час дае ўсе падставы паверыць у мажлівасць гэтай жудаснай фантазіі:

**Зямля гайдаецца калыскай пустою
На цвічку самотнае зоркі.**

Жывая канкрэтыка часу, быцця змясцілася ў паэме “Зязюля” між двух берагоў: тым, дзе выпала доля чалавеку нарадзіцца, дзе адчыніліся яму высокія дзверы храма жыцця, і гэтым, дзе “нязбытнае гора”, дзе “манкурцтва і здрада, нянавісць і пыха”. Наогул, вобразная сістэма паэмы — гэта асаблівы

нае для беларускага фальклора вобразнае выяўленне сілы мацярынскага пачуцця праз фантастычнае пераўвасабленне. Усё зрушылася ў гэтым абсурдным свеце: маладзюць магілы, век надточвае дзецям жанчына-зязюля, а ціхія словы чарнобыльскай калыханкі грываць над планетай.

Паэт умела карыстаецца гукавой, сэнсавай асацыятыўнасцю. Калыханка, якая вырастае з галашэнняў, становіцца журботным, жалобным званам над спусцелым, забітым краем, над выгнаннікам лёсам чарнобыльскага люду, над балючай слязінкай дзяўчынкі з Палесся.

**Каб нашага гора глыбіні спазнаць
Паміж мітусні, драбязы,
Не трэба ўсе слёзы Айчыны збіраць...
Мне досыць і гэтай слязы.**

свет, які заслугоўвае грунтоўнага даследавання. Безумоўна, скразным у творы з’яўляецца характэрны для беларускіх лясоў вобраз зязюлі. І тут заўважаем здольнасць мастака, адштурхнуўшыся ад літаратурнага вопыту папярэднікаў (той ж А. Куляшоў, напрыклад), ісці сваім шляхам. У ідэйна-мастацкім змесце паэмы вобраз зязюлі — гэта і канкрэтная праява беларускага лесу, яго душа, гэта і вясчуння, што адчувае (ведае) — па народным ўяўленні — працягласць жыцця чалавечата ў часе, гэта і як увасабленне высокай наканаванасці жыццёвага лёсу. Ёмістасці вобраза можна дзівіцца бясконца: баравая зязюля ўшацкіх далёкіх лясоў, скалелыя вясчунні анямелых брагінскіх бароў, зязюля — заведзены Богам гадзіннік жыцця, шэрая зязюля — жаночая душа ў скрушным мацярынскім горах. І ўсё ж, калі куляшоўская паэзія наскрозь пракукавана зязюлямі, што зычаць чалавеку доўгі лёс, калі вобраз нясе высокі зарад гармоніі, прыгажосці, дасканаласці, разумення сэнсу, з’яўляецца сімвалам вечнасці, у паэтычным адкрыцці С. Законнікава гэта традыцыйны для аўтара “Новай кнігі” вобраз набывае зусім іншае сэнсавое-эмацыянальнае, псіхалагічнае напаўненне.

Зязюля нашага часу не шчасце варожыць, не вясчуче вялікай дарогі. Яе па-вясняму малады голас даносіцца толькі тады, калі згадваецца лірычным героем самы світанак жыцця. У той краіне маленства мажліва ўсё: таямнічасць прароцтва, урачыстасць быцця, туман васільковы ў жыцце яшчэ маладым. Голас гэтай птушкі ідуць жыццю, пачаўшы адлік жыцця, вядзе яго ў адваротным напрамку. Чым больш уваходзіць малы чалавек у свет дачыненняў з чарнобыльскім наваколлем, тым з большай трывогай, пранізлівасцю нясецца “ку-ку”.

Ёсць глыбокая логіка і мастацкая заканамернасць у тым, што ад успамінаў пра далёкія гады дзяцінства аўтар пераклучае размову на іншае: сённяшні дзень Беларусі. Ад прыватнага лесу аднаго чалавека да трагедыі нацыі. Вялікая роля ў ідэйна-кампазіцыйным змесце твора маленькага абразка “Ку-ку”. Паралельна развіваюцца дзве эмацыянальныя плыні: прамяністая радасць дзяцінства і пагрозлівасць халоднага дыхання смерці. Кожнае праяўленне рухавасці, бесклапотнасці, дзіцячай гарэзлівасці супраджаецца прадчуваннем хуткай і страшнай катастрофы. Такое выключэнне натуральных, нармальных стасункаў падкрэслена акцэнтаўна і рытміка-інтанацыйным ладам верша. Усё тут заснавана на жорсткім узаемавыключэнні: бяда, а дзеці жывуць сваім неасцярожным, безаглядным жыццём. Чым шчыльней падганяюцца ў паэтычны рад дзеясловы, што перадаюць дынаміку дзіцячай душы, тым больш амаральным, нахабным выглядае тое злучнікавае “а”, паўторанае з дакладнай размеркаванасцю: на другім радку ад пачатку верша, сутыкнуўшы радасць жыцця з выяўленнем вялікага зла, і на перадапошнім — дзе сышліся ўшчыльную прага жыцця і няёмкая смерць. Рытм жыцця збіўся, захлынулася зязюля непапетым гукам.

Нязмушана пераходзіць мастак ад сцэны да сцэны, ад вобраза да вобраза. Абарванае зязюльчына “ку-ку” праз хвіліну абзавецца балючым плачам-галашэннем: смерць збірае даніну з беларускай будучыні. Працяжны гук птушынай песні пераходзіць у няўцешнае галашэнне, а сюжэт балады ўбірае традыцый-

Вось і ўзімаецца горкая доля беларускага краю да маштабаў сусветнай трагедыі, а слязінка дзіцячая становіцца ў беларускага паэта, як і ў знакамітага класіка, вымярэннем маральнага, гуманістычнага здароўя грамадства, планеты.

Некалі М. Багдановіч у маленькай беларускай дзяўчынцы ўбачыў правобраз будучай мадонны, паэмай мастак М. Савіцкі напіша свой партрэт беларускай партызанскай мадонны, у паэме С. Законнікава вобраз беларускай мадонны пададзены ў некалькіх выяўленнях: ад дзяўчынкі-палашучкі з хатулем на спіне, якую выхаліў позірк мастака з вакзальнага натоўпу, да безабароннай мармуровай мадонны, над якой учынілі гвалтоўны здзек.

**Красы нязнанай маладое цела
Было без галавы,
без рук,
без ног.**

Менавіта такой сёння бачыцца паэту наша пакутная Беларусь. Зазначым, што мастак дасягае вялікага ўздзеяння на чытача, бадай, зусім адмовіўшыся ад гучна сказанага слова. Але гэта зусім не азначае эмацыянальную аднастайнасць твора. Голас лірычнага героя набывае самую разнастайную вышыню, сілу, танальнасць, але нідзе, не ўздываецца да прамоўніка-пафасных ці гнеўна-абуральных аратарскіх інтанацый. Наадварот. Найчасцей прамаўляецца слова сцішана, стоена, нават ледзь чутна, пераходзячы на шэпт. Нават пытанні задаюцца роздумна-ціха, адрасаваныя Богу альбо самому сабе.

**Я шэпт пачуў той:
“Літасцівы Божа,
Навошта асудзіў мяне на здзек?
Чаму маю душу і цела можа
Нахабна кожны гвалціць
з веку ў век?”**

Рух мастацкай думкі праўляецца ў рухомасці, пераасэнсаванасці паэтычнага вобраза: дзяўчынка—мадонна—Беларусь—гаротная зязюля. Беларусь — тая птушка, якая не мае свайго гнезда. Настойліва вядзе паэт чытача да спасціжэння дзвюх бяспрэчных ісцін: будучыня ў крывіцага люду магчыма тады, калі той усвядоміць, што трэба віць краіне ўласнае гнездо, будаваць свой нацыянальны дом, пра які столкі марыў, мроіў і сніў незабыўны Я. Купала. Другая не менш важная думка — пра доўгае ўсеагульнае пакаяння, як зразумелі тое немцы, адчуўшы былую віну, як сваю, сучасную. Разам з тым аўтар перасцерагае сучаснікаў ад непапраўнай бяды:

**Шмат ты,
люд,
награшыў,
Не саграшы беззваротна:
Толькі не патушы
Свечку сваёй душы!**

Вядома, гэта настолькі важна — полымя душы захаваць, што паэт нават зрокава імкнецца акцэнтаваць увагу чытача на ключавым раздзеле. Назва “Свечка” пададзена праз вертыкальнае напісанне слова. Яно ўспрымаецца і як графічнае ўяўленне строгай і гордай свечкі, і як дзейсны фактар эмацыянальнага ўздзеяння на псіхалогію ўспрымання чытача. Гэта толькі агульны ўражанні ад першага знаёмства з паэмай С. Законнікава “Зязюля”.

Тамара НУЖДЗІНА

г. Мазыр

Працягваем друкаваць матэрыялы лімаўскай анкеты.

Рэдакцыя прасіла адказаць на наступныя пытанні:

1. Што такое "паэзія чыстае красы" ў кантэксце сучаснай беларускай літаратуры — васілёк, які прыўкрашае ніву, званіца, якая ўзвышаецца над мітуснёй быцця, ці нешта іншае?
2. Ці варта сёння творцу думаць пра сваю папулярнасць, і як у цяперашніх варунках дамагацца папулярнасці беларускамоўнага твора?
3. Што такое змена пісьменніцкіх пакаленняў? У вас ёсць папярэднікі і наступнікі ў літаратуры?

АРГУМЕНТЫ І ВОБРАЗЫ

Кожны раз, калі пачынае мусіравацца ідэя паэзіі "чыстай красы", згадваеш Максіма Багдановіча. Нават калі паэт не называецца, калі застаецца своеасаблівай фігурай умаўчання. Для многіх, хто больш-менш уяўляе сабе мастацкі кантэкст творчасці паэта або настойліва прапагандуе адзін аспект гэтай творчасці: "Багдановіч — паэт чыстай красы", — названай ідэі можа быць дастаткова — тым болей, што стаіць за ёй аўтарытэтны літаратурны крытык Антон Навіна. Абстрагуючыся ад канкрэтнага вобраза паэта ("чыстая краса лілеяў, што выраслі ў твані балота, — "Санет" ("На цёмнай гладзі сонных луж балота...") нельга не заўважыць, аднак, што паэт перарастае змадэляваную для яго крытыкай эстэтычную праграму.

У апазіцыі "чыста" эстэтычнае — сацыяльнае, якое часцей за ўсё прысутнічае ў падобных спрэчках, звычайна выпадае зпад увагі яшчэ адзін аспект: духоўна-этычнае. А без яго няма ні "Мадоннаў", ні "Пагоні". Без яго Багдановіч застаецца ў парадыгме неакласіцызму — і не больш.

Вытокі літаратурна-крытычных дыскусій аб красе і эстэтыцы паэтычнага слова трэба шукаць далёка ў гісторыі эстэтычнай думкі, ва ўсякім разе — нашмат глыбей, чым нават слаўная дыскусія ў "Нашай Ніве" ў 1913 годзе, інспіраваная Вацлавам Лас-

тоўскім (мне ўжо даводзілася пісаць пра яе ў артыкуле "Апалогія красы" ў мінулагаднім "Нёмане").

Паколькі ўсе аргументы немагчыма выказаць раз і назаўсёды і гэтыя аргументы нараджаюцца ў жывым працэсе пошукаў ісціны, з выпадку лімаўскай дыскусіі аб паэзіі "чыстай красы" хачу звярнуць увагу на адзін эпізод нашай гісторыі літаратуры.

У 1914 годзе ў яраслаўскай газеце "Голос" Максім Багдановіч друкуе рэцэнзію на слаўную паэтычную кнігу Тэафіла Гацьце "Эмалі і камеі" ў перакладзе на рускую мову Мікалая Гумілёва.

Тэафіл Гацьце — французскі паэт XIX стагоддзя, пачынальнік літаратурнай школы "парнасцаў". Хоць вакол альманаха "Сучасны Парнас" (1866—1876) аб'ядноўваліся розныя паэты — ад Гацьце і Леконта дэ Ліля да Бадлера, Верлена і Малармэ, аднак вядучай ідэяй "парнасцаў" заставаўся панэстэтызм. Крыху раней Гацьце ў прадмове да аднаго са сваіх раманаў падаў эскіз гэтай ідэі: "Сапраўды прыгожае толькі тое, што нікому не можа служыць: усё карыснае — агіднае..." Так нарадзілася ідэя "мастацтва для мастацтва", "чыстага мастацтва", сінонімам якой і выступае "паэзія чыстай красы".

Ужо ў канцы стагоддзя ў Польшчы з'явіўся маніфест Станіслава Пшыбышэў-

скага "Confiteor", дзе ідэі, паэтычна ўвасобленыя "парнасцамі", наблілі гранічнае, крайняе завастрэнне: "Мастацтва не мае ніякай мэты, яно само для сябе, яно — абсалют... А таму, паколькі яно абсалют, мастацтва не можа быць ні ў якіх цуглях, не можа быць на паслугах якой-небудзь ідэі, яно — вышэйшая ўлада, першасная крыніца, з якой нарадзілася ўсё жыццё. Мастацтва стаіць па-над жыццём..."

Са сваім сучаснікам Пшыбышэўскім у Багдановіча няма прамой ці тыпалагічнай сувязі. Але з літаратурнай практыкай "парнасцаў" — даволі плённая і шмат у чым вызначальная. Гацьце і іншыя "парнасцы" для нас вельмі пазнавальныя праз Багдановіча: гэта захаленне формай і патрабаванне дасканаласці формы як абавязковай умовы мастацтва, яснасць і дакладнасць вобразнасці, пераважна прадметнай, скульптурнай пластычнасць антыкі і ўвогуле захаленне антычнай культурай, урачыстасць александрыйскага верша. Але самы, напэўна, феноменальны прыклад сувязі паэзіі Багдановіча з творчасцю "парнасцаў" — гэта "Раманс" ("Зорка Венера ўзышла над зямлёю...") як парафраза верша Сюлі-Прудона "Ідэал", апошняе страфу якога беларускі паэт прыводзіць у якасці эпіграфа да свайго твора, прычым па-французску, у арыгінале,

хоць верш Сюлі-Прудона быў вядомы на той час у перакладзе на рускую мову Інакенція Анненскага: **Когда бледней и чище звезд эфира Она взойдет среди чуждых ей светил, — Пусть кто-нибудь из вас, последних мира, Расскажет ей, как я ее любил.**

Пры ўсёй прыхільнасці да паэзіі "парнасцаў" Багдановіч не быў бяздумным апалагетам яе мастацкіх ідэй, успрыняў яе як складаную гісторыка-літаратурную з'яву. У згаданай рэцэнзіі (напісанай па-руску) Багдановіч бачыць галоўную вартасць паэтычнай кнігі Гацьце "в изяществе отделки всегда безукоризненного стиха, в изысканности выражений". Але пры гэтым ён звяртае ўвагу на адзін "убийственный", як ён піша, недахоп: "... то, что в ней искусно, в то же время и весьма искусственно. В ней очень много мастерства и очень мало поэзии".

Мастацкі досвед выдатнага паэта пацвярджае шматмерную складанасць творчай з'явы, дзе мае значэнне кожны яе інтэгральны элемент і толькі ў сінтэзе яны могуць даць значны эстэтычны вынік. Хто ведае, ці быў бы такі блізікі нам паэт, калі б не было ў яго гэтага гневу і болю, што парушаюць "чысціню", гармонію светаўяўлення:

Біце ў сэрцы іх — біце мячамі, Не дайце чужынцамі быць!

Водападзел на "чыстых" і "нячыстых" праходзіць зусім не так, дзе яго часам шукаюць.

Культура (і паэзія ў прыватнасці) не прымае супрацьпастаўлення: або (або васілёк, або званіца) — яна ведае сінтэз, узаемаўзбагачэнне: і, і (і васілёк, і званіца). Культурны як увасобленню духоўнага патэнцыялу чалавека супрацьстаяць з'явы іншага характару: гвалт і тыранія, ды заснаваная на страху перад імі кан'юнктура. Ва ўмовах рэстаўрацыі таталітарызму і глабальнага наступу на правы чалавека, калі галоўнымі аргументамі і "вобразамі" паўстаюць дубінка і пуга, антытэза васілёк — званіца наогул губляе сэнс.

Люба ТАРАСЮК

ЭНЕРГІЯ, ЯКАЯ ПАТРАБУЕ ВЫХАДУ

1. Паэзія чыстае красы ў кантэксце сучаснай беларускай літаратуры... Васілёк, званіца ці нешта іншае?.. Ого-го... Калі гэта не пародыя на пытанні сумна вядомага рэфэрэндуму, то для сур'ёзнай размовы фармулёўка няўдалая. Што маецца на ўвазе — творчасць асобных паэтаў ці від паэзіі, які сустракаецца ўвогуле ў многіх майстроў прыгожага слова? Можна, падразумяваюцца паэтычныя творы, так ці інакш звязаныя з каханнем, з прыродай, з космасам, у якіх не закранаюцца праблемы палітыкі, вытворчасці, экалогіі, то аб якой званіцы можна гаварыць? Хіба толькі ў надумана-вобразным сэнсе, што менавіта такая паэзія выратуе свет? Але гэта наіўна. Ні прыгажосць паэтычных радкоў, ні ўвогуле прыгажосць, ні памылкі папярэднікаў, на якіх, здавалася б, людзі павінны былі вучыцца, пакуль не набліжаюць выратавальны час. Дастаткова асэнсаваць сённяшняю рэчаіснасць, асабліва ў апаленай Чарнобылем Айчыне.

Ці можна быць чыстым у брудным жыцці? Як не імкніся прайсціся ў позу артыста балета, усё роўна аб што-небудзь запэкаешся. На мой погляд, няма ў нашай паэзіі творцаў "чыстага" накірунку, а спроба вылучыць пэўную групу ці некалькі групак з'яўляецца надуманай. Хто ў нас чысты? Леанід Дранько-Майсюк? Прабачце! Так, гэта не састарэлы патэфон, гэта больш вытанчаны, больш дасканалы ў эстэтычным і тэхнічным плане музычны апарат, — няхай спадар Леўна прабачыць за такую вобразнасць, — але і ён стварае музыку з жыцця і аб жыцці, хаця ў ёй хапае ідэалізавана-рамантычнага гучання. Часам чытач, залюляны мелодыяй, высокай і ўзнёслай, забывае пра такія вось радкі: **Даволі вярэдзіць раны! І без таго заўважаю — Глядзяць, як на эмігранта, На мяне, калі размаўляю.**

Адкуль? З якой рэзервацыі? З якой Беларусі такой?

Эх, вечная эміграцыя На радзіме сваёй.

І гэта не адзінаквыя балючыя радкі ў творчасці паэта. А ў праявітых творах сатырычнага накірунку Дранько-Майсюк — рэвалюцыянер, як па форме выказвання, так і ў сюжэтна-тэматычным і ідэйным планах.

Хто там яшчэ чысты? Алесь Разанаў? Ды ў яго філасафічных творах віруе такая рэальнасць, такая глыбіня, такі боль!

Тады хто? Можна, то з бум-бам-літаўцаў? Толькі яны робяць першыя крокі ў літаратуры і нешта канкрэтнае пра іх казаць такуль рана.

А ў рэшце рэшт пра што размова? Няма ніякай паэзіі "чыстай красы". Ёсць паэзія, прыгожы, узнёсла від літаратуры, які ствараюць індывідуальнасці з іх непаўторнымі творчымі прыёмам, манерамі і бачаннем рэчаіснасці.

2. Папулярнасць беларускамоўных твораў сёння набліжаецца да нулявой адзнакі. Аб прычынах гаварыць няма сэнсу, яны навідавоку. Нават пры камуністах былі больш спрыяльныя ўмовы для папулярнасці і славы. Васіль Быкаў, Іван Шамякін, Кандрат Крапіва, Пімен Панчанка, Максім Танк, Уладзімір Караткевіч... Гэтыя і шэраг іншых імёнаў былі добра знаёмы не толькі ў інтэлігенцкіх колах, а і ў народных масах. А сёння? Сёння — крызіс. Магчыма, нешта зменіцца з цягам часу, і людзі зноў павернуцца тварам да творцаў. Магчыма...

І ўсё ж пульс прашчупаецца: ёсць, няхай сабе мізэрная, папулярнасць. Супрацоўніцтва сучасных беларускіх паэтаў — шмат сярод іх маладых — з кампазітарамі і спевакамі дае плён. Гучыць беларускае слова ў песнях. А ў полькі Леаніда Дранько-Майсюка і Ігара Лучанка ўвогуле шчаслівы лёс: яна набывае народнае гучанне. Радуюць таксама сваёй таленавітай плыню барды. Папулярнасць праз музыку і песню, думаецца, мае перспектыву.

Але як зрабіць, каб кніжная прадукцыя даходзіла да чытача? Смехатворныя тыражы

ў тысячу экзэмпляраў сёння не знаходзяць збыту. Калі прыкінуць, колькі адных толькі бібліятэк (дзяржаўных, прафсаюзных, школьных і г. д.) у краіне, то такога тыражу павінна быць мала. Усё ўпіраецца ў грошы, якіх катастрофічна не хапае. Менавіта па гэтай прычыне знаходзяцца ў цяжкім становішчы і нашы вядомыя выдавецтвы.

У свой час супрацоўнік выдавецтва "Мастацкая літаратура" Ганад Чарказян выступіў з крытычным артыкулам, у якім абвінавачваў дырэктара выдавецтва Серафіма Андраюка ў дрэннай арганізацыі дзейнасці іх структур. Напэўна, ёсць пэўныя пралікі ў кіраўніцтва, але і аддзел маркетынгу, дзе працуе Ганад Бадрыевіч, не можа пахваліцца нейкімі новымі формамі сваёй працы. Пераканаўся ў гэтым, калі ўзніклі праблемы з маёй кніжкай "Родны мацярык". Пакуль сам не абзваніў і не аб'ездзіў "Белкнігу", бібліялектар і іншыя арганізацыі, амаль увесь тысячы тыраж ляжаў "мёртвым грузам" на выдавецкім складзе. Дык, можа, ёсць сэнс кіраўніцтву выдавецтва пачаць думаць над тым, каб з'явіліся сапраўдныя прадстаўнікі маркетынгу і менеджменту, якія б ініцыятыўна, зацікаўлена, аператыўна званілі, ездзілі, пераконвалі, шукалі сродкі, прабівалі, здавалася б, непрабійныя "сцены", супрацоўнічалі з аўтарамі з мэтай папулярнага іхняй творчасці?

Эфектыўным у нейкай ступені, напэўна, сёння з'яўляецца "хаджэнне ў народ": усемагчымыя вечарыны, прэзентацыі кніг з адначасовым продажам як у гарадах, так і і на перыферыі, дзе цяга да роднага слова яшчэ не згасе ў такіх маштабах, як, скажам, у сталіцы.

Многае могуць зрабіць тэлебачанне і радыё. На жаль, яны ў гэтым плане асобай актыўнасці не праяўляюць. Да таго ж кульгава-рыначны адносіны засмечваюць мазгі некаторым рэдактарам. Сёння, калі ў такім крызісным стане роднае слова, трэба было б праявіць салідарнасць, ваяваць за беларускасць, а не шукаць выгаду за кошт

калег. Чаму б не раскаваць супрацоўнікам рэдакцыі літаратурных і мастацкіх праграм радыё пра змест часопісаў "Польмя", "Малодосць", "Беларусь" і іншых? Шанцавала нейкі час "Вожыку", але і яму перагарадзілі шлях да слухачоў. А матывацыя шчырых на словах беларусаў наступная: цяпер за рэкламу трэба плаціць! Даражэнькія супрацоўнікі радыё, ці вы аглухлі, ці вы страцілі зрок і не ведаеце, як лёгка цяпер жывецца беларускамоўным выданням? Дзе ў іх тыя грошы? Не робіце позу страуса — як бы не задыхнуліся!

І самае важнае сёння — змаганне за будучыню беларускай мовы і дзяржаўнасці, як гэта робяць Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Сяргей Грахоўскі, Рыгор Барадулін і іншыя літаратары. Будзе жыць мова, заквітнее — будзе і папулярнасць у беларускамоўных твораў.

3. Наконт змены пакаленняў. Тут, мне здаецца, усё залежыць ад таго, як спрацююць крытыкі і іх фантазія. Ярка выражанай змены на працягу апошніх гадоў не было. Праўда, са з'яўленнем "Тутэйшых", а цяпер бум-бам-літаўцаў робяцца спробы супрацьпастаўлення творчасці "сапраўдных" літаратараў і літаратараў, якія тварылі ў савецкую эпоху. З'явілася суполка "вольных літаратараў". Але ва ўсім гэтым вельмі многа дэкларатыўнасці, прэтэнцыёзнасці, вялікага шуму з нічога. Хаця падставы, вядома ж, ёсць, бо не ўсё добра ў СП Беларусі, а таксама ў выдавецтвах, якія не надта намагаюцца падумаць "шлагбаум" перад моладдзю, а таксама мяняць стыль дзейнасці суадносна са зменамі ў грамадстве.

І некалькі слоў пра папярэднікаў і наступнікаў. Яны ёсць у кожнага літаратара. Для мяне папярэднікі — усё тая, хто працаваў у літаратуры да мяне. Хтосьці гарэў польміем, хтосьці свяціўся іскрынкай, іх цяпло і святло бачна і нябачна ўлівалася і ўліваецца ў мае сэрца, у маю душу. Наступнікі — гэта тыя, хто пачаў друкавацца пасля цябе незалежна ад узросту. Яны ўздзейнічаюць на псіхіку, выклікаюць то скептычную ўсмешку, то зайздрасць. Многія абганяюць. Іншы раз ахоплівае адчай, здаецца, што ты нікчэмны, бяздарны і лепш не браць у рукі пяро. Але як яго не возьмеш, калі ў галаве, у душы віруе, накопліваецца страшэнная энергія, якая патрабуе выхаду.

Янусь МАЛЕЦ

“РОДНАЕ СЛОВА”,
N 6



“КРАМЯНЯЦЬ
ЗОРЫ
АДРАДЖЭННЯ...”

Прадаць душу занадта проста,
Лягчы, як жужалку забіць.
Няўжо не думаў ты цявара,
Што Вольнасць нельга адкупіць?

Чорт на ланцуг душу зашчыміць,
І ты ўжо з чортавай радні.
Забудзеш годнасць, веру, шчырасць,
Забудзеш роду карані.

Да непрытомнасці чужыя
Асядуць думкі ў галаве,
Ускрыкнеш почту: “Ці жывы я?
Ці — д’ябал я,
Ці — чалавек?..”

ЗАРА НАДЗЕІ

Алесь ЖЫЛІНСКАМУ

Багаты беднаму не пара?
А годны — годнаму? Як быць?
Пыхлівасці асядзе пара,
А спраў ашчадных — не забыць!

Нішто харошае не ўтоіш,
І як жыццё не завяршы —
Пакінеш тое, што святое,
Пакінеш тое, што з душы...

Між намі безліч прахіндзеяў
Бяздумна згінулі, прайшлі.
Але жыве — зарой — надзея
У нашу годнасць на зямлі!

Крамяняць зоры Адраджэння.
Не прыпыняе час хаду.
Адчуй і ты амаладжэнне
Высокіх дум...

Крыж на месцы —
Князеў меч!
Ці не Вячка з нябёсаў імчыцца,
Каб сабой засланиць нашу смерць
І з Пагоняй навек заручыцца?

Гасцюем гулка на зямлі,
Не ўсё — бязліка.
Якімі б вёсны ні былі,
А восень — блізка!

Адпалавее маладосць.
Смех адасніцца.
Пакайны дзень — як п’яны госць
На трох масніцах,

Глядзіш, вітаецца з табой,
Сказаць штось хоча.
Але завашта гнеўны боль
Пяэцца ў вочы?



Душой пакутваў і любіў
Аду за тое,
Што з рук яе каханне піў
Сваё, святое?

Сябрам пакінуты даўгі
Крутых папоек?
Каханкам — смелыя грахі
Чужых пакояў?

Вясна як вэлюм апране
У родным садзе —
Развагаю перадыхнеш,
Да сноў прысядзеш.

Так светла, зелена плыве
Вясновы поўдзень!
І не чакаеш, як прарве
Кліч з неба: “Пойдзем...”

Крыж пры дарозе — чатыры шляхі,
Ключ да разгадкі сусвету.
Помняць крыжы дабрыню і грахі,
Крылы абломваюць ветру.

Тояць крыжы пры дарозе ўспамін —
Продаць святую адвагу.
Ім пакланіся, зямлі роднай сын,
Меч завастры за знявагу!

Крыж пры дарозе сівы, нібы дзед,
Мне пра Купалу не схлусіць.
Рэха спытае: “А хто там ідзе?”
Я адкажу: “Беларусы!”

Крыж пры дарозе дабром залачу,
Толькі б адрынуць трывогу,
Толькі б свабоднае сэрца адчуць
І незалежнай — дарогу!

ПЕРАМОГА ПАЧУЦЦЯЎ

С. Г.

“Ад здзеку хочацца памерці!” —
Ірваў самоту дня паэт...
І ён пайшоў, як і намечуў,
Неспадзявана ў іншы свет.

Віно — ракой, бывае, льецца,
І побач — слынным сябры.
Гаротны час. Гаркліва п’ецца.
Зайшлі ў быліны гусяры.

І толькі памяць пра паэта
Вяртае струн журблівы спеў.
Сябры надойваюць какетак.
Гудуць! А я сказаць хацеў:

Паглядам шчырым заваніце
У набалелую душу,
Мне словы добрыя скажыце,
І смерці я не папрашу...

Неба, малодзівам поўні залітае,
Слухае грэшныя сны:
Верыць, што наша любоў незабытая
Вернецца ў казку вясны.

Сэрцу ад мары світальнае гарача.
Што ж да мяне не ідзеш?
З кім ты цяпер, мая любая зорачка,
Дзіўныя чары прадзеш?

Птахі і тыя —
У пары да раніцы...
Шчырасці ў неба малю.
Не забывай тую сцежку, абранніца,
Дзе ты сказала: “Люблю”.

Польмя падае зічка сіротная.
Можа, такі ў шчасця лёс?
Слова дзавочае,
Слова самотнае
Чую ў дыханні бяроз.

Неба, малодзівам поўні залітае,
Слухае грэшныя сны:
Верыць, што наша любоў незабытая
Вернецца ў казку вясны...

СТАРШЫНЮ сельсавета Сароку Мікалая Пятровіча тэрмінова выклікалі ў вобласць. “І чаго б гэта?” — думаў ён седзячы ў сваім кабінце на другім паверсе. Бо з тыдзень таму ён быў там на нарадзе, выступаў і нават меў асабістую размову з кіраўніком вобласці Іванам Іванавічам. Таму быў яшчэ на памяці ягоны артыкул у рэспубліканскай газеце, дзе ён якраз напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў расхваліў у хвост і ў грыву кіраўніцтва Беларускага народнага фронту. Асабліва дасталося іхняму лідэру, якога ён прапясочыў як мае быць, сабраўшы на таго вялізны кампрамат, у якім, калі чэсна прызнацца, было нямала фактаў са столі.

І хаця Мікалаю Пятровічу ў той час было ўсяго дваццаць пяць год, і ён толькі другі месяц працаваў старшынства сельсавета, але палітычны нюх яму падказваў, што на бэнэафаўцаў стаўкі рабіць нельга — пралятуць яны, як той тазік па асфальце. І мясцовую іхнюю філію яму ўдалося праўдамі і няпраўдамі спачатку раскалоць, а пасля амаль цалкам і ліквідаваць.

Давялося дзеля гэтага пайсці і на пагрозы, шантаж, нявыдачу зямлі пад будаўніцтва і на звычайныя хітрыкі. Адчуваў, што такія дзеянні калісьці залічацца яму ў паслуговы спіс, толькі трэба набрацца цяперня і чакаць. Не працаваў жа да пенсіі ў сельсавета! Жыццё людзей пагаршалася з кожным днём, а тут шустрыя бэнэафаўскія мазурыкі прапаноўвалі адным махам скочыць у капіталістычны рай. А ў людзей яшчэ нават і цяпер сядзіць камянем у душы настальгія па былым жыцці. Зусім яшчэ нядаўна, якраз перад выбарамі ў парламент, прыперліся два бэнэафаўскія лідэры на сустрэчу з выбаршчыкамі. Але і тут Мікалаю Пятровічу быў на вышні — спрацаваў на ўсе сто з гакам: імгненна імітаваў рамонту мясцоваму клубе, і тым нічога не засталося, як з’ехаць у іншае месца. Праўда, тут ужо дзейнічаў ён смела, амаль у адкрытую, бо меў афіцыйна-патаемнае распараджэнне з раёна, як дзейнічаць з тымі або іншымі кандыдатамі ў дэпутаты. На той нарадзе, у час перапынку, Іван Іванавіч сам падышоў да яго, паціснуў руку і коротка распытаў пра жыццё-быццё ў іхнім Зарэччы. Пасля нагадаў пра яго былыя артыкулы ў друку і ў жартаўлівай форме папярэдзіў, што і цяпер спаць у шапку яшчэ рана, бо апазіцыянераў розных масцей, хаця і загнал іх у норы, пакуль паціху шкодзяць сапраўдным барацьбітам за народнае шчасце. А напрыканцы іхняй кароткай сустрэчы загалдава і шматбабачуюча зірнуў на яго і па-сяброўску паляпаў па плячы. Гэта быў яўны намёк на нешта. Мікалаю Пятровічу падалося, што кіраўнік вобласці чагосьці не дагаворвае, і падумалася, што той хоча зноўку даручыць яму нейкую патаемную акцыю.

І вось гэты нечаканы выклік. Ён не на жарт усхваляваў яго. Але, прыкінуўшы, што і да чаго, Мікалаю Пятровіч супакоіўся і ў яго нават нечакана ўзняўся настрой.

А чаго баяцца? Вялікіх промахаў на рабоце не было нават у самыя першыя дні працы механікам у калгасе пасля інстытута. А пасля ўжо, дзесці прыз гадзі два, яму прапанаваўлі ўзначаліць сельсавет. І ён згадзіўся: як ніяк, а першая прыступка па кіруючай службовай лесвіцы. Ступіў на адну, замацаваўся, а потым і на другую можна ўскараскацца.

Жонцы, якая прапала ў мясцовай школе, вырашыў пакуль пра свае думкі нічога не расказваць. Вечарам ён толькі папярэдзіў яе, што едзе ў камандзіроўку. Яна не стала ў яго дапытвацца, а толькі папрасіла, каб сё-тое купіў у горадзе.

Ехаць было няблізка — рэйсавы аўтобус шпарка імчаў яго амаль усю ноч, але затое з самага ранку ён першы трапіў у прыёмную да кіраўніка вобласці.

Той а палове восьмай быў ужо на працы, пра што пачуў ад сакратаркі, малодой і даволі прывабнай дзяўчыны, з пунцова-ружовымі шчочкамі і гарэзлівымі ямачкамі на іх, якія на імгненне з’яўляліся падчас усмешкі.

Мікалаю Пятровіч неўзабаве быў у кабінце. Іван Іванавіч падняўся з-за стала і, выходзячы насустрач яму, прамовіў:

— Рад бачыць цябе, Мікалаю Пятровіч! Самы ранні наведвальнік.

— Прама з аўтобуса...

— Яны парукліся.

— Праходзь, прысяджвайся. Я вось таксама амаль з сямі раніцы на працы. Такі, браце, час, што трэба працаваць, інакш — грош нам цана.

Ён зноўку ўсеўся ў сваё мяккае паваротнае крэсла, а Мікалаю Пятровіч прысеў непалалёку, за даўжэзны стол.

— А выклікаў я цябе вось па якой справе. — Іван Іванавіч на якую хвіліну змоўк, пасля адкрыў папку чырвонага

ТАКІЯ ДЗІЎНЫЯ...
АРЭЛІ

Невялікім атрымаўся паэтычны зборнік Волгі Савасцюк “Арэлі на вясёлцы”, адрасаваны дзеячам дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. Але, думаецца, яны прыйдуцца малечы даспадобы. У творах В. Савасцюк знайшоўся месца досціпу, усмешцы, а яшчэ, што немалаважна, пры гэтым яна ўмее гаварыць з хлопчыкамі і дзяўчынкамі як з... дарослымі. У выніку — відочны педагогічны эфект ад вершаў. Ухвальна і тое, што да выхаду гэтага зборніка мае дачыненне Міжнародны фонд “Беларускі кнігазбор”, якія задумаў выпуск аднайменнага шматтомнага выдання лепшых твораў пра Беларусь і беларусаў, прадстаўляючы як вядомых пісьменнікаў, так і тых, хто не пісаў па-беларуску, але быў звязаны з беларускай зямлёй. А будучага чытача “Беларускага кнігазбору” трэба выхоўваць ужо зараз. Кніжка ж “Арэлі на вясёлцы”, думаецца, акурат гэтаму і паспрыяе.

“ПЕРШАЦВЕТ”, N 7

Гэтым разам на другую старонку вокладкі вынесены партрэт В. Маракова, аднаго з ахвяр сталінізму. Тут жа — яго вершаваныя радкі, датаваныя 1926 годам, што ўспрымаюцца цяпер голасам адтуль, з іншага свету:

І хоць знаю: ніколі не вернеш назад,
Што прайшло, адцівілі і памерла ў палёх,
Толькі сэрца так хоча прасторам сказаць,
Каб ізноў запалілі вясну над сялом.
О, тады з сваіх чужых і палкіх грудзей
Я аддам гэтым нівам палову душы,
Каб гарэў дыментам залочаны дзень,
І каб вечна прастор красаваўся і жыў!

І нівам, і ўсёй Беларусі аддаюць сваю душу наступнікі В. Маракова, якія і выступаюць на старонках гэтага нумара. З паэтаў прадстаўлены В. Барысюк, Р. Гародка, А. Дзядзінін, В. Жоўтак, К. Пашкевіч, В. Угрыновіч, А. Дылюк, З. Цехановіч, Л. Прохарчык, з празаікаў — М. Воднева, С. Фралова, В. Песенька, В. Пятроўскія, І. Хадарэнка, В. Хведар.

У “Гасціўні” змешчаны апавяданне А. Капусціна “Карціна” і вершы М. Аўрамчыка. Раздзел “Повязь” — слова Л. Савік пра У. Дудзіцкага “Паэт апаленай красы” і некалькі вершаў таго, хто апынуўся на чужыне, а затым загадкава пайшоў з жыцця.

Рэцэнзіі Н. Дзівінай “Жыццё ў жыцці мне мала...” (“Заклён на скрутны вір” А. Вялюгіна), В. Корбута “Я люблю таямнічыя шэпты...” (зборнік вершаў членаў літаратурнага аб’яднання пры рэдакцыі клецкай газеты “Верыцца ў лепшае, хочацца марыць...”), А. Петрушкевіч (кніга Р. Пастухова “Судьба”), артыкулы І. Запрудскага “У пошуках alter ego” (да 170-годдзя з дня нараджэння Ю. Ляскоўскага) і І. Лавар “Не ўсё, брат, сонейка, што слепіць вочы” (пераклад камедыі У. Шэкспіра “Утаймаванне наравістай” Я. Семіянона) прадстаўлены ў раздзеле “Крытыка”.

У “Жароўні” прапануюцца вершы А. Курэца і быліца П. Місько “Праўда ўся пра бабіна парася”.

колера і працягвай: — Мы тут парайліся і вырашылі прапанаваць табе пасаду кіраўніка суседняга з вамі раёна. Што на гэта скажаш?

— Проста і не ведаю... Такая нечаканая прапанова. — Мікалай Пятровіч на імгненне разгубіўся, адчуўшы, як прыемная гарачыня шуганула па грудзях.

— Не буду ад цябе хаваць, што наконт твайёй кандыдатуры была ў мяне кароткая размова з самім, — Іван Іванавіч крутануўся ў сваім крэсле і паказаў рукою на партрэт.

— Ці пацягну я на такой пасадзе? Мо ёсць больш вопытныя кандыдаты?

— А то як жа! Кандыдатаў хапае: Яны ёсць, былі і будуць. А ты што — спалохаўся?

— Ды не... А што з былым кіраўніком?

— З ім здарылася бяда — знайшлі павешаным у лесе. Яшчэ ідзе следства, але вырысоўваецца вельмі непрыглядны малюнак: звязаны з мафіяй, паграз у карупцыі, вось і фінал... Кіраўніцтва рэс-

пёняў. Я гэта к таму, што аднойчы затрымаўся, а дзесьці так а першай гадзіне ночы званок ад самога... Карацей кажучы: намотвай на вус — спатрэбіцца. Узрост твой спрыяльны для кар'еры, а сам робіш стаўку на маладых ды таленавітых. Вось і ўсё. — Іван Іванавіч падняўся з-за стала. — Пospеху табе і ўдачы!

Дадому прыехаў познім вечарам. Калі раскажаў сваёй Валянціне пра новую пасаду, тая спачатку здзівілася, а потым сказала:

— Дзе ж ты ўправішся з цэлым раёнам, ды яшчэ ў такі нялёгкі час!

— Людзі ж працуюць...

— У цябе ж вопыту — кот наплакаў. А ты зірні навокал: калгасы развальваюцца, заводы стаяць...

— А дамова з Расіяй? Гэта табе што?

— Дамова на паперы. Колькі ўжо было падпісана дамоў, а што толку?

— Дык мне што — адмаўляцца?

— Не ведаю. Хаця б намеснікам прапрацаваў, уведаў раён і людзей. А так...

ў галаве адна цікавая задумка. Ён усмінуўся і сказаў:

— Калі не жадаеце скарачацца па добра вядомых вам правілах, то давайце правядзем лёсаванне.

— Дык гэта што — выцягнуў кароткую саломінку і на вуліцу? — усклінула паўнагрудая, чырванашчокая кабетка. — Горш не прадумаеш!

— Чаму ж гэта кароткую? — Мікалай Пятровіч зноў усмінуўся — толькі ёй. Якраз наадварот — доўгую! Згодны?!

— Ага! Не кіем дык палкай! — Гэтым разам азвалася мілавідная бландзінка з першага раду. — Асабіста я згодна на ўсё, толькі не на такія жаклівыя ўмовы!

У зале зарагаталі.

— Ну што ж, калі два варыянты не падыходзяць, то ў мяне ёсць трэці, але, папярэджваю — апошні. Ён патаемны. Заўтра ж апрабуем яго на жанчынах, а пасля — калі будзе станоўчы вынік, то і на мужчынах.

— А ўжо сёння нельга? — спытала ўсё

нявечныя замкі, паўсталі катэджы. Яны, розных фасонаў і памераў, ганарліва пазіралі навокал і быццам хваліліся адзін перад адным: "Бачыш, які ў мяне дах?" Польская чарапіца васемнаццаціга стагоддзя. — "Падумаеш — здзівіў! — Мой дах — з ацынкаванага ліста, вечны!" — "А мае чатыры вежы-байніцы — з пазалочанымі купаламі! Гэта вам што-небудзь гаворыць? А зірнулі б вы на маю ўнутраную адзелку і ўбранства — адразу лопнулі б ад зайдзрасці: паркет, мармуровыя залы, басейн, сауна, два патаемныя бары, шыкоўная спальня ва ўсходнім стылі і пяць туалетў. А які запас далікатэснага замежнага харчу — на пяць год хопіць. Прасвідраваная скважына падае мінеральную ваду ў адну з вежаў, ды прыносіць немалы даход гаспадару..."

"Вось імі і трэба будзе заняцца", — падумаў Мікалай Пятровіч, пазяхаючы ў руку.

З шашы машына збочыла на калдобістую гравійку. Хаця і падкідвала, але можна было яшчэ трымацца. А калі ўзбіліся на лясную дарогу, то тут давалося нацярапецца. Але джып выпузаў з такіх ямін, дзе звычайная легкавушка даўно б сядзела па фары ў гразі.

Урэшце паказалася невялікая вёсачка. "Калгас "Светлы шлях" — паспеў прачытаць Мікалай Пятровіч на запэкачай гразю нахіленай шыльдзе. — Святлей шляху, якім ідзе гэты калгас, не бывае, — прамовіў Сяргей Паўлавіч і ўздыхнуў.

У аднапавярховай будыніне канторы калгаса ў нехлямяжым кабінэціку ім пашчасціла застаць старшыню калгаса. Мікалая Пятровіча непрыемна ўразіў знешні выгляд старшыні: той быў няголены, спахмурнелы, у добра панашаным карычневым пінжаку.

"Можа, з пахмелля," — мільганула была думка. Але дарма — старшыня быў цвярозы.

— Што такі спахмурнелы, Глеб Іванавіч? — спытаў Сяргей Паўлавіч. — Вось новы кіраўнік раёна да цябе прыехаў. Чым прадуеш, якія праблемы?

— Праблем мора. Адзіны трактар на хату, а пасяўная — на носе...

— Што ж так? — спытаў Мікалай Пятровіч.

— А як вы думалі? Што было — сваё адпрацавала... А за тое, што здалі летась дзяржаве па смешных цэнах, да гэтай пары не атрымалі.

— А падсобнымі промысламі не думалі заняцца?

— Чым тут узабагачеш? — пачуаў патыліцу старшыня. — Хіба што лапці плесці? Але ж дзед Кузьма не пойдзе да нас — сваю адкрыў фірму.

— А ён што — пляце лапці? — здзівіўся Мікалай Пятровіч.

— Другі год. Тут амерыканец адзін прыязджаў, сам з мясных, то купіў у яго ажно дзесці пар. Па сто долараў адваліў за пару. І дзед Кузьма імгненна стаў мільянерам. Самі прыкіньце: на нашы — дванаццаць мільёнаў адхаліў. Паклаў іх у банк і кожны месяц мае па паўмільёна чыстага прыбытку, ды яшчэ пенсія.

— Можна яго ўбачыць?

— А то як жа! За вёскай жыве, хата пры лесе. Я вам пакажу.

Дзед Кузьма яны якраз засталі за працай, але плёў той не лапці, а кошыкі. Высокі, паўнаваты, з сівой бародкай і жвавымі сорнымі вачыма.

— Дзед Кузьма, — з вяселлю ў голасе прамовіў старшыня, — прымай гасцей — новага кіраўніка раёна з намеснікам.

Дзед Кузьма з кожным павітаўся за руку і прамовіў:

— Прысаджайцеся, людзі добрыя. З якой нагоды да мяне прыехалі?

— Цікавімся наконт лапцей, — пачаў Мікалай Пятровіч, — кажучы, што ў вас яны добра атрымліваюцца. Вось і хочам параіцца — можа, у калгасе невялікі цэх адкрыць, як думаеце?

Дзед Кузьма хітравата ўсмінуўся.

— Ведаю, — куды хіліце. Я ж даўно старшыню казаў — самая пара плесці лапці, бо надыдзе час — будучы яны нарастача. Да гэтага ідзем, асабліва пасля падпісання такой шкоднай дамовы з Расіяй.

— Чаму ж шкоднай? Запрацуюць заводы, будзем гандляваць з вялікай суседкай.

— Яно так... Але ж маскалі найперш сваю выгаду шукаюць у гаротнай Беларусі. Абдзярыць нас, як ліпку, васьмь убацьце. У мяне пяць класаў і восемдзяці пяць год за плячыма і то разумею — у сваю хату чужыцца пускаяць нельга. Мой прапрадзед расказаў, што калі расейскай вайскі ў дванаццатым годзе гналі французаў, то так здзекаваліся з мясцовых сялян — проста жах. Праўда, цяпер не тыя часы. (Працяг на стар. 12)

Павел САВОСЬКА

ПАРТРЭТ

АПАВЯДАННЕ



публікі робіць стаўку на маладых, таленавітых і ўжо заявіўшых пра сябе людзей. Так што — прымай раён і працуй. А вопыт — справа нажыўная. З чаго пачынаць — я табе падкажу, а пасля і ў гасці пад'еду. Чацэ цябе парадаваць — вырашана пытанне і наконт кватэры. Выехаў тут на зямлю абетаваную адзін горапрадпрымальнік, вось трохпакаёўка яго і будзе твайёй. Так што — здавай справы ды прыступай да працы.

— А мой намеснік...

— За яго не хвалюся, яму паўгода да пенсіі засталася, капаць пад цябе не будзе. І запомні — з гэтай хвіліны ты вертыкальшчык, і гэтым усё сказана. Улада — неабмежаваная, але ў рамках Канстытуцыі. Праўда, у жыцці бываюць сітуацыі, калі дзеля справы можна сее-тое і парушыць. Усёк?! Нягледзячы на тое, што мы заключылі доўгачаканую дамову з Расіяй, абставіны ў рэспубліцы складваюцца даволі складанымі. Мы павінны паляпшыць жыццё народа любымі сродкамі. Падкрэсліваю — любымі! Сам, — ён са спалохам хітнуў галавою на партрэт, — казаў нам пра гэта на вузкім пасяджэнні.

— Але ж пасада мая выбарная...

— Выберуць, нікуды не дзенуцца. А пачынай са скарачэння сваіх упраўленняў. Іх там развалюцца — не злічыць. Рыба, як сам ведаеш, загнивае з галавы, яе і трэба ў першую чаргу аздаравіць. І з катэджамі разбарыся — растуць у тваім раёне, як грыбы... І яшчэ хачу папярэдзіць, наконт патаемнага кантролю за ўсім і ўсімі. Тут у адным з раёнаў быў выпадак, калі міліцыя затрымала звычайнага жабрака-бомжа. Той дзе трэба і не трэба тыцкаў свой нос, ды ўсё падслухоўваў і запісваў. Затрымалі, давай дапытваць, а той — ні слова, ды яшчэ пасміхаецца. А ў міліцыі на такое свая метада — давай дубасіць. Але і жабрак трапіўся не лыкам штыты — пачаў іх размазваць па сценцы. Гукнулі падмогу, а ён — пляскаў на стол пасведчанне капітана КДБ. Усёк?! Вось так. Яго вока, — ён зноўку крутануўся і паказаў рукою на партрэт, — не спіць ні днём, ні ноччу! Але ты не хвалюся: галоўнае — не загрымець бы нам пад фанфары!.. І пару слоў пра мафію. Пры рыначных адносінах яна была, ёсць і будзе. Праводзім і мы з ёю барацьбу. Але трэба ведаць, што і там працуюць людзі з галовамі і дыпламамі. І пагрозы будуць, і подкуп, і шантаж, і ўсё іншае. Тут — не мне цябе вучыць, тым больш, што раён твой прыгранічны. Я нядаўна чытаў успаміны былога мэра Парыжа. Дык той піша — у свой час яму ўдалося так паставіць справу ў горадзе, што сама мафія працавала на яго.

— Няўжо падаткі з яе браў у гарадскую казну?

— Хто яго ведае. Праз які годзік наладзім табе паездку ў Францыю, знойдзеш яго і выпытаеш. А што? Нам цяпер у капіталістаў трэба вучыцца... І наконт твайго працоўнага дня скажу: калі-нікалі прапрацуй, на карысць справы, да трэціх

Паспрабуй, — яна ўздыхнула, — але будзь асцярожным, бо могуць так падставіць, што пасля не адмыешся.

Але калі пачула пра трагічны лёс папярэдніка, жонка не на жарт спалохалася.

— І ты сам лезеш у такую прятлю? Мафія цяпер мае такую сілу! З ёй ніхто не справіцца, яна ўсюды мае сваіх людзей!..

— А трохпакаёвая кватэра? — ляснуў ён апошнім козырам з жыццёвай калоды. — Няўжо табе не надакучыла выграбаць попел з грубкі?

— Паабяцалі даць праз годзік-другі, а зныць цябе могуць і праз паўгода.

— Тут ты праляцела. Трохпакаёўка ўжо чакае!

Парашылі: жонка дапрацуе ў школе да летніх канікулаў, а ён пакуль пажыве адзін у той трохпакаёўцы. Пажыве нядоўга — канчаўся прахалодны, са снегам красавік.

Праз тыдзень Мікалай Пятровіч пераступіў парог свайго новага кабінета. Ён быў прасторны, светлы і ўтульны. Адрозніваў ж кінуты ў вочы партрэт самога, які, здавалася, наскрозь свідраваў яго сваімі пранізлівымі вачыма. Мікалай Пятровіч, як зачараваны, некалькі хвілін моўчкі глядзеў на знаёмы твар, і не мог звярнуцца з месца. І тут, у дадатак да ўсяго, ён выразна пачуў: "Я тебе не ікона. Сядзі і работай!"

Мікалая Пятровіча кіннула ў дрыжыкі, у яго імгненна ўспаўце лоб, і ён на паўсвагнутых нагах, утуліўшы галаву ў падлогу, нясмела пасунуўся да свайго крэсла.

Праз які час ён ачомаўся і супакоіў сябе тым, што ўсё гэта яму падалося. Такое бывае, штосьці падобнае на галюцынацыю, пра гэтую з'яву ён аднойчы прачытаў у часопісе.

Пачаў перабіраць добры стос папер, падрыхтаваных сакратаркай, але на душы было трывожна і мутарна.

Новая ягоная кватэра прыйшла яму даспадобы. Ён пабываў там разам са сваім намеснікам — Сяргеем Паўлавічам. Гэта быў паўнаваты мужчына ў вялікіх чорных акуларах і з добра пасівелымі скронямі. Пасля гаворкі з ім Мікалай Пятровіч з жахам зразумеў, што ў параўнанні з сельсавецкімі турботамі яго новыя клопаты — гэта неба і зямля. Але ж трэба было з чагосьці пачынаць.

На наступны дзень ён сабраў у актавай зале ўсіх сваіх упраўленняў — пачынаючы з прыбіральшчыц і заканчваючы першым намеснікам, пазнаёміўся з усімі і адразу ж заявіў пра будучае скарачэнне. Па зале пракаціўся прыглушаны незадаволены гул, але Мікалай Пятровіч тут жа ўсіх папярэдзіў, што на вуліцы ніхто не апывецца — усё будучы працаўладкаваны. Ды гэта мала каго супакоіла. Асабліва нервалася жанчыны: ведалі, якое беспаспакоўе пануе ў іх невялічкім гарадку.

Мікалай Пятровіч зразумеў, што калі ён цяпер чымсьці такім незвычайным не асадыць сваіх супрацоўнікаў, то пасля цяжка будзе з імі працаваць. Мільганула

тая ж нецярыплівая бландзінка.

— Чаму ж не — можна. Прашу жанчын сабрацца тут жа пасля працы.

Такая заява аздачыла і заінтрыгавала ўсіх. Жанчыны ледзь дачакаліся заканчэння працоўнага дня. Калі пасля шасці гадзін вечара Мікалай Пятровіч зайшоў у залу, усе былі ў зборы.

— Я вас не затрымаю, — прамовіў ён, — праз хвіліну-другую будзе вядома, хто з вас трапіў пад скарачэнне. — Ён на хвіліну змоўк, акінуў быццам вінаватым позіркам спалохана-зацікаўленыя твары жанчын, і сказаў: — У каго з вас бюстгалтары і трусікі блакітнага колера — тыя пад скарачэнне не падпадаюць.

На імгненне ў зале ўсталывалася мёртвая ціша. Твары жанчын не здолелі бы апісаць нават вялікі іх знаўца — знакаміты Мапасан. Здзіўленне, страх, разгубленасць і яшчэ бог ведае што панавала на іх.

— У мяне! — парушыў урэшце цішу чыйсьці голас.

— І ў мяне! — пачуліся насмешлівыя выкрыкі.

— Адзе будзем правярацца? — спытала прыгожая бландзінка, калі пацішэла ў зале.

— У маім кабінэце, — адказаў Мікалай Пятровіч. — Чакаю прэзідэнтскага праз пяць хвілін.

І выйшаў, пакінуўшы ашаломлена-разгубленых жанчын у зале.

У добрых настроях зайшоў ён у кабінет і, зірнуўшы на партрэт, ажно падмігнуў яму, з вяселлю ў голасе прамовіўшы: "Здрава я іх ачмурыў!" Ды сталёвы позірк вачэй з партрэта ў адно імгненне сагнаў з твару ўсмешку. І не паспеў Мікалай Пятровіч зрабіць некалькі крокаў, як зноўку пачуў знаёмы голас: "Ты што — абалдзел, или в Новинки захотел?"

Толькі гэты раз яму падалося, што голас зыходзіў з яго самога, а потым ужо рэхам каціўся па кабінэце. І ён спахмурнеў. У кабінет да яго так ніхто і не зайшоў. "Вось і добра, — падумаў, — пажартавалі і досыць, хай ведаюць, што цацкацца з імі я не буду".

Нейкую гадзіну ён яшчэ працаваў, а потым пешшу пабрыў дадому. Пасля вярчэры прылёт на раскладанцы і пачаў думаць пра заўтратні дзень. Задумаў са сваім намеснікам пачынаць знаёмства з раёнам. Парадаваўся, што ягоны папярэднік паспеў прыдбаць цуда-аўтамабіль — новенькі джып з двума вядучымі мастамі. Для іхніх дарог — ідэальны транспарт... Але думкі зноў вярталі яго да партрэта. Калі так і далей будзе, то можна і напраўду розум страціць ды загрымець у тыя Навінікі. Хоць ты да псіхіатра ідзі...

Назаўтра выехалі а восьмай гадзіне раніцы. Вырашылі з намеснікам пабываць у самым адстаючым калгасе, які быў далакавата, за ракой, у глухім забалочаным месцы. Шафёру было гадоў сорак, той усю дарогу маўчаў і толькі зрэдку адказваў на пытанні Сяргея Паўлавіча. Адрозніваў ж за горадам, быццам сярэд-


"ЛУТАВА"



Фальклорны гурт "Лутава" з вёскі Старая Лутава Лоеўскага раёна створаны ў 1987 годзе, а сёння ў рэпертуары калектыву каля ста песень, прычым сабраны яны на Лоеўшчыне і выконваюцца з захаваннем мясцовых асаблівасцей. Калектыв аб'ездзіў з канцэртамі ўсе суседнія раёны, неаднаразова бываў у адселеных зонах, браў удзел у першым фальклорным фестывалі Беларусі, які праводзіўся ў Пінску.

На здымку: фальклорны калектыв "Лутава".
Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА, БЕЛТА

**"КУПАЛЬСКАЯ
КВЕТКА-96"**



Добрым святам сталася свята "Купальская кветка-96", якое прайшло ў пасёлку Бярэзінскім Маладзечанскага раёна. Упрыгожаннем яго былі выступленні лепшых самадзейных калектываў раёна. На свята прыехалі і працоўныя калектывы з Расіі, Малдовы, Украіны, з якімі маладзечанцы падтрымліваюць дзелавыя адносіны.



На здымак: на сцэне самадзейныя артысты раёна; каля гандлёвых радыё.
Фота Аляксандра ТАЛОЧКІ, БЕЛТА

**КАЛІ СМЕХ —
НЕ ГРЭХ**

Чарговая кніга Васіля Ткачова "Смех на прызбе" пабачыла свет не ў дзяржаўным выдавецтве. І нават не ў Гомелі, дзе, як вядома, стала прапісаны пісьменнік, а ў Мазыры. Змест зборніка склалі гумарэскі і "вясёлыя сітуацыі". Гумарэскі — пра самыя розныя моманты з нашага жыцця: у нечым смешныя, у чымсьці недарэчныя, а часам варты і сатырычнага выкрыцця. А вось "вясёлыя сітуацыі" — гэта па сутнасці дакументальныя запісы, аб'яднаныя назвай "Смех на прызбе", паколькі ў асноўным пачуты з вуснаў вясцоўцаў.

**ПАЧАТАЕ МАРНА
НЕ ПРАПАДАЕ**

Доўгім быў шлях да выхаду ў свет "Руска-беларускага слоўніка скарачэнняў". Выдавецтва "Навука і тэхніка" планавала яго выпуск яшчэ ў 1990 годзе, а з'явіўся ён літаральна днямі, у двух аб'ёмных тамах. Што ж, памер выдання апраўданы. На сучасны момант у рускай і беларускай мовах функцыяніруе звыш 20 тысяч абрэвіятур актыўнага выкарыстання. Гэта ў многім спецыфічная лексіка, таму пры перакладзе яе ўнікаюць цяжкасці. У такім разе і прыйдзе на дапамогу згаданы слоўнік, што рэалізавана на масавага чытача. І не ў апошняю чаргу — на работнікаў навукі, друку, выдавецтваў. Прынясе ён карысць і настаўнікам, студэнтам...

НА ТРАЕЦКАЙ гары — цішыня: Вялікі тэатр завяршыў свой чарговы сезон, развітаўшыся з публікай аж да восені. Але — як у старой песні — "не верце гэтай цішыні". У тэатральным гмаху на Траецкай працягваецца размежаванне-афармленне-вызначэнне двух цяпер юрыдычна самастойных творчых калектываў: Нацыянальнай акадэмічнай оперы і Нацыянальнага акадэмічнага балета пад крылом аб'яднання "Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета". У тэатральным гмаху прадаўжаецца нябачнае жыццё вечнага і непадзельнага духу творчасці, які вабіць натхнёныя сэрцы, яднае таленты, сілкуе ўяўленне кожнага, хто нават незнарок успамінае абрыс хрэстаматыйна вядомага палаца музаў. Здаецца, і ў міжсезонны зацішак па яго мудрагелістых закулісных калідорах кружляюць карагоды сцэнічных вобразаў пад нячутны акампанемент оперных

нядолю, і подласць і шчырасць людскую ў непрыкметны бязважкі пыл. І зноў і зноў прыходзяць у гэты свет людзі, каб спасцігаць яго законы, каб спазнаваць радасць жыцця, атруту здрады, навуку няволі, хуткапыльнасць вясны... Каб ўслаўляць характа і з лёгкім іранічным прыжмурам пазіраць на спрадвечныя нягоды, якія будуць, пакуль жыве чалавек...

Мабыць, гэты лёгкі іранічны прыжмур адчула я ў спалучэнні быццам бы неспалучальных слоў — "народны трылер", што зрабілася падзагалоўкам балета. І таму захацелася ў цэлым большай лёгкасці ў афармленні самога відовішча (каб не сказаць грацыі "чорных" камедыі). Ад лёгкай усмешкі дэклараваныя ў спектаклі глыбінныя народныя этычныя і эстэтычныя нормы, вечныя на ўсе часы, не страцілі б сваёй чысціні, пераканальнасці. Белыя апрахані дзейных асоб, якімі ўвогуле часам злоўжываюць стваральнікі спектакляў "пра беларускае", у спалучэнні з аскетычным

адчула вялікую прыязнасць да яго лубочнай чысціні, да спакроўленасці з народнай беларускай пластыкай. Мяне ўсцешыла ўхвала расійскіх крытыкаў, якія назвалі яго "таленавітым балетам на музыку таленавітага кампазітара". І мне проста не хочацца ўсчынаць спрэчку з апанентамі: бо колькі б ні было зроблена заўваг, колькі б ні было адзначана недахопаў (а як жа без іх, тым больш у эксперыментальнай і аператыўнай працы дэбютантаў!), я захаваю ўдзячнасць стваральнікам новага. Яны працавалі з любоўю да балета і з жаданнем навучыць любіць мастацтва балета ўсіх тых, хто мабыць ставіцца да яго спажывецкі. Давайце любіць балет такім, які ён ёсць, — тады будзе лягчэй заўважаць недахопы творцаў і... лягчэй іх дараваць.

Што за дзіўны слоўны пасаж? — падумае чытач. Нічога дзіўнага. Відаць, я спрабую рэалізаваць урокі любові да балета, якімі далікатна прасякнута ўся педагогічная, творчая, даследчыцкая, журналісцкая

ВУЧЫЦЕСЯ ЛЮБІЦЬ БАЛЕТ!

СЛОВА З ДОБРАЙ НАГОДЫ

арый, уверцюр, інтрадукцый, рытмічных балетных варыяцый і характарных танцаў...

І ўспамінаецца, як яшчэ ўвесну пазнаёміліся сталічныя глядачы з прэм'ерай аднаактовага балета "Кругабег". Праца кампазітара Алега Залётнева, лібрэтыста Юліі Чурко, якая была і сааўтаркай харэографічна-пастаноўшчыка Уладзіміра Іванова, не засталася па-за ўвагай друку. Водгукі былі розныя: ад зычлівага вітання да непрыняцця гэтага датклівага і крохкага дзіцяці творцаў-дэбютантаў, у нейкім сэнсе першыцца, скажам так, "этнахарэаграфічнага" мастацтва на сцэне акадэмічнага тэатра.

Вядома, былі ў гэтага твора папярэднікі: "Салавей" М. Крошнера, "Князь-возера" В. Залатарова, "Выбраніца" Я. Глебава, напрыклад. Але мой малады ў параўнанні з тэатральнай гісторыяй глядацкі вопыт даў магчымасць успрымаць прэм'еру "Кругабег" без надакучлівага тла ранейшых уражанняў.

Я ведала, што наша знаная даследчыца мастацтва і майстэрства харэаграфіі, педагог, практык, журналіст і крытык Ю. Чурко, досыць пераборліва праштудзіраваўшы збор беларускіх балад, знайшла ў іх некалькі сюжэтаў для пастаноўкі. Знайшла яна і кампазітара, здатнага падпарадкоўвацца харэаграфічным задачам, аператыўна і ярка працаваць у "зададзеным рэжыме", з арыентацыяй на пэўны хранаметраж, на пэўны драматургічна-вобразны канфлікт і эмацыянальную атмасферу канкрэтнага сцэнічнага эпізода. (У А. Залётнева талент спалучаецца з каштоўным досведам працы ў кіно, у радыётэатры, з рэжысёрамі драмы, дзе "колькасць музыкі" залежыць ад "колькасці руху" на сцэнічнай пляцоўцы, у кінакадры і г.д., што дыктуецца і спецыфікай балета). Новую працу падтрымаў, як кансультант пастаноўкі, мастацкі кіраўнік і дырэктар Нацыянальнага балета Беларусі Валянцін Елізар'еў.

Мне давялося пабачыць адзін з першых паказаў будучага спектакля ў рэпетыцыйнай зале — без касцюмаў, пад раяль, са шматлікімі прыпынкамі, паўтарамі, слоўнымі тлумачэннямі. Ужо тады зразумела, што сцэнічны лёс яго, як і лёс кожнага эксперыменту, складзецца няпроста. Ды зразумела, што эксперымент не будзе марны, і не таму, што кожны дэбют нясе ў сабе ўрок, а і таму, што ёсць у ім іскронны шчырасці, таленавітыя знаходкі, ёсць проста любоў да мастацтва.

Потым, на прэм'еры, я параўноўвала тыя, першыя, рэпетыцыйныя ўражанні з відовішчам, "апранутым" у дэкарацыі і касцюмы А. Касцючэнка, падтрыманым гучаннем аркестра пад кіраўніцтвам дырыжора В. Чарнухі, у артыстычным увасабленні салістаў С. Гарбуновай, Т. Шаметава, Ж. Лебедзевай, В. Захарова, А. Фурмана, У. Даўгіх... Знаходкі засталіся знаходкамі, што б ні казалі потым аматары скептычных абагульненняў.

Кругабег жыцця, гэты старанны млынар, ператварае ў пыл і чыёсці палымянае каханне, і часіну маладосці, і жудлівых пачвар, і пакуты зняслаўленага гонару, і сямейную ідылію, і... Адзінаццаць імгненняў-гісторый, праўдзівых і казачных, пазначаюць стваральнікі балета ў праграмцы, запрашаючы больш пільна прыгледзецца да безупыннага бегу падзей, што вякамі шліфуюцца ў памяці народнай, застаючыся жыць у выглядзе немудрагелістых, часам наіўных паданняў з невясёлым, а то й змрочным, канцом. Праўда, народ па натуре — аптыміст. Жыццё працягваецца. Нябачны млынар зноў і зноў перацірае і шчасце, і



афармленнем сцэны робяць задужа сур'эзнае ўражанне. Зрэшты, мабыць трывіяльныя фінансавыя праблемы не дазволілі разгуляцца мастакоўскай фантазіі на гэты раз.

А драматургічныя знаходкі застаюцца знаходкамі. Вось, напрыклад, балада пра раўнівую маці, якая ўзгадавала сыночка, ды захацела яго з маладою жаночкай разлучыць і... Атруціла незнарок. І легла побач з нерухомым целам сына — і памерла... Такого сюжэта, драматургічна вострага, псіхалагічна пераканальнага, вынаходліва ўвасобленага ў пластыцы, харэаграфіі, у аркестры, — такога "любоўнага трохкутніка" на нашай музычнай сцэне яшчэ не было. Ці яшчэ: балада пра апыркную жонку. Да фізічнага болю (у музыцы чутная блізкасць да "Быдла" М. Мусарскага) адчуваеш знясільваючы крокі гэтай нешчаслівай шлюбнай пары — па гразкай дарожце іхняга жыцця, без кахання, без радасці, з двюма драбінамі ў руках, якія з адзінага апыршча ператвараюцца ў прыладу для забойства... Я неаднойчы бачыла "Кругабег" і ўжо

дзейнасць Юліі Чурко. Калісьці на беларускай акадэмічнай сцэне танцавала яна сама. Потым пачала пісаць пра балет: захоплены і захапляючы. З любоўю і даходліва. А яшчэ яна багата паездзіла па Беларусі разам са студэнтамі — па танцавальны фальклор... Не буду называць зараз яе кніжкі, даследаванні, артыкулы — асноўнае ўжо занатавана ў энцыклапедыях. Я проста нагадаю, што Юлія Міхайлаўна — адна з нямногіх у нас, хто піша пра харэаграфічнае мастацтва жыва, з веданнем справы, зычліва. А цяпер вось піша і для балета: пасля прэм'еры "Кругабегу" яна пачала працаваць над новым лібрэта...

Прыемны збег акалічнасцяў: у заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі прафесара Юліі Чурко зусім нядаўна быў дзень нараджэння. З тых, што адзначаюцца ў календары падзей культурнага жыцця. Віншуем!

С. БЕРАСЦЕНЬ

На здымак Віт. АМІНАВА — Сцэны са спектакля "Кругабег".

ПРОСТА ХОЧАЦЦА ЖЫЦЬ...

(Працяг. Пачатак на стар. 1)

давайце эканоміць, давайце не будзем раскідвацца па дробязях, захаваем пару-тройку святыя, "зліўшы" роднасныя — фальклорныя з фальклорнымі, эстраднаыя з эстраднымі... Але ж завітала на ўжо дзевятыя фестывалі "Звіняць цымбалы і гармонікі", адчула подых **традыцыі**, пабачыла-паслухала многіх і розных людзей, зноў пераканалася ў вялікай добрай сіле масавага мастацкага свята, якая ачышчае і акрыляе душу, — і жахнулася. Жахнулася досыць распаўсюджаным прагматычным меркаваннем наконт "эканоміі" на фэстах, вакол якіх не круцяцца ні камерсанты з "бабкамі", ні высокааплатавыя "зоркі" шоу-бізнесу.

Першародная чысціня такіх фестывалюў уносіць іх па-над бізнесам і палітыкай, за імі не цягнуцца шлейф яркай рэкламы. Папулярнасць, любоў у народзе яны набываюць самым надзейным спосабам: праз аповеды відэаўраў. Не дзіва, што ўжо гаспадарства суседніх раёнаў пачынае турбавацца-руціцца: і ў нас жа, маўляў, цікавыя творчыя людзі жывуць, і традыцыі, якія можна развіваць, ёсць!

А што? Нармальна з'ява. Калі па-еўрапейскім рахунку. Калі горад — не горад без муніцыпальнага аркестра, тэатра, без аматарскіх музычных гуртоў, без легенд і паданняў. Без уласных фестывалюў. Бо ўсё гэта — шанаванне культурных прыярытэтаў, захаванне гістарычных традыцый — і ёсць "укладанне капіталу" ў будучыню, у духоўнае здароўе нацыі.

Паставы (гербу горада сёлета 200 гадоў!) імкнуцца адпавядаць і сваіму еўрапейскаму мінуламу, і сённяшнім традыцыям еўрапейскіх мястэчак. Нягледзячы на тое, што раён лідзіруе ў рэспубліцы па ўзроўні беспрацоўя, што знікаюцца тэмпы вытворчасці, а сельская гаспадарка фінансуецца паводле рэшткавага прынцыпу, што вялікую долю бюджэтных сродкаў "з'ядаюць" два колішнія вайсковыя гарадкі, што пад пагрозай закрыцця вясковыя бальніцы, — нягледзячы на ўсё гэта культура фінансуецца. Апераджалымі тэмпамі! Як паведаміў старшыня райвыканкома Васіль Чэлік, на развіццё культуры выдаткуецца пяць працэнтаў ад агульнага бюджэту раёна, (для параўнання — на кіраўніцтва раёнам выдаткуецца чатыры працэнтаў). Вядома, справа гонару для мясцовых улад — падтрымаць свой "фірменны" фестываль, і сёлета, напрыклад, была знойдзена магічмасць прафінансаваць, "апроч іншага, будаўніцтва амфітэатра ў гарадскім парку. Такім чынам над "заленай" эстрадай, дзякуючы 500 мільёнам рублёў, з'явіўся жом і надзейны дах. Цяпер удзельнікам канцэртаў ды іхнім далікатным музычным інструментам не пагражае дождж! А глядачы, калі што, прызываліся ўжо ўладкоўвацца пад парасонамі...

АБВЯСЦІЛІ МІЖНАРОДНЫМ

Так, імкнуцца Паставы адпавядаць статусу шляхетнага еўрапейскага мястэчка. Прыгожа тут, вуліцы ахайныя, старажытныя цэнтры адрэстаўраваны. Людзі тут прыемныя. Але людской прыязнасцю ды гасціннасцю, на вялікі жаль, немагчыма кампенсаваць недахопы цывілізацыі. Знаўцы горада Паставы, мабыць, здагадваюцца, пра што я: пра гатэль. Праблема жытла для гасцей — бальючая, горад мог бы прымаць іх удвая-ўтрая больш, ёсць шмат жадаючых трапіць на пастаўскае свята, аднак нават ганаровых замежных гасцей не ўдаецца размясціць у прыстойных умовах. Дзе ўзяць сродкі на будаўніцтва сучаснага гатэля, на рэканструкцыю старога? Зразумела ж, не ў саміх Паставах: дзея павышэння прэстыжнасці фестывалю, які ўжо не адзін год прывабліваў самадзейных артыстаў з-за мяжы, а сёлета афіцыйна быў абвешчаны міжнародным, парупіцца пра камфорт гасцей (не толькі іншаземцаў, зразумела, — з'яжджаюцца ж і землякі з усёй краіны!) — парупіцца мусцяць і абласныя, і цэнтральныя ўлады. Можна, канечне, замалавана глядзець у бок віцебскага "базара", ды пры гэтым заўважаць-не цурацца іншага відэаўраў, тым болей, што яно побач, яно роднае і міжнацыянальнае, і здзілілася куды даўней.

Пакуль жа "цымбаламі ды гармонікам" стала і зацікаўлена альякуецца толькі Упраўленне ўстаноў культуры і народнай творчасці Міністэрства культуры Беларусі. Начальнік упраўлення, знаны энтузіяст, сапраўдны рыцар беларускай мастацкай культуры Тадэвуш Стружэцкі ўзначальвае аргкамітэт фестывалю і стараецца штораз аздобіць яго традыцыі свежымі штрыхамі, каб не ператварылася свята ў звычайны парад канцэртных праграм. Летась, напрыклад, праводзіўся конкурс юных выканаўцаў — вучняў музычных школ Віцебшчыны; ладзілася сустрэча ў вёсцы Груздава, на радзіме славуціх "Груздаўскіх музыкаў". Сёлета было ўжо інакш. Як?

Абвясцілі фэст міжнародным. Праўда, усё тая ж фінансавыя праблемы вымусілі ў апошні момант адмовіцца ад пазездкі калектывы з Украіны, Летувы, Польшчы, Чэхіі, Расіі. Але Расія ўрэшце змагла прадставіць дует баністаў, быў выдатны аркестр з Малдовы, а бліскучая венгерская цымбалістка Вікторыя Херэнчар

прысутнічала і ў конкурсным журы, і як удзельніца канцэртных праграм, і як вядучая майстар-класа, і — як прэзідэнт Сусветнай цымбалнай асацыяцыі. Вядома ж, усё вобласці нашай краіны мелі сваіх пасланцоў на фестывалі.

Журы, вядома традыцыі, ўзначальваў прафесар Міхал Казінец, поруч з ім працавалі нашы вядомыя музыканты — педагогі, артысты, прысутнасць якіх зрабіла б аўтарытэтай і адказнай любою імпрэзу: Міхась Дрынеўскі, Валерыя Башура, Мірон Була, Яўген Гладкоў, Уладзімір Гром, Альбіна Скоробагатчанка, Мікалай Пятрэнка, Уладзімір Таран. Упрыгожылі свята два вядучыя акадэмічныя мастацкія калектывы Беларусі — народны хор імя Г. Цітовіча і народны аркестр імя І. Жыновіча. І маладыя дыктары тэлебачання Аляксей Байкоў і Янава Янава сваёй артыстычнай працай надавалі праграмам вабную эстэтычную форму. Вечаровы "Пастаўскі баль" з музычна-піратэхнічным сюрпрызам, свята ў суседзях — "Глыбоччына сустракае гасцей", пазнаваўчы і захапляючы майстар-клас... Колькі ўсяго было ўпершыню!

"ХТО КАГО?"

Назола-дождж умеє псаваць людзям і працу, і адпачынак, і свята. І настрой. У непагодлівы дзень нават скепсіс, як той грып, распаўсюджваецца "паветрана-крпельным шляхам", пагражаючы эпідэміяй. Сёлета ў Паставах было і холадна, і мокра — ды мацнейшым за маркото аказаўся духоўны імунітэт чыннікаў, удзельнікаў, гасцей свята. Прэзентацыя калектываў прайшла на цэнтральнай плошчы горада, нягледзячы на працяглы дождж. Народ не разышоўся па кватэрах, і непагадзь урэшце змаглася, адступіла. Пад халодным, але ясным небам разгарнуўся "Пастаўскі баль". Упрыгожаны чэрвеньскімі кветкамі рахманні конь, запрэжаны ды маладыя самадзейныя артыстаў да сцэны. Заліваліся гармонікі, звінелі цымбалы, шчыравалі бубны ды барабанчыкі — хто меў ногі, не мог устрымацца ад скокаў. Танцавалі нават чыннікі журы і аргкамітэту!

А потым рэжысёр фестывалю Пётр Гуд абвясціў конкурс. Інструментальныя калектывы мусілі адвавацца сабе месца на плошчы ды граць, ды падтанцоўваць, ды весяліцца, завабліваючы мясцовы люд. Два калектывы, якім удалося б сабраць вакол сябе найбольш народна, маглі разлічваць на прызы, — парсючкаў Дусю ды Пранцыся, прыбраных у зялёныя штонікі ды каляяшчыкі. Зухаватае сабраўніцтва музыкаў доўжылася з паўгадзіны. Утварылася сем шумлівых вясёлых купак, сярод якіх вылучыліся "каманды" малдаўскіх гасцей ды пастаўскага гурта "Паазер'е" — што і засведчыла спецыяльнае журы, пацкаваўшы за вечароваю плошчай з вышыні эстрады.

Адбылася і грандыёзная прэм'ера. Упершыню за 300 гадоў, упершыню ў Еўропе, было адроджана піратэхнічнае прадстаўленне паводле вынаходніцтваў нашага выдатнага земляка Казіміра Семяновіча. У 17 стагоддзі ў Амстэрдаме пабачыў свет ягоны трактат, які змяшчаў сапраўдныя адкрыцці ў галіне выкарыстання пораху, у артылерыйскай навуцы, у ракетнай тэхніцы. "Рэцэптамі" Семяновіча карысталася ўся Еўропа, і аматары святочных феерверкаў, аказваецца, таксама абавязаны яму.

На "Пастаўскім балі", з дапамогаю сталічнай фірмы "Спецэфект", была ўстаноўлена старажытная піратэхнічная партытура, якая, адмысловымі рытмімі і дынамікай спалучыўшыся з даўняю музыкай, утварыла чарадзейную імпрэзу. "Агні славуціх спадчыны" — называлася яна. Пад вытанчана-строгія гукі "Полацкага шытка" рассыпалі свае струмяні залатыя фантамы, выразныя акцэнтамі ўзніклі ў густафіялетавым паветры хаатычныя іскрынікі; колам круціліся рытуальныя зоркі; быццам з глыбіняў зямных прараслі імклівыя белыя, як кіпень, сцябліны-слупкі, каб імгненна рассыпацца снапамі; нешта выбухала высока ў небе, і разляталіся залатыя "дажджынікі", нібыта асыпаючы нерухомаму бляжучу поўню. І ўжо вышэй, вышэй — над самай галавой уздыглася штосьці ў паветры, і расцвіталі рознакаляровыя пухатыя букеты...

Музычна-піратэхнічная феерыя завяршыла першы фестывальны дзень. Але пра тое, што дзеялася днём наступным, распавядаць можна з не меншым захапленнем. Творчыя лабараторыі майстроў народна-інструментальнага выканальніцтва, напрыклад, ператварыліся ў пазнаваўчую сустрэчу з яркімі асобамі і іх самабытным мастацтвам.

Анатоль Собаль, дырэктар Пастаўскай музычнай школы і кіраўнік ансамбля "Паазер'е" расказаў пра традыцыі груздаўскіх музыкаў, ад якіх вядзе радавод і ягоны калектыв, адзінаваты на школе унікальных тамтэйшых уздаганых цымбалаў. Аповед суправаджаўся граннем, у якім удзельнічаў і старэйшы музыка, цяпер ужо адзіны з колішніх груздаўскіх дзядоў, — Іван Мацкевіч. Выступалі і ягоныя дачка ды дзве ўнучкі... Як заўважыў А. Собаль, нягледзячы на шматгадовы вопыт іх музыканцкіх зносінаў, парад, кансультацыі, Іван Іосіфавіч можа і сёння здзівіць свайго пераемніка забытым выканальніцкім сакрэтам, тэмбравым штрыхам, прыёмам гуказдабывання.

Прафесар Акадэміі музыкі Яўген Гладкоў гаварыў пра павышэнне прэстыжу цымбалаў як віртуознага канцэртнага інструмента ў выканальніцкай практыцы многіх народаў свету: англічан і чэхў, мадзяраў і кітайцаў, немцаў і румынаў... (На гэтую тэму будзе ў нас асобная гаворка, бо чарговы Сусветны кангрэс цымбалаў мяркуецца правесці менавіта на Беларусі). Дарэчы, своеасаблівым развіццём аповеду Я. Гладкова сталася выступленне яго венгерскай калегі В. Херэнчар, якая прадэманстравала выразныя магчымасці свайго каларытнага інструмента.

Майстар-клас мастацкага кіраўніка вядомых "Крупіцкіх музыкаў" Уладзіміра Грома ператварыўся ў незвычайнае відэаўраў, бо прамоўца выйшаў на сцэну, літаральна нагруканы дзіўным рыштункам, які аказаўся наборам самабытных інструментаў. Па ходзе яго захапляючага расказу падавалі голас і вялікая пастухоўская труба, і жытняя саломка з коласам, і выцягнутая з-пад страхі чаротка, і магілёўскія парныя дудкі, і гліняная акарына, і надзьмуты мех дуды... І нават шарэнга з васьмі чугункоў, адгукуючыся на дотык драўляных лыжак, праспявала "Рэчаньку"...

У дадатак адбылося знаёмства з "Фэстам" — баранавіцкім гуртом вандроўных музыкаў пад кіраўніцтвам Івана Кусцінскага. Досыць арыгінальна з'ява ў сённяшняй масавай народнай культуры беларусаў, якая ўзнікла нібыта на памежы фальклорнай традыцыі і папулярнай эстраднай творчасці. Вось і ўспрымаюцца сапраўднымі шлягерамі, падхопліваюцца аўдыторыяй запамінальныя рытмічныя песні Міхася Скрундзя — пра гаворку беларускую; пра братку-беларуса, які "рана пасівеў, бо шчасця-долечкі не меў; пра сумнага кума ды чарку; пра залёты вясковага хлопца, шлях да сэрца якога "праз страўнік ляжыць"...

Можна толькі пашкадаваць, што вядучым гэтай незвычайнай творчай лабараторыі не задавалі пытанні, што не наладзілася зваротная сувязь з кіраўнікамі самадзейных калектываў (мо не прыйшлі?), што наогул у зале было малавата народу. Затое праз пару гадзін усё тая ж зала Дома культуры — не перабольшваю! — ламілася ад публікі. Тут адбыўся конкурс "Хто каго?" — слаборніцтва стыляў, густаў, умельстваў, фантазій.

Пасля дасціпных веселюў з "Фэста" на сцэне выступіла прывабная брастаўчанка, вельмі арганічная ў сваіх "а-ля цыганскіх" спевах і тузе "по любви-забавочке". Элітарная праца з фальклорам у праграме полацкай "Талакі" пад кіраўніцтвам Галіны Малых змянялася каларытным дуетам докшыцкіх дзядоў-мультиінструменталістаў (скрыпка, гармонік, ударная ўстаноўка). "Заводзіла" публіку сваім разнажанравым іскрыстым мастацтвам гомельская "Скарыначка" пад кіраўніцтвам Рымы Лянковай, але, здаецца, "перапяля" ды "ператанчыла" яе сапраўдны народная капэла — "Мілавіца" (Магілёўшчына, Кіраўскі раён). А як артыстычна абыходзіўся са сваімі рознакаляровымі гармонікамі шляхетны кіраўнік "Мілавіцы" — Уладзімір Барэіша!

Сямейны ансамбль Шандабылаў з Глускага раёна, "Валюшкі" — мінскія гарызонталіцы, дует юных баяністаў-лаўрэатаў з Расіі (Пскоў) Алег Пятрышчаў ды Рыгор Івановіч, выдатны, не падобны да самаутжна-самадзейнага, аркестравы калектыв з Малдовы пад кіраўніцтвам Эдуарда Альбы (хлопцы-студэнты эканамічнага ўніверсітэта маюць музычную адукацыю, граюць на скрыпках, кларнеце, акардыёне, трубе, кантрабасе ды венгерскіх цымбалах). Віртуознаы баяніст з Жодзіна Аляксей Новікаў, таленавіты музыкант і чалавек рэдкаснай сілы духу — неверагодна, але ён дасканала валодае інструментам, выкладае ў школе, хаця правая рука ў яго ампутаваная...

Уяўляецца, колькі уражанню падарвала публіцы конкурсная праграма? А яшчэ ж былі прыпевачніцы! Марыя Цымінская, Ганна Пракапенка, Яўгенія Чарняўская... Можна, канечне, успомніць тэксты прыпевак: "Наш калгас "Чырвоны лапац" ў "Кнігу Гінеса" папёр: грошы два гады не плаціць, і ніхто з нас не памёр!", "СНД магучы, беларус жывучы!" "Бо пакуль гармонік грае, беларусы будуць жыць!" Ды пагадзіцеся, гэтакі гумар цяжка перадаць "на паперы". Зусім іншае — калі на сцэне каларытная кабета, галасістая, тэмпераментная, усмешліва, здатная зачараваць сваімі шчырымі немудрагелістымі прыпеўкамі!

"Хто каго?" — журы адказала на гэтае пытанне праз дзень, падчас урачыстай цырымоніі закрыцця фестывалю. (Лаўрэатаў конкурсу мы назвалі ў "ЛіМе" за 19.07.96 г.). Але пакуль надышоў той дзень, адбылося нямаля цікавага. З канцэртнай праграмай выступіў Акадэмічны аркестр імя І. Жыновіча пад кіраўніцтвам М. Казінца. У вясковых дамах культуры адбыліся выязныя сяброўскія сустрэчы з народнымі калектывамі. "Глыбоччына сустракае гасцей" — імпрэзу пад такой назвай наладзілі ў суседнім райцэнтры: у скверыку побач з цэнтральнай плошчай дэманстравалі сваё умельства глыбочкія ганчары ды кавалі, на адкрытай эстрадзе выступалі "зоркі" — Акадэмічны народны хор імя Г. Цітовіча, аркестр імя І. Жыновіча са



Старэйшы цымбаліст Іван МАЦКЕВІЧ.



Госці з Малдовы.



Полька докшыцкая!

сваімі цудоўнымі салістамі Нінай Кавалёвай, Святланай Лясун, Аляксандрам Крамко, Аляксандрам Рудкоўскім, Ларысай Рыдлеўскай... Ансамбль "Паазер'е", цымбалістка Вікторыя Херэнчар... У Паставы госці Глыбокага вярталіся пад ранішняю пабудку пеўняў.

Прамільгнуў і заключны дзень свята, адметны ўрачыстымі цырымоніямі на плошчы, штукарствамі "Горада майстроў", адкрыццём-прэзентацыяй амфітэатра ў гарадскім парку, маляўнічым гала-канцэртам (гэтакім "Хто каго?" у мініяцюры), шанаваннем усіх удзельнікаў, ганараваннем дыпламантаў, пераможцаў.

Казалі між іншым, што каб назваць пайменна людзей, вартых добрага слова за ўдзел у падрыхтоўцы і правядзенні фестывалю "Звіняць цымбалы і гармонікі", не хопіць і дзясці мінут. Але назваць усё ж хочацца: дырэктар фестывалю Наталля Булавінчава, яго мастацкі кіраўнік Алег Скарына, намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкома Уладзімір Цацоха, начальнік упраўлення культуры аблвыканкома Мікалай Пашынскі, старшыня Глыбоцкага райвыканкома Віктар Сініцкі і ўжо згаданыя ў пачатку гэтых нататкаў і многія іншыя добрыя людзі...

Наша венгерская госця Вікторыя Херэнчар, якая з першых крокаў навучылася танчыць беларускую полечку і з энтузіязмам успрыняла ўсе традыцыі тутэйшай гасціннасці, прызналася, што цяпер, куды б ні прывялі яе маршруты музычных вандровак, яна паўсюль будзе расказаць пра Беларусь і гаварыць, што "Беларусь — это карашо".

Якія ж вынікі?.. Фестываль — жывая істота, і калі жыццё прадаўжаецца, падсумаванне вынікаў выглядае справай няпэўнай. Хораша заўважыў Тадэвуш Іванавіч Стружэцкі, парадаваўшыся за той саюз народнай культуры, прафесійнага мастацтва і мудрай мясцовай улады, на якім грунтуецца фестываль: "Проста хочацца жыць..."

Хочацца жыць — з надзеяй на сустрэчу ў Паставах. Праз год. На ўжо юбілейным, дзясатым міжнародным фестывалі.

С. БЕРАСЦЕНЬ

Фота Марыі ЖЫЛІНСКАЙ

УЛАДЗІМІРУ
УРБАНОВІЧУ — 75

Уладзімір Урбанавіч належыць да людзей, якія праз усё жыццё праносяць аднаасць нацыянальнай ідэі і імкнучца, каб яна авалодала як мага большай колькасцю людзей. Нарадзіўся Уладзімір Аляксандравіч у вёсцы Пузіна цяперашняга Наваградскага раёна, скончыў Гродзенскі педагагічны інстытут імя Я. Купалы. Настаўнічаў у школах Лідскага, Наваградскага і колішняга Навамышскага раёнаў. У 1952 годзе пачаў працаваць у Валеўскай сярэдняй школе на роднай Наваградчыне. Менавіта на гэты час і прыпадае яго актыўная краязнаўчая дзейнасць. У. Урбанавіч стаў адным з заснавальнікаў мясцовага краязнаўчага музея, якому пазней было прысвоена званне народнага. А музей гэты — сапраўды асяродак культуры на вёсцы. Ёсць у ім і многія рэдкія экспанаты. Прынамсі, сабраны кнігі, што лабачылі свет у выдавецкай суполцы “Загляне сонца і ў наша аконца”, а таксама выданні з друкарні М. Кухты і тыя, якія выпускала рэдакцыя газеты “Наша Ніва”. У. Урбанавіч — аўтар краязнаўчых кніг “Па дарогіх мясцінах” (1964), “Шляхам пазтаў і герояў” (1970), а таксама “Школьны музей. З вопыту работы” (1976).

Віншуем Уладзіміра Аляксандравіча з 75-годдзем! Зычым яму здароўя і шчасця!

ДА НОВАГА
СЕЗОНА



П'есу Шварца “Голы кароль” паводле казак Г. Х. Андэрсена паставіў у Тэатры юнага глядача маскоўскі рэжысёр Уладзімір Салюк. Яркая сцэнаграфічнае вырашэнне спектакля пратанавала мастачка Ларыса Рудэва, музыку да пастаноўкі напісаў кампазітар Уладзімір Кандрусевіч. Гэтым спектаклем адкрыецца новы сезон тэатра.

На здымку: сцэна са спектакля “Голы кароль”.
Фота Мікалая ПЯТРОВА,
БЕЛТА

ВЫСТАВА
КІТАЙСКАГА
ЖЫВАПІСУ



Выстава кітайскага жывапісца прафесара Лі Шы-мао прайшла ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. Ягоны жывапіс — гэта традыцыйна кітайскае мастацтва пісьма тушшу. Работы Лі Шы-мао адлюстроўваюць пейзажы і жыццё горада, жывёл і бытавыя сцэнікі.

На адкрыцці выставы мастак намалюваў у прысутнасці глядачоў карціну, якая выяўляе сцэну праследвання арлом у гарах стакка казуль. Гэту работу ён падарыў беларускаму музею.

На здымку: мастак Лі Шы-мао за працай.
Фота Яўгена КАЗЮЛІ,
БЕЛТА

ПАРТРЭТ

(Працяг. Пачатак на стар. 8—9)
бо рабаваць нас будуць расейскія кампаніі на сучасным узроўні. І зямлёю нелады — гаспадар ёй патрэбен. А тут яшчэ парцейцы з высокай чыноў раскраслі дзяржаўную маёмасць. Вось і крыўдна, што кіраўніцтва рэспублікі не разумее аднаго — нас ужо абуваюць у лапці...

— Не загаворвайся, дзед Кузьма! — перабіў яго старшыня калгаса. — У былыя часы за такія словы загрымеў бы пад фанфары на ўсю катушку!

— А ты не пужай. Я сваё адбыў — дзесяць год пляжыў лес у Сібіры.

— За што? — пацікавіўся Мікалай Пятровіч.

— У сакавіку сорок пятага адхапіў тэрмін, што хваліў нямецкія кароты, бо вельмі ж тыя мне прыглынулі: сыроў, гладкія, малака па чатыры вядры давалі. Супрацоўнікі “Смерша” мяне і арыштавалі. У мяне два ордэны і дзесяць медалёў, але і яны не ўрагавалі.

— На лапці зірнуць можна?

— Зараз пакажу. — Дзед Кузьма зайшоў у запечак і прынёс дзве пары.

— Вось гэтыя можна нават і ў макрэчу насіць — падшытыя, а гэтыя ўлетку.

Новенькія, бялюткія лапці выглядалі даволі эфектна.

— У іх хадзіць — адно задавальненне, — працягнуў дзед Кузьма. — Адпачываюць ногі, дыхаюць. Не то, што кірзачы цягаць, або гумовікі — ад іх адна хвароба. Падабаюцца?

— Ды ад іх жа вачэй не адвесці! — шчыра сказаў Мікалай Пятровіч.

— Тады бярыце летнія ў падарунак.

— Вялікі дзякуй, дзед Кузьма.

— Можна, чайку? Ён у мяне на травах, з мядком.

— Не, не! Часу — каб надтачыць...

Паспелі яны пабываць яшчэ ў адным калгасе, і толькі а сёмай гадзіне вечара былі ў райцэнтры. Мікалай Пятровіч рашыў зазірнуць у кабінет — узняць сёе-тое з папер, каб паглядзець іх у дарозе: заўтра — субота, таму меркаваў пад'ехаць дахаты.

Да кабінета падыходзіў спакойна. Пераконваў сябе, што больш страшных слоў не пачуе. Але не паспеў дзверы за сабою зачыніць, як прагрымеў знаёмы бас: “Что?! Навесил лапши на уши старый пройдоха-бэнэфевец? Да еше лапти подарил! Вот сам и будешь в них топать! Про меня вшивые оппозиционеры говорят, что я сем лет быкам хвосты накручивал. Да, было такое. Но я не только накручивал, я и вправлял мозги разгильдяям и проходимцам, ослиная твоя голова!”

Мікалай Пятровіч хацеў штосьці сказаць, ды не змог — голас грымеў далей: “А ты прогноз Павла Глобы читал? Нет?! Он сказал, что мне памятник через три года будет стоять на площади Независимости. И поставлен будет по воле народа. Читай нужно прессу, голубок! Подписан исторический договор, теперь можно подумать и о кабинете в Кремле. А ты с

кут” і “Жупранская старонка”, у выдавецтве “Народная асвета” пабачыў свет альбом, прысвечаны аўтару “Дудкі беларускай”. Былі і іншыя публікацыі, найперш у перыядыцы. Былі і перадачы па радыё, тэлебачанні.

Тым не менш свайго роду трылогія — “Кушлянскі кут”, “Жупранская старонка” і цяпер “Свіранскія крэскі” — у творчасці У. Содалы займае асаблівае месца. Далёка неардынарна яна з’ява і ў нацыянальным літаратуразнаўстве, краязнаўстве. Упершыню так падрабязна расказваецца пра мясціны, што стала прапісалі ў біяграфіі Ф. Багушэвіча, узаўяўляюцца шмат якія рэаліі (часта дагэтуль невядомыя) з жыцця паэта, гаворыцца пра Багушэвічава акружэнне. Але сталася так, што кніжка, якая мусіць стаяць першай, выйшла пазней за іншыя. Што ж, адна рэч, калі аўтар ідзе ўжо ад вядомых фактаў, па-свойму абагульняючы іх, аналізуючы, і куды іншая, калі ён выступае ў ролі першапраходцы, як бы рэканструюючы тое, што магло быць. Тут не паспяшаешся...

Акурат гэта і характэрна для “Свіранскіх крэсак”. Здаецца, нішто больш-менш вартае ўвагі не праходзіць міма позірку У. Содалы. Спакваля вядзе ён чытача туды, дзе праходзіла маленства будучага класіка беларускай літаратуры. Расказвае, як хрысцілі хлопчыка і хто пры гэтым прысутнічаў, знаёміць з яго маці, хоць зрабіць гэта вельмі цяжка, паколькі пра Канстанцыю Багушэвіч з роду Галаўнёў амаль ніякіх звестак не захавалася.

І нават на паходжанні імені Францыск У. Содаль засяроджваецца, што таксама мае пазнавальнае значэнне. А поруч — згадкі пра тагачасны побыт, гаворка пра тых, хто з маленства чуў пра Багушэвіча. Адна з іх —

Вэра Казлоўская, чалавек багатай душы і шчодрога сэрца. Прасочвае У. Содаль і лінію Галаўнёў, называючы пайменна прадстаўнікоў гэтага роду. І вядома ж, сапраўдных аматараў беларушчыны не могуць не ўзрадаваць шматлікія здымкі, многія з якіх унікальныя. Дарэчы, кніжка з густам аформлена, выдадзена на добрай паперы, што ў наш час не так і проста.

А зроблена ўсё дзеля таго, каб кожны, хто прачытае яе, яшчэ больш палюбіў творчасць Ф. Багушэвіча і зразумеў: “Свіраны... Маленькі лапкі зямлі на Вілейшчыне. Маленькі памерам, але багаты, як бачым, гісторыяй, падзеямі”.

Цяпер куток маленства Ф. Багушэвіча аказаўся за дзяржаўнай мяжой, знаходзіцца на тэрыторыі Літвы.

Ды хацелася б, каб радзіма песняра не аддалася і неаддзялялася ад нас. Наконт гэтага завяршэнне кнігі сімвалічнае. Яшчэ падчас наведвання Свіраны ў 1989 годзе У. Содаль знайшоў “кавальскай работы ключ. Такімі ключамі, мабыць, калісь замыкалі замкі на свірнях”. “Мне падалося, — прызнаецца пісьменнік, — што займець такі ключ — гэта раўназначна, што мець вечнае права на Свіраны, быць іх гаспадаром, і я прывёз яго ў Мінск... Ключ ад Свіраны ў нас. Цяпер трэба толькі наша жаданне, каб ніколі не зарастала сцежка з Беларусі да радзімы найсумленнейшага беларуса — Францішка Багушэвіча”.

Гэтымі словамі У. Содаль і заканчвае сваю кнігу. Застаецца хіба яшчэ раз дадаць, што і сам ён вельмі шмат робіць дзеля таго, каб гэтая сцяжына ніколі не зарастала. Пацвярдзэнне таму і “Свіранскія крэскі”. Як і ўся “трылогія” ў цэлым.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

“ЁН МЕЎ
ВЯЛІКУЮ
ПАТРЭБУ Ё
СВАБОДЗЕ”

(Працяг. Пачатак на стар. 5)

— І апошняе. У мяне такое адчуванне, што Адамовіч перамог. Не магу ад гэтага збавіцца. Пайшоў туды, адкуль не вернешся пераможцам.

— Пераможцам каго і чаго?

— Можна, зразумеў сябе? Ці хоць трохкі сэнс жыцця, калі гэта магчыма? Зразумеў людзей?

— Ён то зразумеў. Але пытанне ў тым, ці зразумелі людзі яго. Я думаю, што такая катэгорыя, як перамога ў дачыненні да Адамовіча, проста не прымальная. Яна не дастасуецца. Перамога, калі яе прыняць у вашым разуменні, шматзначная і вельмі адносна. Я ведаю, што шмат з таго, што цяпер адбываецца, прадчуваў, нават прадказаў Адамовіч. Ён адчуваў, што ў час гарбачоўскай перабудовы было здарыцца вельмі многае, грандыёзнае. Але небяспека для дэмакратыі і для будучыні засталася. Ён патраціў усё сваё жыццё на барацьбу з гэтай небяспекай для чалавецтва.

Я маю на ўвазе камуністычна-марксісцкую ідэалогію, потым ядзернае цемрашальства, процістаянне з капіталістычным светам. З усім гэтым ён актыўна змагаўся да самага канца. Але ці можна сказаць, што ён, не толькі ён, што грамадства перамагло ўсе гэтыя небяспекі? І ён памірэ з адчуваннем, што адна небяспека пераможана, але насоўваецца іншая. Хаця камуністычная пачвара была здорава пабіта і быццам расласталася, але насоўвалася на чалавецтва іншая, карычневая небяспека, каторая падняла галаву. Яшчэ пры жыцці Адамовіча, а таксама ў наш час, палітычныя працы адбываюцца вельмі актыўна, бурна, мы былі сведкамі, калі гэта чырвонае паядналася, сінтэзавалася з карычневым. І Адамовіч, як вельмі чуйны, глыбокі аналітык, гэта зразумеў пры сваім жыцці. І мы бачым, як усё праўдзіцца і чырвоная перацякае ў карычневую і пагражае не толькі нейкай частцы грамадства, а пагражае ўсяму чалавецтву.

Цяпер пагроза ў сваёй толькі пачатковай форме. Каб дэмакратыі аб’ядналіся, яны б перамаглі. Але дэмакратыі для таго не стаяць сілы. І я баюся, што ўсведамленне гэтай небяспекі, яе маштабнасці і недакладнасці дэмакратычных сіл, іх раслабнасці, так ці інакш падсеклі жыццё Адамовіча, каторы адчуваў гэта, як кажуць, падкоркай.

— Вось апошнія радкі яго апошніцы: “Так. Жыццё пражыць — не поле перайсці. Як усё проста, а сказана назаўсёды, пра ўсіх”.

— Натуральна, тым больш жыццё чалавека разумнага і сумленнага — заўсёды драма. У выпадку з Адамовічам — драма не толькі асобы, якой бы вялікай яна ні была. Гэта яшчэ і драма нацыі, драма культуры.

— Вось апошнія радкі яго апошніцы: “Так. Жыццё пражыць — не поле перайсці. Як усё проста, а сказана назаўсёды, пра ўсіх”.

— Натуральна, тым больш жыццё чалавека разумнага і сумленнага — заўсёды драма. У выпадку з Адамовічам — драма не толькі асобы, якой бы вялікай яна ні была. Гэта яшчэ і драма нацыі, драма культуры.

Студзень, 1995 г.

У АРТЫКУЛЕ "Ніхто не любіць сатыру, апрача гледача" ("ЛіМ", 12.04.96), прысвечаным 100-годдзю з дня нараджэння Кандрата Крапівы, Аляксей Петрашкевіч згадвае той час (канец 60—70 гг.), калі яму даводзілася сустракацца і працаваць з народнымі пісьменнікам, віцэ-прэзідэнтам АН пры падрыхтоўцы і выданні Беларускай Савецкай Энцыклапедыі.

Асобныя моманты ў гэтай змястоўнай публікацыі выклікаюць нязгоду.

Апошнім часам некаторыя журналісты, пісьменнікі, гаворачы пра акадэмічны Руска-беларускі слоўнік (М., 1953) пад рэдакцыяй Якуба Коласа, Кандрата Крапівы і Пятра Глебкі, прыпісваюць яго аднаму чалавеку — называюць "слоўнік Кандрата Крапівы". Гэта бачым і ў артыкуле А. Петрашкевіча: "Толькі ў першым слоўніку Кандрата Кандратавіча іх [слоў] 90 тысяч". Праўда, невядома,

спецыяльная гаворка пра БелСЭ, пра яе моўны аспект. Але ж калі нават толькі закранаецца якое-небудзь пытанне, то і тады падыход павінен быць аб'ектыўны. Выбачайце, я ўжо кажу банальнасці.

А як яно было сапраўды? Спрабуючы часткова даць адказ, звярнуся да таго, што добра ведаю і памятаю. Але найперш трэба зазначыць. Пра тое, што праблема тэрміналогіі, як і ўвогуле моўнага выкладу, у БелСЭ існавала ад пачатку яе напісання і да выхаду апошніх тамоў, якраз і сведчыць факт стварэння тэрміналагічнай камісіі, а таксама літаратурна-кантрольнай рэдакцыі.

Прыгадвае Ян Скрыган: "Калі я пусціўся ўжо быў у нажыты адпачынак, а Броўка распачаў дванаціотомную Беларускаю Савецкую Энцыклапедыю, ён сказаў мне:

лагічную камісію на чале з Крапівой. Там жа быў і Глебка. Часам праз Глебку нам удавалася багата правесці" ("Наша Ніва", 1995, N 3).

У гэтым фрагменце ўспамінаў В. Рабкевіча (запісала Аляксей Сёмуха ў снежні 1990 года) ёсць мясціны цымяны, напрыклад, "за ім — ідэалогія". Але ён пацвярджае думку, што пытанне мовы было вельмі актуальнае ў працэсе стварэння БелСЭ. Акрэсліліся два кірункі яго вырашэння: 1) бліжэй да нацыянальных вытокаў, 2) бліжэй да мовы супольнасці савецкіх народаў. Такое сутыкненне падыходаў ускладняла працу тэрміналагічнай камісіі, галіновыя рэдакцыі і літаратурна-кантрольнай рэдакцыі.

І ўсё ж мова першай беларускай энцыклапедыі не адрывалася ад крыніц жывога маўлення народа, абяцала разгарнуцца ва ўсёй сваёй моцы і прыгажосці. Такая мова якраз і не задавальняла службы ідэалагічнага

Гэтымі фактамі хачу паказаць, што неасцярожнымі словамі сёння касуецца праца многіх людзей. Тады ж, у 70-я гг., яна перакрэслівалася гвалтоўнымі дзеяннямі. Быў звольнены з пасады ў БелСЭ В. Рабкевіч.

А перад гэтым яго напаткала не адна бядка. У выніку аўтамабільнай аварыі памёр брат Шура, дырэктар саўгаса. Неўзабаве гіне ў агні (загарэлася хата) сястра Галля, яндаўня выхаванца педагогічнага інстытута, з дачушай і мужам. Пазней завяршыла ланцуг жыццёвых удараў раптоўная смерць маці проста на полі, дзе яна палала бульбу ці буркі.

У такіх варунках Валянцін Іванавіч заставаўся да канца сваіх дзён аптымістам, верыў у Беларусь, у нацыянальную ідэю і працаваў дзеля гэтага не шкадуючы сябе. Ён пераклаў на беларускую мову некалькі твораў сусветнай літаратуры, правёў кваліфікаванае рэдагаванне шматлікіх кніг. Нездарма Рыгор Барадулін назваў яго ў развітальным вершы "упартым, не рахманым Беларусам".

Вынікі працы тэрміналагічнай камісіі галоўнага адказнага сакратара (потым намесніка галоўнага рэдактара) БелСЭ падвёў так: "На 40 тысяч тэрмінаў за сем гадоў узялі толькі два новыя (*надмагілле, свідравіна*. — А. К.).... Ад аднаго тэрміна Беларускай Энцыклапедыі пазбавілася назаўсёды. Гэта — "свінаматка".

Кандрат Кандратавіч пажартаваў: калі, маўляў, пусціць у Энцыклапедыю "свінаматку", тады да яе трэба і "свінататку".

Што гэта: няўважлівасць, забуйлівасць? Напэўна ж захаваліся дакументы: пратаколы, рэзэнзіі і г. д.

Не раз палася, што як новы быў створаны і прыняты геалагічны тэрмін *адорвень* (руск. *отторженец*). Выходзіць, ужо тры тэрміны былі ўведзеныя, а не два...

Няправільна, аднак, лічыць, што тэрміналагічная камісія толькі зацвярджала (прымавала) новыя тэрміны. Яе функцыяй было ўвогуле спарадкаванне, кадыфікацыя тэрміналогіі розных галін ведаў. Можна яшчэ назваць нямаюча слоў, формаў, сінтаксічных канструкцый, што сталі ўжывацца ў БелСЭ дзякуючы дбанню канкрэтных людзей у тэрміналагічнай камісіі і па-за яе межамі: *абстрагальная дзейнасць, айтобусы далёкіх рэйсаў, кармік, магілья, вьява, зорнае скопішча, неразбуральны кантроль, прамяні* (форма множнага ліку назоўніка *прамень*), *рабавішча, сукот рэк, па шчупкавай волі* (рус. *по щучьему веленью*), *язычніцтва* і інш.

А прыклад "свінаматкай" і "свінататкам" некарэктны.

Супраць неабгрунтаванага і непажаданага ўжывання слова *свінаматка* замест спрадвечнага беларускага *маціра* рашуча выступіў Ф. Янкоўскі, у прыватнасці, у кнізе "Роднае слова" (Мн., 1967).

Куды раней, у 1931 годзе, Якуб Колас у апавесці "Адшчэпенец" дасціпна пісаў:

"Цяпер жа *свінушнікаў* (тут і далей падкрэслена мною. — А. К.) няма, а ёсць *свінарнікі* — такі вынік павароту тварам да свінні. Сама свіння падвышана ў сваёй сацыяльнай кваліфікацыі, і яе далікатна называюць *свінаматкаю*". І знімаюць з яе фатаграфіі. Адпаведна з гэтым пашанаю да асобі свінні звернута ўвага і на памяшчэнне. (...) І асабліва звяртаюць увагу на сябе тут адзін кныр, сур'ёзны, важны, з даўжэразнымі, выгнутымі ікламі. Справядліваець вымагае змяніць і яго назву — кныр адпаведным імем — *свінататка*" ("Польмя рэвалюцыі", 1931, N 3, с. 9).

Некалькі разоў прысутнічаў і я на пасяджэннях тэрміналагічнай камісіі. Памятаю, з якой павагай П. Броўка паведамляў (калі Г. Гарэцкі не мог прыйсці сам): "Гаўрыла Іванавіч прарануе... Гаўрыла Іванавіч лічыць лепшым такі варыянт..." Пастанова прымалася адносна шматлікіх тэрмінаў.

Неяк на камісіі гаворка зайшла пра назву калгаса "Рассвет". Пятро Фёдаравіч Глебка адразу прарануе: "Давайце пісаць "Світанне". І трэба ж было мне як таму Піліпу з канальёў выскачыць: "Варта пакінуць "Рассвет", назва замацавалася, ды і нашто цвяліць незлыціцаў?" Няхай бы гэтай рэплікі не падтрымалі Кандрат Крапіва ды іншыя! Можна б, меней сёння было ў беларускай тапаніміцы Вастокаў, Лучазарных, Жамчужных і падобных "светласцяў".

Тэрміналагічная камісія зрабіла вялікі ўклад у развіццё навуковага стылю і гэтым заслужыла нашу ўдзячнасць. І "хоць даўно няма той камісіі", як піша, здаецца, без шкадавання, А. Петрашкевіч, але вынікі яе дзейнасці знайшлі выкарыстанне ў 250 тамах (падлікі А. Петрашкевіча) энцыклапедычных кніжак. Моўныя набыткі стваральнікаў БелСЭ пашырыліся ў розных сферах функцыянавання беларускай літаратурнай мовы. Нам трэба захаваць пераемнасць моўных пошукаў 60—70-х гадоў і цяперашніх, 90-х. Бо напісанае сапраўды застаецца, калі яго будуць чытаць і выкарыстоўваць далей.

Аляксей КАЎРУС

ШТО І ЯК ПАМ'ЯТАЕМ

які слоўнік маецца на ўвазе: столькі слоў (90 тыс.) налічвае Беларуска-рускі слоўнік (М., 1962), а Руска-беларускі слоўнік (М., 1953) змяшчае блізу 86 тысяч слоў. Але ж вернемся да асноўнай думкі. Калі ёсць першы слоўнік Крапівы, значыць, ён не адзіны.

У іншым месцы А. Петрашкевіч так і піша: "А прыкладам таго, як авалодваць роднай мовай, напачатку маглі б паслужыць *слоўнікі Кандрата Крапівы*, якія зачытаны да дзіраак супрацоўнікамі выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя" імя Петруся Броўкі.

У абодвух выпадках пра акадэмічныя слоўнікі (так можна згадацца) гаворыцца як пра Крапівовы. А ведаем: Кандрат Крапіва не апублікаваў *ніводнага* свайго слоўніка.

Уразлілі выказванні, ацэнкі А. Петрашкевіча (тады адказнага сакратара БелСЭ), што датычыць Беларускай Энцыклапедыі, галоўным чынам працы тэрміналагічнай камісіі. З іх у чытача можа скласціся думка, што ў 60—70-я гады, эпоху зліцця-злівання моваў, у самы пік ідэалагічнага застою, не было праблемы з тэрміналогіяй; з мовай, а тэрміналагічная камісія наўрад ці была патрэбная:

"Асаблівых тэрміналагічных цяжкасцяў мы не сустракалі, а нескладаныя філалагічныя пытанні вырашалі не з камісіяй, а асабіста з яе старшыняй".

Незразумела, чаму такое прыніжэнне ролі тэрміналагічнай камісіі, у якую ўваходзілі вучоныя і пісьменнікі М. Бірыла, М. Ганчарык, П. Глебка, Г. Гарэцкі, М. Лобан, Максім Лужанін, Язэп Семяжон, М. Суднік, Л. Шакун, Ф. Янкоўскі і інш.

Паводле А. Петрашкевіча, моўную палітыку ў Энцыклапедыі вяло ўсёвяднае і ўсемагутнае "мы". Хто стаіць за гэтым займеннікам, аўтар артыкула раскрывае сам: "Уладкаваўшыся пад крылом Кандрата Крапівы (гэтае мяккае ўтульнае месца — будынак АН. — А. К.), мы з Пятром Усцінавічам яго ж і пачалі ўгаворваць узначаліць тэрміналагічную камісію БелСЭ".

Такім чынам, падчас стварэння БелСЭ паўставалі толькі "нескладаныя філалагічныя пытанні", якія А. Петрашкевіч (кандыдат гістарычных навук) і П. Броўка вырашалі разам з Кандратам Крапівой.

Камісія ж, выходзіць, нічога не рабіла, у ёй нават не было патрэбы, і яе "хацелася мець для падстрахоўкі" (Якой? Ад чаго? Ад каго?). Дый не толькі ў 70-я гады яна існавала, а з канца 60-х, тады яшчэ быў жывы П. Глебка, намеснік старшыні камісіі.

Можна падумаць і так: вынікі творчай працы тэрміналагічнай камісіі трэ вышэйназначаныя асобы проста ігнаравалі.

Навошта гэтыя, кажучы мякка, недакладнасці? Мо каб падвысіць ролю Крапівы, а разам ягоныя палпечнікаў?

У артыкуле А. Петрашкевіча не вядзецца

— Памажы. Ты ж ведаеш, энцыклапедычнага стылю ў нас няма, яго трэба рабіць. Каб ён быў і навуковы, і просты. Эканомны, сціплы — і кожнаму даступны. Каб мова ў нас была не адарвана ад народнай. Абавязкова каб была народная аснова!" ("Прадаўня сябра").

Вось якую хацеў бачыць П. Броўка мова энцыклапедыі. Зусім невыпадкова ён запрасіў на гэты няўроблены палетак беларускай мовы сябра з дзён маладосці, якога ведаў як таленавітага пісьменніка, выдатнага знаўцу мовы.

Так жадаў Пятрусь Броўка. Але пры ім былі пастаўлены людзі, якія якраз і не хацелі, каб мова энцыклапедычнага выдання была папраўдзе беларуская. Успамінае Валянцін Рабкевіч:

"У БелСЭ намеснікам Броўкі працаваў яшчэ адзін філосаф — Пётр Пузікаў. Ён быў вельмі праруску настроены, нават хацеў пакінуць у філасофіі словы "язык" і "мысль" ("Наша Ніва", 1995, N 3).

Дзеля высвятлення праўды спашлюся і на моманты ўласнай біяграфіі.

У 1968 годзе, адпрацаваўшы 3 гады пасля накіравання ў перыферычным інстытуце, я пачаў шукаць працы ў Мінску.

Зайшоў у Галоўную рэдакцыю БелСЭ. Там мне наладзілі экзамен. Дарі машынапіс артыкулаў энцыклапедыі, старонак з паўсотні ці болей, каб я прачытаў і зрабіў ацэнку, выказаў заўвагі, прарануваў папраўкі. Пакінулі аднаго ў пакоі. Заданне я выканаў — мяне запрасілі на старшага рэдактара БелСЭ.

У Галоўнай рэдакцыі патлумачылі: мяне бяруць для своеасаблівага ўраўнаважвання. Дыпламаваны лінгвіст павінен сачыць, каб Ян Скрыган (загадчык літаратурна-кантрольнай рэдакцыі, член тэрміналагічнай камісіі) надта далёка не ішоў у сваёй беларускасці, у выкарыстанні жывой народнай мовы, каб мова энцыклапедыі была вытрымана ў рамках тагачасных слоўнікаў і граматык.

У гэтых словах пачулася нешта завушнае, заплетчае, завульгарнае: Сёння з вялікай пэўнасцю не магу сцвярджаць, хто казаў гэтак. Мабыць, П. Пузікаў, бо не П. Броўка і, здаецца, не А. Петрашкевіч.

Воляю выпадку я не стаў супрацоўнікам БелСЭ. Неспадзеўкі прыйшла тэлеграма з Інстытута мовазнаўства АН: "Тэрмінова высыліце дакументы конкурсу старшага навуковага супрацоўніка Суднік". Паразважаўшы, аддаў перавагу апошняму варыянту.

Калі я зайшоў у БелСЭ і паведаміў пра сваё рашэнне, у мяне папыталіся, каго б можна было ўзяць на незанятую пасаду. Я назваў Валянціна Іванавіча Рабкевіча, які толькі што скончыў аспірантуру і з прычыны сямейных абставін не мог паехаць на працу ў іншы горад.

Выхаванец школы Ф. Янкоўскага, В. Рабкевіч, натуральна, стаў аднадумцам Яна Скрыгана, свайго земляка, майстра слова, якому яшчэ ў студэнцкія гады пакланяўся, захапляўся ягонымі творами, а цяпер у непасрэдным кантактаванні быў паланены яго ўзорнай беларускай гаворкай.

І праца над мовай БелСЭ пайшла яшчэ спарней.

Паслухаем, што раскажаў сам В. Рабкевіч: "І вось адзін раз намеснік галоўнага рэдактара БелСЭ Казека (ён жа потым ездзіў у КДБ браць маю справу) і Петрашкевіч, ён быў адказным сакратаром, мне і кажучы, што Скрыган з турмы выйшаў, але нацыяналізмам пахне. Трэба яго неяк прыбраць, а мяне на яго месца. Петрашкевіч яшчэ казаў мне: "Мы гэта вельмі хораша зробім". Тады я дамовіўся з Броўкам, што ўсю моўную работу сам зраблю, але каб Скрыган застаўся на сваім месцы. Так і зладзілі: за мной мова, за ім — ідэалогія. Складаныя тэрміны праводзілі праз Тэрміна-

Ад рэдакцыі. Нагадаем чытачам "ЛіМа", што артыкул Аляксея Петрашкевіча быў юбілейны, прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння Кандрата Крапівы. І гэта, аналізуючы яго, трэба абавязкова ўлічваць, чаго, часам, не робіць аўтар гэтай публікацыі. І тым менш мы друкуем гэты артыкул А. Каўруса, зважаючы на тое, што ў БелЭне зараз рыхтуецца да выпуску 18-томная нацыянальная энцыклапедыя, і згадкі аўтара аб працы над БелСЭ падаюцца нам карыснымі і надзённымі.

НАЛЕЖЫЦЬ ДВУМ НАРОДАМ

беларускі і польскі пісьменнік Дамінік Рудніцкі, з дня нараджэння якога споўнілася 320 гадоў (памёр 10 кастрычніка 1730 года). Вучыўся ў Віленскай акадэміі, пасля заканчэння якой настаўнічаў у езуіцкіх калегіях у Слуцку, Гродне, Мсціславе, Наваградку. У 1720 годзе Д. Рудніцкі перабраўся ў Варшаву, стаў пракуратарам Літоўскай правінцыі езуітаў, пасля жывіў у Нясвіжы. Творчая спадчына Д. Рудніцкага — на дзвюх мовах. У прыватнасці, у яго рукапісных зборніках, якія, на жаль, загінулі ў 1944 годзе ў Варшаве, акрамя польскіх тэкстаў, было і дзевяць беларускіх вершаваных твораў. Гэта як напісаныя самім Д. Рудніцкім, так і апрацаваныя ім узоры фальклору. З'яўляецца аўтарам інтэрмедый на польскай мове, а таксама казанняў. Аўтарства асобных твораў Д. Рудніцкага знаходзіцца пад сумненнем, паколькі дакладна не даказана. Так, даследчыкі прыпісваюць яму аўтарства беларускіх вершаваных "Вітаняў" на наведанне Вільні ў 1729 годзе вармінскім біскупам Кшыштафам і Пінска вальнскім біскупам Стафанам, што адбылося, відаць, у 1730 годзе, а таксама асобных гратэскавых твораў — "Птушыны боль", "Апісанне птушынай хворасці" і іншых.

У КАГОРЦЕ ЭТНОГРАФАЎ, ФАЛЬКЛАРЫСТАЎ

зусім не "чужым" успрымаецца і Уладзімір Дабравольскі, які нарадзіўся 140 гадоў назад у сяле Краснасвецкае на Смаленшчыне (памёр 7 мая 1920 года). Ён увайшоў у гісторыю навукі таксама як беларускі і рускі краязнаўца, лексікограф. Выпускнік Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, ён пасля рэвалюцыі чытаў лекцыі на курсах чырвонаармейцаў, у Беларускім народным ўніверсітэце ў Маскве, у Віцебскім інстытуце народнай асветы. Даследчыцкай дзейнасцю пачаў займацца з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Вынікам яе стала фундаментальная праца "Смаленскі этнаграфічны зборнік", чатыры часткі якой пабачылі свет на працягу 1891—1903 гг. Значныя сваім зместам артыкулы У. Дабравольскага "Адрозненні ў вераваннях і звычаях беларусаў і велікарусаў Смаленскай губерні" (1903), "Абрамы і павер'і, якія датычацца хатніх і палявых работ сялян Смаленскай губерні" (1903) і іншыя. Плённа папрацаваў У. Дабравольскі з М. Бэрэм, а ў выніку было апісана больш за 500 мелодый сабраных ім песень. На жаль, адшуканы толькі 182 запісы, а 9 напеваў балад былі ўпершыню апублікаваны ў 2-м томе "Балады", што ў 1978 годзе папоўніў серыю "Беларуская народная творчасць".

МАЙСТРЫЦА З ВЁСКИ БЕЗДЗЕЖ



У вёсцы Бездзеж Драгічынскага раёна ўсе ведаюць Ганну Захараўну Янушчык, як самабытную народную майстрыцу-вышывальшчыцу.

— У маладосці, — успамінае Ганна Захараўна, — ніхто з сябровак не мог параўнацца са мной у прыдумванні ўзораў. А мае вышытыя блузкі, фартухі, кашулі былі самымі прыгожымі.

На здымку: Ганна Захараўна Янушчык.
Фота Аркадзя МІКАЛАЕВА, БЕЛТА

Архіварыус

У Вільні-Вільнюсе, у дзяржаўным гістарычным архіве Літвы, у адной з вайсковасудовых спраў колішняга Палявога аўдытара-рыята, што дзейнічаў пры штабе войск Віленскай ваеннай акругі (фонд 1248, вопіс 1, спр. 13), захоўваюцца паперы ўдзельніка паўстання 1863 года Леапольда Кульчыцкага. У лёсе Кульчыцкага няма нічога незвычайнага: наш зямляк, навучэнец Пецярбургскага будаўнічага вучылішча, як і многія яго аднагодкі, стаў у 1863 годзе пад сцяг паўстання, каб са зброяй у руках заваяваць дэмакратычныя правы, свабоду і незалежнасць Польшчы, Літвы, Беларусі. Згадку пра далучэнне Кульчыцкага і яго таварышаў па вучылішчы да паўстанцаў знаходзім у грунтоўнай, надзвычай багатай на прозвішчы і факты працы гісторыка Т. Сныткі аб удзеле студэнтаў у паўстанні 1863 года¹. І з'ява гэтая для таго часу, паўторм, самая

рускім грамадстве — высылка ў Сібір літаратара Безабравава, раскрыццё нейкай "змовы супраць імператара, складзенай з 300 асоб" (запісы ад 24 лістапада і 6 снежня 1859 года). У суботу 7 красавіка 1860 года запісаў: "Чуваць, што ў Літве і Польшчы ходзяць спіскі ("спісак" па-польску "змова", але тут хутчэй слова ўжыта ў рускім сэнсе — "рукапісы", — Г. К.) па руках супраць маскалёў; дай-та Божа, каб штосьці разумнага зрабілі, але мне здаецца, што ўзняць рокаш без пэўных сталых сукурсаў (дапамогі. — Г. К.) з боку іншых дзяржаў будзе справай згубнай для Польшчы". 21 красавіка 1861 года ў пісьме да маці (копія — у дзённіку) піша, што не астанецца ўбаку, "калі айчына пакліча мяне пад свае штандары". Так яно праз два гады і здарылася.

Побач з дзённікам у вайсковасудовай справе і некаторыя іншыя рукапісы Кульчыцкага. З лонданскай газеты "Дэмакрата Польшкі" ад 2 лістапада 1861 года (тайнымі каналамі

царызму ў Крымскай вайне. Пераможцы — французы і "брытанцы" — нібыта запатрабавалі ад рускага цара даць свабоду народу. Сваёй агульнай танальнасцю ды часткова і самім у пэўнай меры легендарным сюжэтам гэтая частка нагадвае звычайныя тагачасныя беларускія "Гутаркі", хаця строга вытрыманая шасцірадкоўяя строфа з рыфмоўкай *аабввб* сведчаць пра дастатковую версіфікатарскую культуру аўтара. Такую строфу вельмі любіў Дунін-Марцінкевіч ("Гапон", "Купала", "Шчароўскія дажынкы", "Халімон на каранацыі"). Традыцыйны сюжэт распрацоўваецца тут вельмі дэталёва, з прамовамі выступоўцаў на мірным кангрэсе, часам даюцца нават партрэтныя характарыстыкі, у стылі народнага гратэску (уласцівага і Дуніну-Марцінкевічу):

Найперш стаў казаць пранцуз,
Надуўшыся, як гарбуз —
Рукой грозіць, кулаком...

На жаль, працягу гэтай часткі, як і ўсёй

Генадзь КІСЯЛЁЎ

СЫРАКОМЛЯ ЦІ ДУНІН-МАРЦІНКЕВІЧ?

НЕВЯДОМАЯ БЕЛАРУСКАЯ ПАЭМА ПРА ВАРШАЎСКІЯ ПАДЗЕІ 1861 ГОДА

звычайная, нават тыповая — паўстанцкія шэрагі літаральна поўніліся студэнтамі і навучэнцамі. Але віленская справа N 13 прыцягвае ўвагу дадатковымі цікавымі акалічнасцямі. У рукі следчых трапіў дзённік Кульчыцкага студэнтскай пары, запісы ў якім яскрава малююць юнака — узнёслага патрыёта і няменшага фантазёра-летуценніка. Вось, напрыклад, падкрэслены следчымі запіс ад 25 снежня 1858 года, недзе якраз на Каляды ("крэсовая" палшчызна Кульчыцкага вельмі лёгка кладзецца па-беларуску):

"Усе святы піў, спаў, еў і чытаў кніжкі. Пасля прачытання Багдана-Зіновія Хмяльніцкага нарадзілася думка быць вызваліцелем айчыны. Але як, якім спосабам? Доўга думаў, нарэшце даверыў гэты сакрэт Вішнеўскаму, ён быў такой жа думкі і мы вырашылі дзейнічаць разам. Найперш трэба разбурыць міны, падкладзеныя пад усёй Вільняй, таму што ў часе паўстання міны могуць быць падпаленыя і ўвесь горад разам з яго абаронцамі без усялякай патрэбы ўзяць у паветра. Аднак якім чынам адкрыць гэтыя лёхі? Вядома, што ад кафедры (кафедральны касцёл у цэнтры Вільні пад гарой Гедыміна, — Г. К.) да Трокаў ёсць лёх, па якім хадзіла працясія нават зусім нядаўна; вядома, што пад Вяльлей ёсць лёх. У іх, пэўна, ёсць порах, але дабрацца да іх цяжка. Аднак, пэўна, ёсць лёхі, якія злучаюцца з гэтымі лёхамі, напрыклад, лёхі, што вядуць у кляштар езуітаў у Закрэце, пэўна, злучаюцца не толькі з гэтымі галоўнымі лёхамі, але, апрача таго, маюць сувязь і з крапаснымі падзімеллямі, прынамсі, мне так здаецца. Да лёхаў у Закрэце дабрацца няк нельга, таму што муры ўвесь час абвальваюцца, і, каб у іх забрацца, трэба рызыкаваць галавой, але дом Вішнеўскага насупраць касцёла Св. Катарыны ўвесь на лёхах, і ў садзе ёсць уваход у адзін з іх, але паколькі гэта склеп, бо, будуючы склепы, рабочыя адкопваюць які-небудзь лёх, адгароджваюць патрэбны пад склеп кавалак і ставяць сцяну, дык трэба прабіць сцяну і яшчэ невядома якую, дык вельмі шмат трэба будзе на гэта ўжыць часу і працы, але калі адкрыем лёхі, то, пэўна, дабяромся да закрэцкіх, а можа і далей. Карысць ад пазнання лёхаў яшчэ ў тым, што ў часе аблогі горада альбо ў часе гарадскіх сутычак войска, хаваючыся там, можа зайсці ў тыл непрыяцелю. Нарэшце, можа быць дасканалае месца для тайнай нарады змоўшчыкаў, для перахоўвання фінансаў, рыштунку і ці мала для чаго. Цяпер пытаюся, якім чынам дабрацца да Вільні, як даехаць, не маючы ні капейкі ў кішэні? Я сказаў гэта Вішнеўскаму і атрымаў на гэта адказ. Рада такая, каб напісаць да сваякоў, просячы грошы".

Вось такія у юнакоў клопаты. Але неўзабаве ў нашых хлопцаў ужо новая фантазія (запіс ад 11 лютага 1859 года) — яны замышляюць ні больш ні менш як зрабіць падкоп і ў пэўны момант "высадзіць у паветра" царскі палац з усёй імператарскай фаміліяй. Зноў робяцца падлікі-калькуляцыі — колькі на гэта патрэбна грошай. Аказваецца, на неабцяжараны жыццёвым вопытам хлапечы розум, усё гэта вельмі проста — наняць дом на Мільённай паблізу палаца, купіць 500 пудоў пораху і г.д. Само сабой зразумела, што і гэты раз усё скончылася фантазіяна-летуценным дзённіковым запісам. Цікава, што і сам Кульчыцкі лічыў гэты план "страшным і жahlівым".

Аўтар дзённіка прагна ловіць чуткі (не заўсёды рэальныя) пра апазіцыйныя настроі ў



Варшаўскія трагічныя падзеі 1861 года.

З замежнай прэсы таго часу.

нумары эміграцыйнага выдання траплялі ў Пецярбург) юнак скапіраваў цікавы варыянт вядомага тагачаснага гімна "Божа, што Польшчу..." Трэба сказаць, што версіі-пераробак гэтага характэрнага папулярнага твора існавала безліч (былі і беларускія варыянты). Тут "руская версія", напісаная, паводле газетнай заўвагі, нібыта нейкім "вальнадумным расіянінам" і перакладзеная потым на польскую. Верш пачынаўся зваротам "Божа, што Расію...", у ім выказвалася надзея, што з цягам часу ў Расіі прыбудзе Пестэляў і Герцэнаў.

Але найбольшую цікавасць выклікае акуратна перапісаная Кульчыцкім няскончаная беларуская паэма пра варшаўскія падзеі 1861 года (л. 216—218 адв. справы). Твор без назвы, назаўвесь яго паводле першага радка "Плынуць вятры ат паўночы..." або нават карацей — "Плынуць вятры..." Кульчыцкі перапісаў першую частку і пачатак другой, усяго 168 радкоў.

Частка першая складаецца з невялічкага энергічнага запеву і разгорнутага апісання крывавай, раз'юшанай расправы царскіх войскаў з жыжарамі Варшавы. Гэты аповед напісаны шматскладовымі сілабачнымі вершамі, блізкімі да верша "Пана Тадэвуша". Асобныя сюжэты-эпізоды агульнай карціны выдзелены ў невялікія раздзельчыкі, пазначаныя рымскімі лічбамі. Такіх раздзельчыкаў восем, у кожным ад 10 да 28 радкоў.

Другой частцы папярэднічае эпіграф з двух народных прыслоўяў: "Як паслаўся, так праспаўся! — Круці ня вярці, а трэба ўмярці!" Апошняе, у трохі іншай рэдакцыі ("Круці не вярці, а памерці трэба"), за некалькі гадоў перад гэтым ужо апрабравалася ў беларускай літаратуры ("Вечарніцы" Дуніна-Марцінкевіча).

Аўтар абяцае раскажаць у гэтай няскончанай частцы пра прычыны варшаўскай драмы, пра гістарычныя карані такога лютавання царскіх апырчнікаў і пачынае здалёк — ад паражэння

пазмы, мы не маем.

У аснову паэмы — маем на ўвазе перадусім яе першую, цэнтральную для ўсяго твора частку — пакладзена зусім пэўная рэальная падзея — расстрэл бяззбройнай маніфестацыі на Замкавай плошчы ў Варшаве 8 красавіка 1861 года (27 сакавіка паводле старога стылю). Гэта была адна са стыхійных народных маніфестацый у сувязі з закрыццём у Варшаве ўладамі Агранічнага таварыства, якое рыхтавала сацыяльна-эканамічныя рэформы на вёсцы. Паводле апісанняў гісторыкаў, маніфестантаў каля Замка чакала войска — пяць рот пяхоты, на флангах кавалерыя, якая складалася з кубанскіх казакоў і конных жандараў. Камандаваў войскамі баявы генерал (удзельнік Севастопальскай абароны) Хрулёў, які загадаў разгнаць "зборышча" спачатку жандарам. Працэдуру папулярную кнігу "Студзеньскае паўстанне" польскага гісторыка А. Сакалоўскага, якая выйшла ў свет у 1911 годзе ў Вене:

"Пасля беспаспяховага націску конніцы, якая, сустрэўшы працясію, што вярталася з Павонзак, параніла бернардзіна, які ішоў наперадзе з крыжам, надышла чарга пяхоты. Але і яна таксама, нягледзячы на тое, што раз'юшаныя салдаты наўслеп білі прыкладамі і калолі штыкамі, не здолела разгнаць шчыльнага натоўпу.

Тады Хрулёў загадаў зарадзіць зброю і пасля кароткага чакання загадаў запусціць агонь. Усяго дадзена адзінаццаць залпаў, 484 стрэлы (афіцыйныя звесткі, — Г. К.). Кулі, трапляючы ў шчыльную масу, рабілі страшэннае апусташэнне. Колькасць забітых вызначыць можна прыблізна ў 200 чалавек²), параненых калі мінімум удвая болей.

Люд стаяў або кленчыў, са спяваннем набожных і патрыятычных песень адкрываў грудзі для кулі і штыкоў, але не адступаў ні на крок".³)

Дпаўнім гэтую амаль апакаліпсічную ў сваім трагізме карціну характэрнымі выпіскамі з вядомых "Запісак" паўстанцага дзеяча А. Авейдэ:

"При этом рассказывают еще, что после первых выстрелов взбешенные и разгоряченные ремесленники и работники вырывались из рук людей, удерживающих их и старавшихся уговорить разойтись, и с непонятным слепым фанатизмом бросались вперед с воплем: "Пусть и мы погибнем за Польшу" (niechaj i mnie dla Polski zabijaj). (Я слышал это от достойных доверия очевидцев.)

Рассказывают также, что студенты медицинской академии составили из себя цепь и всеми силами старались удержать народ, напавший от Старого Места, что ксендз, выбежавший с крестом, кажется, из монастыря Бернардинов, выбежал уже после первых выстрелов (па інших звестках, бернардын ішоў на чале працэсіі раней. — Г. К.) и единственно с целью удержать и успокоить толпу; что Карл Новаковский (студент школы мастацтваў, удзельнік маладзёжных канспіратыўных арганізацый, — Г. К.), принявший крест из рук сраженного пулей монаха, шел впереди толпы, одушевленной слепым фанатизмом, с единственной целью отобрать от войска тела убитых и раненых, что, наконец, толпа была без всякого оружия, дралась с войском кулаками, палками, и только немногие бросали камнями".⁴⁾

Новое злочинства царызму ашаламіла Еўропу і перадаву Рэсію. 1 мая 1861 года ў "Колоколе" друкуецца гнеўнае пісьмо Д. Гарыбальдзі. Герцэн у артыкуле "Mater dolorosa" працываў англіскай газету з жahlівымі падрабязнасцямі злочыства:

"... В семь часов взвились три ракеты и раздались три пушечные выстрела; проскакали во всех направлениях казаки и конница, занимающая впереди назначенные места; затем раздались ружейные выстрелы... безоружных граждан пристреливали, как собак, like dogs (это говорит корреспондент "Теймса"). ... Женщины подняли детей, мужчины стояли твердо перед дулами, повторяя слова команды и читая "Святой боже, святой крепкий"!.. После залпа толпа отступила, но войско заперло улицы; пойманные люди опустели на колени и запели молитвы... солдаты сделали по ним еще несколько выстрелов... потом схватили мертвых и раненых".⁵⁾

І далей Герцэн працягваў, звяртаючыся да цара Аляксандра II, з якім яшчэ зусім нядаўна гатовы быў прымірыцца за вялікі гістарычны акт вызвалення сялян:

"Читали вы это, Александр Николаевич? Таких ужасов вы не найдете в балладах Жуковского. Если все это сделано помимо вашей воли, обличите виновных, ужмите злодеев, отдайте их на казнь, или — снимите вашу корону и ступайте в монастырь на покаяние; для вас нет больше ни чистой славы, ни спокойной совести. Вам достаточно было сорока дней, чтобы из величайшего царя России, из освободителя крестьян сделаться простым убийцей, убийцей из-за угла!"

Ганебную акцыю самадзяржаўя Герцэн заклімаваў таксама ў артыкуле "10 красавіка 1861 года і забойствы ў Варшаве" і ў іншых сваіх творах.

Крывавыя падзеі ў Варшаве выклікалі новы ўздым вызвольнага руху як у Польшчы, так і ў Літве-Беларусі. Вява паламаннага крыжа стала з таго часу дзялі палякаў, літоўцаў, беларусаў-католікаў сімвалам нанесеных царызмам крыві, сімвалам замаганя. У кароткай форме гэтыя падзеі адлюстраваны ў першым нумары падобнай беларускай "Гутаркі двух суседаў", які выйшаў якраз неўдзі ў гэты час:

... А ў Варшаве Боскай Маткі
Образ подралі на шматкі,
Крыж з Хрыстусам парубалі,
А што люду настралаўлі,
Як шатані, адпусць віны,
А ўсё без жадной прычыны...⁷⁾

Але асабліва яркае адлюстраванне гэтыя жahlівыя падзеі знайшлі ў пазме "Плынуць вятры..." Беларускай пазма, як і артыкулы Герцэна або пісьмо Гарыбальдзі, таксама абвінавачванне царызму. Цікава, што падзеі апісаны ў пазме вельмі канкрэтна, як бы дакументальна. Гэта гаворыць за тое, што аўтар пазмы быў сведкам гэтых падзей або апісаў іх па свежых слядах на падставе шматлікіх сведчаньняў непасрэдных удзельнікаў і відавочцаў таго, што адбылося ў Варшаве 8 красавіка. Характэрна, што гісторыкі яшчэ праз паўстагоддзя пасля гэтых падзей спрачаліся наконт некаторых дэталей расправы, у прыватнасці, былі разыходжанні адносна таго, хто падняў крыж, які выпаў з рук манаха-бернардынца. Ужо цытаваны намі А. Сакалоўскі піша: "Крыж, выпушчаны бернардынам, меўся падняць малады гебрай, па імяні Ляндаў. Паводле паведамлення, атрыманага намі з Парыжа ад аднаго з відавочцаў і ўдзельнікаў катастрофы п. Юзафа Зямацкага, гэтае паданне цалкам памылковае, бо крыж падняў Кароль Навакоўскі". А наш беларускі паэт дакладна ведае, што крыж, які выпаў з рук манаха-бернардынца, падняў спачатку Навакоўскі, а потым малады гебрай (студэнт) — "Ляндэ яму прозвішча", прычым варта адзначыць, што форма прозвішча ў пазме больш дакладная, чым у А. Сакалоўскага.⁸⁾

Некаторыя дэталі даюць магчымасць мерка-

ваць, што аўтар пазмы быў знаёмы з цытаваным вышэй артыкулам Герцэна "Mater dolorosa", апублікаваным у "Колоколе" 1 мая (19 красавіка) 1861 года. Возьмем хаця б такі фрагмент: ... А маскаль, вась з завугла да ўрага,

стрэляе,
Рубіць, коле грамадку — кроў ракою лёцца,
Там казак на каню с петлюю нясецца,
Гдзе ўпадне чалавек, як сабаку трочыць...

"Из-за угла", "как собак", усё гэта было — у падкрэсленым выглядзе — у артыкуле Герцэна. Магчыма, перад намі свядомы або не свядомы рэмінісцэнцы, пераклічка з яркавым творам тагачаснай мастацкай публіцыстыкі (як вядома, герцэнаўскі "Колокол" шырока распаўсюджваўся, прагна чытаўся напярэдадні паўстання на ўсёй тэрыторыі Польшчы, Беларусі, Літвы).

Хто ж аўтар пазмы "Плынуць вятры..."? Кульчыцкі толькі перапісчык, а не аўтар твора, у яго дзённіку толькі польская і — радзей — руская мова. Ды і па дыхтоўнай фактуры твора відаць, што ён напісаны вельмі вопытным беларускім пісьменнікам. Такімі ў той час былі Дунін-Марцінкевіч, Вярэга-Дарэўскі, Каратынскі, Сыракомля, Вуль, Г. Марцінкевіч. Відаць, Вярэга-Дарэўскі, Вуль, Г. Марцінкевіч адпадаюць, бо арыентаваліся ў сваёй творчасці на паўночна-ўсходнюю гаворкі. Такіх прыкмет у мове пазмы няма. Кола магчымых аўтараў звужаецца. Астаюцца па сутнасці Дунін-Марцінкевіч, Сыракомля, Каратынскі. Хто быў з іх у 1861 годзе ў Варшаве?

Пра паездку Сыракомлі ў Польшчу вясной 1861 года вядома даўно. Яе храналагію ўзнаўляе У. Мархель у папулярным нарысе пра Вяскова лірніка: "Гадавы пашпарт, які адкрываў дарогу за межы імперыі, паэту ўдалося нейкім чынам раздабыць у ковенскага губернатара падчас знаходжання ў Коўне. 7 красавіка 1861 года паэт выступіў у мясцовым шляхецкім клубе з патрыятычнай імпрывізацыяй "У Коўне, дзе Адам спяваў вешчучую песню...", 8 красавіка працягваў на адкрыці Таварыства аграрнікаў антыцарскі верш "Нас усіх, сабраных разам, цар не хоча бачыць...", а ў наступны дзень атрымаў пашпарт і тут жа выехаў з Коўны на Варшаву. Запісы, зробленыя ў пасведчанні асобы паэта, дазваляюць узаўважыць увесь маршрут гэтай яго апошняй паездкі ў Польшчу. 13 красавіка ён знаходзіўся ў Сувалях, — 22 — у Ломжы, 26 — у Варшаве, а 30 красавіка, на зваротным шляху, у Сувалях, яго арыштавалі".⁹⁾

Спачатку можа падацца, што паэт паімаўся ў Варшаву якраз на вестку пра страшныя падзеі 27 сакавіка (8 красавіка). Так можна зразумець і Я. Гейштар, які сустракаў Сыракомлю ў Коўне: "У тым самым часе сардэчны наш лірнік Вясковы загадаў наведцаў выкупіць у крыві Варшаву..."¹⁰⁾ Але прыгледзімся больш уважліва да прыведзеных У. Мархелем дат. Яны — новага стылю. Сыракомля з'явіўся ў Коўне — па дарозе ў Варшаву — яшчэ да красавіцкай разні (тым больш што весткі з Варшавы, нягледзячы на існаванне тэлеграфа, даходзілі да Вільні і Коўны з некаторым інтэрвалам). Штуршом для паэта паслужылі лютаўскія падзеі 1861 года, калі ў Варшаве царскія войскі таксама стралялі ў дэманстрантаў, было забіта 5 чалавек, што дало магутны імпульс вызваленчаму руху на землях Польшчы, Літвы, Беларусі. Паэт усім сваім чуйным сэрцам адчуў, што эпіцэнтр вызваленчага руху цяпер у Варшаве.

Сэнс (і першапачатковы імпульс) паездкі Сыракомлі вельмі дакладна перадае Уладзіслаў Каратынскі, сын беларускага пісьменніка Вінцэса Каратынскага, бліжэйшага сябра Сыракомлі. Два гады, піша ён, Вясковы лірнік нікуды не ездзіў. "Толькі на вестку аб пяці ахвярах стралянуўся і абудзіўся да чыну. У першыя дні красавіка 1861 года ён паспяшаўся з чужым пашпартам у Варшаву, каб прыняць удзел у гістарычных падзеях. Па дарозе, у Коўне, Сувалях, Ломжы, гаварыў палыміяныя прамовы, удзельнічаў у жалобных малебках".¹¹⁾ Удакладнім толькі адну дэталю. Выехаў Сыракомля не з "чужым пашпартам", а з пашпартам, атрыманым на сваё імя, але не зусім законна ў Коўне. Паводле закона ён мусіў атрымаць пашпарт па месцы жыхарства ў Вільні, аднак там пра пашпарт для апальнага паэта не хацелі і гаварыць, таму ён і накіраваўся спачатку ў Коўну.

(Працяг будзе)

^{1) Снытко Т. Г. Студенческое движение в русских университетах в начале 60-х годов и восстание 1863 г. // Восстание 1863 г. и русско-польские революционные связи 60-х годов. М., 1960. С. 310.}

^{2) Сучасныя гісторыкі вызначаюць колькасць забітых 8 красавіка ў 100-200 чалавек (Муско М. В. Польское восстание 1863 года. М., 1962. С. 63).}

^{3) Sokolowski A. Powstanie styczniowe (1863—1864). Wiedeń, (1911) S. 89.}

^{4) Авейдэ О. Показання и записки о польском восстании 1863 года. М., 1961. С. 317—318.}

^{5) Герцэн А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 15. С. 81.}

^{6) 10 красавіка 1861 г. (н. ст.) Герцэн збіраўся святкаваць у Лондане пачатак вызвалення сялян, і акурат ранаіцай гэтага дня было атрымана паведамленне пра разні ў Варшаве.}

^{7) Prasa tajna z lat 1861—1864. Wrocław etc., 1966. Cz. 1. S. 159.}

^{8) Параўн.: Kieniewicz S. Warszawa w powstaniu styczniowym. Wyd. Warszawa, 1956. S. 91.}

^{9) Мархель У. І. Выходу слоў і волі: Уладзімір Сыракомля. Мн., 1989. С. 55—56.}

^{10) Gieysztor J. Pamiętniki z lat 1857—1865. Wilno, 1913. T. 1. S. 97.}

Сустрэчы

НА ГРАІІЦЫ, У СЛАЎНЫМ БРЭСЦЕ...

З 26 па 29 чэрвеня ў пагранічным Брэсце праходзіла Міжнародная сустрэча лідэраў, якія пішуць на ваенную тэму. Сустрэча была прысвечана 55-годдзю пачатку Вялікай Айчыннай вайны.

Упраўленне Пагранічных войск РБ запрасіла ў Брэст дэлегацыю з усіх незалежных дзяржаў блізкага замежжа. Прыехалі аднак не ўсе. Прычына адна: на такія запрашэнні трэба ехаць цэлым, як кажуць, са сваёй "торбачкай". Прыехалі толькі з далёкага Казахстана — Е. Аўкебаеў, С. Ісабаеў, Л. Крывашчокаў, з Грузіі — Э. Лукашвілі, з Украіны — У. Югаў, У. Альшанскі, М. Маленка, з Расіі — Б. Лявонаў, А. Васільеў, Б. Шарамець. Беларуска дэлегацыя была ў складзе А. Сульянава, Я. Каршукова, А. Махнача. Амаль усе — ветэраны вайны, былыя пагранічнікі.

Творчую сустрэчу на тэму "Граніцы Садружнасці — адвага, гонар і мужнасць" адкрыў віцэ-прэзідэнт Міжнароднай асацыяцыі пісьменнікаў баталістаў і марыністаў А. Сульянаў. Палкоўнік І. Рогач зачытаў зварот-віншаванне Камандуючага пагранічнымі войскамі РБ генерал-маёра В. Маркоўкіна да ўдзельнікаў творчай сустрэчы.

Уступнае слова ад Каардынацыйнай службы Савета Камандуючых пагранвойск краін Садружнасці сказаў генерал-лейтэнант Я. Невядомскі. Выступленні пісьменнікаў у многім нагадвалі гаспадарнікаў, інтэндантаў. Такі тон гаворкі дыктавала наша сённяшняе складанае жыццё.

У. Югаў паведаў пра гаротны стан з кнігавыданнем на Украіне. Раней адно з буйнейшых выдавецтваў "Дніпро" друкавала штогод да 180 назваў кніг, а ў 1994 годзе толькі 19, з іх — 9 камерцыйных: містыка, дэтэктывы. Летась гэтае выдавецтва змагло ўжо асіліць толькі 10 кніжак. Не лепш жывецца і другому кіеўскаму выдавецтву "Радянскі пісьменнік". Яно ў мінулы годзе выпусціла толькі 15 назваў кніг, а яшчэ нядаўна дала звыш 170. Многім украінскім пісьменнікам давялося адкласці свае творчыя справы і пайсці ў камерцыю, далёкую ад літаратуры, каб зарабіць грошы і надрукаваць творы, якія ляжаць у рукапісах.

Пра становішча, у якім аказаліся беларускія дзяржаўныя выдавецтвы, расказаў Я. Каршукоў.

Апрача Расіі, не лепшая справа з кнігавыданнем і ў астатніх краінах.

Пісьменнікі пабывалі ў вайну 17-га Чырванасцяжнага пагранатрада на яго заставах імя А. Кіжаватава і А. Завідава, у адной з

воінскіх часцей Брэсцкага гарнізона, дзе чыталі свае творы, адказвалі на пытанні слухачоў, расказвалі пра сённяшняе жыццё сваіх краін, цікавіліся службай пагранічнікаў. На кантрольна-пунктным пункце "Варшаўскі мост" яго начальнік падпалкоўнік В. Гарбатэнка пазнаёміў гасцей са службай свайго ўчастка работы. Удзельнікаў міжнароднай сустрэчы пісьменнікаў прыняў старшыня Брэсцкага аблвыканкама У. Заламай. Ён расказаў пра багатае мінулае берасцейскай зямлі, яе мужных і працавітых людзей, іх сённяшнія справы і клопаты.

У. Альшанскі не вытрымаў, каб не выказаць "губернатару" вобласці сваё ўражанне ад Брэста: "Хочацца, каб прыехалі сюды кіраўнікі нашага Кіева і ўбачылі апраўты ў зеляніну дрэў, кветак гэты горад, прайшліся па яго вуліцах, скверах, бульвары, які зіхаць чысціней". Пра нашу рэспубліку, яе людзей добрыя словы гаварыў і казахскі пісьменнік Л. Крывашчокаў, адзначаючы дзевятнаццаці ўрадавымі ўзнагародамі. Сярод іх — пяць баявых ордэнаў. Адзін з іх — "Чырвоная зорка", атрыманы ў 1944 годзе пры вызваленні г. п. Азарычы.

Госці наведлі музей выратаваных каштоўнасцей і, вядома, Брэсцкую крэпасць, усклалі вянок да Вечнага агню, паклалі кветкі на пліты мемарыяла, пад якімі пахаваны мужныя яе абаронцы. Дырэктар Мемарыяльнага комплексу "Брэсцкая крэпасць-герой" генерал-маёр запаса В. Губарэнка расказаў пра Дзень памяці і жалобы, які прайшоў у цягдзі крэпасці 22 чэрвеня.

Вынікі творчай работы падвялі А. Сульянаў і прадстаўнікі Упраўлення пагранвойск РБ палкоўнікі В. Кіпэнка і І. Рогач.

У рабоце міжнароднай сустрэчы пісьменнікаў таксама прынялі ўдзел начальнік 17-га Брэсцкага Чырванасцяжнага пагранатрада імя Ф. Дзяржынскага палкоўнік А. Мішанкоў і палкоўнік А. Пінчук.

Удзельнікі творчай сустрэчы звярнуліся з пісьмом да Савета Камандуючых пагранвойск краін Садружнасці і да пісьменніцкіх арганізацый СНД. У звароце выказана пажаданне праводзіць такія сустрэчы і надалей, аказаць садзеянне ў напісанні твораў пра мужнасць і гераізм нашых вяртавых дзяржаўных граніц, а таксама ў перакладзе лепшых гэтых твораў на другія мовы, правесці конкурс на лепшыя творы аб пагранічніках, спрыяць пашырэнню сувязей літаратараў нашых суверэнных дзяржаў.

Ал. АЛІН

Аб'явы

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ МУЗЫКІ

АБ'ЯЎЛЯЕ ПРЫЁМ

на 1996 год

У АСПІРАНТУРУ

з адрывам і без адрыву ад вытворчасці па спецыяльнасці:

МУЗЫЧНАЕ МАСТАЦТВА

МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ МУЗЫКІ

ЭСТЭТЫКА

У аспірантуру прымаюцца грамадзяне Рэспублікі Беларусь, не старэйшыя за 35 гадоў, якія маюць закончаную вышэйшую адукацыю, педагагічныя, творчыя і навукова-даследчыя здольнасці.

Паступаючыя здаюць конкурсныя ўступныя экзамены па спецыяльнасці, філасофіі і адной з замежных моў у аб'ёме дзеючай праграмы для ВНУ.

Заява аб прыёме падаецца на імя рэктара з указаннем выбранай спецыяльнасці. Да яе трэба дадаць:

- асабісты лісток па ўліку кадраў з фатаграфіяй 4х6;
- аўтабіяграфію;
- копію дыплама аб заканчэнні ВНУ з выпіскай з заліковай ведамасці;
- выпіску з працоўнай кніжкі;
- медыцынска даведку аб стане здароўя;
- рэферат па выбранай спецыяльнасці;
- спіс апублікаваных навуковых прац.

Усе паступаючыя праходзяць абавязковае суб'яседаванне з будучым навуковым кіраўніком. **Дакументы прымаюцца з 1 па 15 верасня 1996 года, пачатак уступных экзаменаў з 1 кастрычніка. Даведкі па адрасе: г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30. к. 122, тэл. 226-11-76.**

Саюз беларускіх пісьменнікаў выказвае спачуванне пісьменніцы Эдзі АГНЯЦВЕТ з прычыны напатакўшага яе гора — смерці мужа.

Саюз беларускіх пісьменнікаў выказвае глыбокае спачуванне пісьменніку Георгію ЮРЧАНКУ з прычыны напатакўшага яго гора — смерці жонкі Валяціны Іванаўны.

Саюз беларускіх пісьменнікаў выказвае глыбокае спачуванне пісьменніку Леаніду ЛЕВАНОВІЧУ з прычыны напатакўшага яго гора — смерці сястры.

Калектыву выдавецтва "Мастацкая літаратура" выказвае глыбокае спачуванне вядучаму рэдактару ЛЕВАНОВІЧУ Леаніду Кірзевічу ў сувязі з напатакўшым яго гора — смерцю старэйшай сястры Праскоўі.

АБ МЕСЦЫ, часе і ўмовах утварэння этнасаў разважаюць здаўна і многа. Відаць, пошук адказаў на гэтыя пытанні — патрэба чалавечай душы. Намаганні, якія накіраваны на яе задавальненне, — пачэсная справа. Але часам здараецца сустрэцца толькі з падабенствам такой дзейнасці. Яго мэта — не задавальненне, а выкарыстанне той высакароднай патрэбы, каб — узяць этнічнае пытанне.

Тыя этнасы, што ўзніклі ў

гуку "т". Множны лік для "сьловь/сьлав" меў формы "сьлове/сьлаве" (далей будзем ужываць адну з форм).

Магчыма, тыя "сьлове" сучасны вынік сумеснага лову звалі "ізьлава", г. зн., што злоўлена, здабыча. На падставе гэтага яны ўтварылі вітальную форму "буді ізьлавень", г.зн. будзь здабычлівы, удалы у лове. З цягам часу ў выніку фанетычных пераходаў гэта стала гучаць "будь славен" па ўзору фанетычнага пераходу ад старажытна-славянскага "ізьловіті" да сучаснага

"Славія", а не "Словенія". А назва "словене" працягвала адрозніваць суполкі, для якіх мацярынскай была супольнасць "слове". У другіх месцах гэтую функцыю ўжо выконвалі іншыя назвы. Тым не менш, памяць аб назве, якая ўсіх абагульняе, жыла.

Яшчэ Францыск Скарына царкоўна-славянскую мову зваў "словенскі язык", мову сваіх сучаснікаў-супляменнікаў — "прирожденный русский язык", а іх саміх — "братие моя русь люди посполитые". Адносна "словенскага языка" Скарына

быў удзельнікам славянскай міграцыі другой хвалі. Гэтая міграцыя ішла з некалькіх цэнтраў, утвораных некалі раней аселымі суполкамі мігрантаў "сьлове". Новая міграцыя адбылася на падставе дзейнасці іншай, чым лоў. Суполкі гэтай міграцыі часам у напрамку, зваротным былой міграцыі першай хвалі. Таму назвы, вытворныя ад "рух/русь", фіксуецца ў адным часе і ў Скандынавіі, і ў Карпатах, і на паўднёвым усходзе Балтыкі, і на Чорным моры, якое мела назву Рускае. Не будзем сцвярджаць, што не было этнасу "ругі". Але, калі сацыяльная група славян "рух/русі/русь", мігруючы, набліжалася да "ругаў", гэта магло прывесці не да пераносу, а толькі да блытаніны назваў. Для яе (блытаніны) храністы і гісторыяграфы з'яўляюцца лёгкай здабычай. Але з юрыстамі інакш. Нездарма ў лацінамоўным каментарыі да законаў Эдуарда Спаведніка напісана: "Terra Rugorum, якую мы завём Русіей". Норма "вучонага" пісання патрабаваў даць назву форму, якая магла ўвесці ў зман. Добрасумленны законнік адразу ж тлумачыць, якая з ужываемых "невучоных" назваў адпавядае гэтай. Відаць, былі падобныя і іншыя.

Што датычыць спосабу існавання мігрантаў, то прачытайце: "Пашаў яны не маюць, але харчуюцца толькі тым, што прывозіцца з зямлі славян". Альбо: "Гэта народ, які далёка ад нас жыве, варварскі, вандроўны, ганарыцца зброяй і не мае ўнутранай варты, непакорны, без ваеннай выхшталчонасці". Калі сказаць, што гэта напісана пра Запарожскую Сеч, то не будзе з чым спрачацца. Але амаль за тысячу гадоў да ўтварэння Сечи за Парогамі гэта напісалі Джэйхані і мітрапаліт Фоцій пра нейкую русь, што трапіла ў іх поле зроку, альбо слыху. Тыповое "сечавое казацтва", толькі назва

дзяржавы былі ільменскія славяне (словене), якім Рурык не быў этнічна чужым. Можна, імя Рурык скандынаў утварылі ад славянскага назойніка "рух", як з назойніка "гарады" ўтварылі назву "Гардарыка"? Калі дзяржава ўключыла палян, драўлян, дрыговічаў і іншых, то "русь" стала этнічнай назвай, абагульняючай для ўсіх усходніх славян. Сплаў іх племянных дыялектаў прывёў за пару стагоддзяў да ўтварэння ўсходнеславянскай мовы, званай старажытнарускай, і адпаведнага этнасу. Падобная з'ява ў новы час адбылася на Кубані, дзе сплаліся ўкраінская і руская мовы. Калі такі працэс пачаўся пры Рурыку, то ўжо пры Яраславе Мудрым павінен быў скласціся канчатковы вынік у выглядзе этнасу, прамежкавага паміж шматплемяннацю ўсходняга славянства дарурыкаўскага часу і трыма сучаснымі этнасамі.

Ці меў рацыю вялікі Скарына, завучы супляменнікаў "братие моя русь"? На тэрыторыі, дзе сёння жывуць беларусы, створаны старажытныя славянскамоўныя тэксты, пісанія арабскімі літарамі (аль кітабі). У іх зафіксаваны дыфтонгі "дз", "дж". Дыфтонг "дз" за паўтысячагоддзя да аль кітабаў быў зафіксаваны Кірылам і Мяфодзіем у мове македонскіх славян і адлюстраваны ў створаным імі славянскім пісьме літарай "дзело". Гэтую літару ўжывалі ў часы аль кітабаў на ўсіх усходнеславянскіх тэрыторыях адначасова з літарай "земля", што адлюстроўвала гук "з". Такім чынам, дыфтонг "дз" — гэта агульнаславянская моўная рыса, якую потым страцілі рускія і ўкраінцы, а беларусы захавалі. З другога боку, усе ўсходнія славяне адначасова страцілі праславянскія насавыя гукі "ан", "ен" менавіта ў часы этнагенезу старажытнарускага этнасу. Выходзіць, што сённяшнія беларусы больш "старажытнарускія", чым сённяшнія рускія і ўкраінцы. І калі ўжо настойваць, што яны ніколі не былі адным этнасам, то трэба даказаць, што менавіта рускія і ўкраінцы зваліся па-іншаму, калі Скарына і Будны звалі сваіх супляменнікаў руссю.

З якіх матываў гэта ўсё напісана, чытач вызначыць сам. А мы прапануем меркаванне, што калі хтосьці выказвае па пытанні нешта новае, раней нікім не выказанае, то найверагодней ён жадае чымсьці падзяліцца. Калі ж, не ўносячы свайго, толькі абвяргае, альбо пацвярджае сказанае іншымі, то і мэта іншая.

Зразумела, усё, напісанае тут, — версія, але ў іншых сцвярдженнях стасу такі ж сама. А вось далей ідзе ўжо не версія, а пазіцыя. Яна не залежыць ад таго, ці спраўдзіцца версія.

Адбылося так, што сёння існуюць тры ўсходнеславянскія этнасы. Па-рознаму складваюся ў гісторыі іх дзяржаўны стан і ўзаемаадносінны. Але этнасы не могуць быць віннымі. Веданне гісторыі ёсць прыкмета культуры, але не можа мець прававой моцы. У гістарычна неадудкаваных людзей тыя ж чалавечыя правы, што і ў адукаваных. Падзеі, дакументы, дзеячы таму і становяцца гістарычнымі, што страцілі юрыдычную моц.

Няма падзелу справядлівасці на гістарычную і іншыя гатункаў, справядлівасць існуе толькі адна. Ці яна ёсць для людзей, ці яе няма, але толькі пры іх уласным жыцці. Грунтаваць палітыку на матывах гістарычнай справядлівасці для таго ці іншага этнасу — гэта злачыства супраць чалавечнасці. Там, дзе з'явіўся этнічнай дыскрымінацыі ці прыгнёту яшчэ існуюць, з імі трэба змагацца з пазіцыі праваў чалавека. Ніякіх этнічных рэваншаў! Культуру і мову ўзвышаюць любоўю.

Эрнст САРЫЧАЎ
г. Мінск



ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ

Саюз беларускіх
пісьменнікаў;
Міністэрства культуры
і друку Рэспублікі
Беларусь; калектыў
рэдакцый газеты
"Літаратура і мастацтва"

ВЫХОДЗІЦЬ З 1932 ГОДА

Газету рэдагавалі:

Х.Дунец	(1932-35)
І.Гурскі	(1935-41)
А.Куляшоў	(1945-46)
М.Горцаў	(1947-49)
П.Кавалёў	(1949-50)
В.Вітка	(1951-57)
М.Ткачоў	(1957-59)
Я.Шарахоўскі	(1959-61)
Н.Пашкевіч	(1961-69)
Л.Прокша	(1969-72)
Х.Жычка	(1972-76)
А.Асіпенка	(1976-80)
А.Жук	(1980-86)
А.Вярцінскі	(1986-90)

Галоўны рэдактар
Мікола ГІЛЬ

РЕДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Міхась ЗАМСКІ,
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,
Жана ЛАШКЕВІЧ,
Алесь МАРЦІНОВІЧ,
Барыс ПЯТРОВІЧ —
першы намеснік
галоўнага рэдактара,
Юрась СВІРКА,
Віктар ШНІП —
намеснік
галоўнага рэдактара

АДРАС РЕДАКЦЫІ:

220600, ГСП, Мінск,
вул. Захарова, 19

ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі —
332-461
намеснікі галоўнага рэдактара — 332-525, 331-985
аддзель: публіцыстыкі — 332-525
пісьмаў і грамадскай думкі — 331-985
літаратурнага жыцця — 332-462
крытыкі і бібліяграфіі — 331-985
паэзіі і прозы — 332-204
музыкі — 332-153
тэатра, кіно і тэлебачання — 332-153
выяўленчага мастацтва і аховы помнікаў — 332-462
навін — 332-462
мастацкага афармлення — 332-204
фотакарэспандэнт — 332-462
бухгалтэрыя — 268-640

Пры перадруку просьба
спасылацца на "ЛіМ".

Рукапіс рэдакцыя
не вяртае і не рэзюмэ.

Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць
з меркаваннямі
і думкамі аўтараў
публікацый.

Набор і вёрстка
кам'ютэрнага цэнтра
тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах

Друкарня
"Беларускі Дом друку"
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856. Наклад 4400
Нумар падпісаны 1.8.1996 г.
Заказ 4244/Г

П 123456789 101112
М 123456789 101112

МІГРАНТЫ І ТУБЫЛЬЦЫ

ЭТНІЧНАЕ ПЫТАННЕ І ПІСТАРЫЧНАЯ СПРАВЯДЛІВАСЦЬ

маланаселеных мясцінах Еўропы старэй з'яўляюцца першапачаткова не мелі патрэбы ва ўтварэнні этнічнай назвы. Прычына таго — ізаляванасць. Патрэба узнікла з цягам часу, калі павелічэнне шчыльнасці насельніцтва і развіццё камунікацый значна пашырылі міжэтнічныя кантакты. Звычайна ў гэтых кантактах этнасы давалі імёны не сабе, а суседзям. Калі прыбышы давалі імя тубыльцам, намагаючыся адлюстраваць іх саманазву, часта выкарыстоўвалася слова, якое на мясцовай мове азначала "чалавек". Калі ж тубыльцы давалі імя прыбышам, звычайна з той жа мэтай карысталіся словам мовы чужынцаў, якое азначала род дзейнасці ці спецыяльнасць, што завяла іх у чужыя краі. Найчасцей то былі паляўнічыя, вандроўнікі, гандляры ці ваяры. Напрыклад, этнічная назва "вікінгі" паходзіла са скандынаўскамоўнага "вясляр".

Пісьмовая фіксацыя адной з этнічных назваў прыбышаў-славян лацінамоўнымі тубыльцамі мела форму "склауус". Тут да славянскамоўнай асновы дададзена лацінская часціца "ус". Якое значэнне мела славянскамоўная частка слова, сёння можна толькі "вылічыць". Прапануем варыянт такога "вылічэння". Каб зрабіць яго, карысна спачатку разгледзець больш позні моўны працэс утварэння назвы "Салавецкія астравы". На нашу думку, яна азначае, што гэтыя астравы былі асвоены салаўцамі. Так зваліся ўдзельнікі лавецкіх гуртоў, што ажыццяўлялі групавы лоў ці то рыбы, ці то звера. Такі від лову вызначаўся словам "салоў" (папаморску гэта гучала "солов"), утвораным па ўзору слова "супрацоўніцтва" (па-руску — "сотрудничество"). Назва ўдзельніка такога лову ўтворана шляхам дабаўлення да асновы слова "салоў" часціцы "ец". Па-руску атрымалася "соловец". Пісьмовая фіксацыя этнічнай назвы славян адбылася прыкладна на тысячу гадоў раней гэтага.

У славянскай мове таго часу яшчэ не ўжывалася словаўтварэнне з суфіксам "ец", таму пазнейшаму "соловец" адпавядала старажытнае "сьловь/сьлава" (у залежнасці ад дыялекта). У нашай сённяшняй мове існуюць адбіткі такога словаўтварэння ў словах "рыбалоў", "тушкалоў", "звералоў". Вядома, што ў лацінскай і іншых сістэмах фанетычнага пісьма не было знака для адлюстравання няпоўнагалоснага гуку "ь" старажытна-славянскай мовы. Відавочна, пісары выйшлі са становішча, ужываючы знак, што адпавядаў іхняму гуку "к". Пазней ужываўся і знак, адпавядаючы грэкамоўнаму


рускага "словить".

Калектыўны лоў быў вельмі эфектыўны, хутка вычэрпваў мясцовыя рэсурсы. Таму "сьлове" былі вымушаны да няспыннай міграцыі. Яны аказаліся прадстаўнікамі свайго этнасу за тысячы вёрст ад прарадзімы і вызначылі яго імя між іншых народаў. Але і міграцыя мела мяжу магчымасці. Калі яна згасала, "сьлове" паступова пакідалі супольнасць і пераходзілі да іншых заняткаў. У памяць аб былой супольнай прыналежнасці былы "сьловь" пачынаў звацца "сьловінь". Даданне часціцы "інь" азначала, што носьбіт назвы паходзіць з супольнасці, назва якой склала аснову слова. Множным лікам для "сьловінь" было "сьловене". Са знікненнем мацярынскай супольнасці праз нейкі час страчвалася і памяць аб ёй. Назва "сьловене" стала ўспрымацца як указанне на этнічнае паходжанне, а не на сацыяльнае ці прафесіянальнае. Супольнасць "сьловене", выдзеленая са "сьлове", займалася ўжо не ловам, а чым заўгодна. Калі нехта пакідаў яе ўжо цяпер, то да яго прыкладалася назва "сьловенінь". Словаўтваральная часціца "інь" ужывалася другі раз таму, што першая ўжо ўспрымалася як частка кораня слова. Пазней у некаторых славянскіх мовах і дыялектах шляхам страты "ь" і фанетычных пераходаў са слова "сьловенінь" утварылася "славянін", множны лік — "славяне". Такім чынам, назва "словене" пачала сваё існаванне як сродак адрознівання групы людзей з сацыяльна-прафесійнай супольнасці, потым стала назвай, што аб'яднала яе носьбітаў у этнічную супольнасць. Гэта звычайны жыццёвы цыкл для групавых назваў. Калі ён скончыўся для назвы "сьловене", пачалося ўтварэнне другіх адрознівальных назваў для суполак славян, аселых у розных месцах. Новая назва адпавядала альбо характару мясцовасці, альбо новаму роду заняткаў, да якога перайшла супольнасць (драўляне, паляне, дрыгаўляне, лужычане ці смалняне, курняне).

Выключэннем з гэтай схемы сталі ільменскія словене. Міграцыя суполак "сьлове" прыпынілася на беразе Ільменя не з-за вычарпання магчымасці адшукаць новыя рэсурсы для лову, а з-за немагчымасці вычарпання рэсурсаў, якія былі знойдзены тут. Спусніўшы з-за гэтага свой рух, супольнасць "сьлове" захоўвала пачатковы прафесійна-сацыяльны стан і, адпаведна, назву аж да летапісных часоў. Таму арабскія землепісалнікі і назвалі той край менавіта

заўважае: "Мя милостивый бог с того языка на светъ пустилъ". Гэтым ён выявіў усведамленне, што ягоны "русский язык" паходзіць са славянскага. Гэта ж зваў сваю мову і Сымон Будны. Відавочна, што Скарына і Будны успрымалі назву "русь", як этнічнае імя. Але першапачаткова яна мела іншы змест.

Сучасныя гісторыкі лічаць, што нейкі старажытны этнас "ругі" ў некалькіх зонах славянскага арэала існавання (Карпаты, паўднёва-ўсходняя Прыбалтыка, Паннонія і інш.) змяшаўся з мясцовымі славянамі і ці то навазаў, ці то падараваў сваю этнічную назву асобным суполкам. Сцвярджаецца, што калі "руг" увайшло ў славянскі лексікон, то па законе



другой палаталізацыі задзеязьчных адбыўся пераход формы "ругі" ў "русі" і далей у "русь". Але па гэтым законе гук "г" перад мяккімі галоснымі і няпоўнагалоснымі пераходзіць у "да". Павінна было адбыцца "ругі/рудзі/рудзь". Калі спытаць рускамоўнага гісторыка, чаму ж так не адбылося, ён хутчэй за ўсё адкажа, што гэта пакрыта цемрай невядомасці. Але беларус, украінец, паляк на падставе ўласнай моўнай практыкі можа здагадацца, што, калі ў канцы лацінцы стаіць "русь", то напачатку было вельмі славянскае слова "рух", а не "руг". Калі так, то славянам не было неабходнасці змешвацца з іншым этнасам, каб даць нейкім сваім суполкам назвы "рухі/русі/русь".

У старажытнай славянскай мове адным і тым жа словам называлася і дзеянне і тая асоба, якая выконвала гэта дзеянне. Мы ўжо бачылі гэта на прыкладзе слова "лоў", якое ў старажытнасці азначала і тое, што мы сёння завём "лоўля", і тое, што мы сёння завём "лавец". Таксама старажытнае "рух" азначала і тое, што мы сёння завём "рух", і тое, што мы сёння завём "руховец", альбо "рухоўца".

Старажытны "рух" (асоба)

другая. А, напэўна, былі і старажытныя аналагі казакам-станічнікам.

Вядома, такія мігранцкія суполкі не былі ні аднаплегчымі, ні нават менамічнымі. Таму яшчэ ў часы Рурыка і Святаслава "русь" азначала нешта нахшталт казацкай, а не этнічнай суполкі. Цалкам верагодна, што дачку Гастамысла, маці Рурыка, пашлюбіў не варак, а такі "скандынаўскі казак" славянскага паходжання. Яго нашчадак Рурык, будучы "атаманам" славянскай "станіцы", падданай скандынаўскага конунга, адначасова быў прызнаны гэтым конунгам за ярла, а потым сам стаў конунгам. Гэта дало яму дасведчанасць у справах дзяржаўнага кіравання, з-за чаго ён і быў "закантрактаваны", як супляменнік, у Ладагу для ўтварэння дзяржавы. З такога пункту погляду захоп улады Рурыкам у Ноўгарадзе выглядае, як выкананне кантракту, які абавязваў яго навесці "ряд" у зямлі, дзе гэтага "ряду" не было.

Рурык прывёў з сабой вялікую грамаду славян і варагаў, што звала сябе "русь", якая і дала назву дзяржаве, у адрозненне ад вядомых тады славянскіх дзяржаў — балгарскай і мараўскай. Пачаткова этнічнай асновай рускай